



Літаратура і мастацтва

газета творчай інтэлігенцыі Беларусі

4 СНЕЖНЯ 1998 Г.

№ 49/3977

КОШТ 4 000 РУБ.

ЧАТЫРЫ ПЫТАННІ ДА БЕЛАРУСА

Васіль АЎРАМЕНКА: "Кожная партыя, рух і нават асобныя грамадзяне "закансерваваліся" ў сабе, "варацца ва ўласным сочыве". Існуе пэўная патрэба ў разбурэнні гэтых межаў, у рэалізацыі "дыскутабельнай энергіі" людзей і ўзнаўленні кантактаў між рознымі сацыяльнымі групамі. Толькі ў вольным абмене ідэямі і думкамі можа нарадзіцца ісціна і з'явіцца святло ў канцы беларускага тунеля".

5

І ЯШЧЭ АДНО СВЕДЧАННЕ

Ніл ГІЛЕВІЧ: "...Тады вядучым матывам быў матыў сацыяльны, дакладней — сацыяльна-класавы, сёння — нацыянальны, сёння ўсё — і розум, і душа, і сэрца паэта — падпарадкавана адной усеахопнай ідэі — ідэі духоўнага і культурнага адраджэння беларусаў як нацыі, беларуса як чалавека, ідэі нацыянальна-дзяржаўнага самасцвярджэння. Гэта перш за ўсё і дорага. Бо толькі гэтая ідэя здольная вывесці наш народ на шлях актыўнага гістарычнага жыцця".

6—7

НА ПРЫНЦЫПАХ ВЫСОКАЙ ЛЮБОВІ

Навум ГАЛЬПЯРОВІЧ: "І ўсё ж літаратура будзе жыць, бо мы ў ёй толькі кароткія знічкі, якія чыркнуць у бясконцым космасе, пакінуўшы або не пакінуўшы след ці ўспамін. Будзьма ж бачыць і графаманаў, і творцаў, аддаючы шчыра і бяспасна належнае кожнаму. Бо інакш усё, што мы робім, па вялікім рахунку не мае ніякага сэнсу".

6—7

АКУЛЫ, КРАКАДЗІЛЫ, ШАКАЛЫ

Апавяданне Георгія МАРЧУКА

9

БУДЗЬМА РАЗАМ!

Шаноўныя чытачы. 15 снежня канчаецца падпісная кампанія на першае паўгоддзе 1999 года. Часу зусім нямнога, але ён яшчэ ёсць, каб сказаць сваё слова ў падтрымку беларушчыны і аб тым, што мы ёсць, былі і будзем, а для гэтага ўсяго трэба схадзіць у любое паштовае аддзяленне і аформіць падпіску на нацыянальную перыёдыку, каб заўтра не гаварыць, што беларускія выданні ніхто не чытае, і што мы гінем. Калі не можаце падпісацца на "ЛіМ" адразу на паўгоддзе, падпішыцеся на квартал, а то і на месяц. Паспрыяйце аформіць падпіску на наш штотыднёвік бліжэй да вашага месца жытцядзейнасці: бібліятэкам, школам, грамадскім установам. Кошт "ЛіМа" на адзін месяц — 50 тысяч рублёў, на квартал — 150 тысяч і на паўгоддзе — 300 тысяч.

Наш індэкс — 63856.



Гарэцкія (Радзім Гаўрылавіч ля партрэта дзядзькі Максіма Іванавіча).

Імя Радзіма Гарэцкага, несумненна, шмат гаворыць сэрцу кожнага беларуса, хто неабякава да нашай нацыянальнай гісторыі і разбіраецца ў стасунках сённяшняга дня. Радзім Гаўрылавіч — прадстаўнік слаўнага роду Гарэцкіх, знакаміты вучоны ў галіне геатэктонікі, акадэмік Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і Расійскай акадэміі навук. А да ўсяго — актыўны грамадскі дзеяч, руплівец на ніве нацыянальнага адраджэння. Нядаўна ж Р. Гарэцкі выступіў і ў новай іпастасі,

напісаўшы кнігу "Ахвярую сваім я..." Максім і Гаўрыла Гарэцкія", якая пабачыла свет у выдавецтве "Беларуская навука".

У панядзелак, 7 снежня, Р. Гарэцкаму спаўняецца 70 гадоў. Лімаўцы віншуюць Радзіма Гаўрылавіча з гэтым слаўным юбілеем, жадаюць яму новых поспехаў на ніве навуковай і грамадскай дзейнасці. А чытачоў адсылаюць на 7-ую старонку, дзе змешчана рэцэнзія на згаданую кнігу шаноўнага юбіляра.



НАДЗЁННАЕ

Такая ў нас праўда

На Беларусі — сцюдзёна. Сапраўдная зіма запанавала задоўга да прыходу каляндарнай. Увесь лістапад — яшчэ восенскі месяц — сярэднесутачныя тэмпературы былі на 12—19 градусаў ніжэй нормы, а 21-га ў Мінску на два градусы былі пераўздыжаны тэмпературны мінімум за 100-гадовы перыяд назіранняў.

1-га снежня сцюжа ці не ўзрасла. Тым не менш 2-га снежня людскія насы, меркавалася, павінны былі сінець масава — на мітынгх пратэсту: цэны людзей — “доставілі”, а зарплаты — “ну очень смешныя”. Ды ўлады, як кажуча, нанеслі папераджальны ўдар. Ідэалагічная апрацоўка працоўных калектываў і іх прафсаюзных лідэраў (апошнія — чарговыя ворагі) была магутнай, штодзённай і мэтанакіраванай, яна вялася праз СМІ і непасрэдна чыноўнікамі “вертыкалі” ад нізу да верху. Напярэдадні “дня ікс” некалькі найбольш буйных прадпрыемстваў наведваў сам прэзідэнт. Мітынг на МТЗ адбыўся 1-га снежня. Рэпартаж паказала тэлебачанне. Кадры былі ўразлівыя і красамоўныя. Ці не ўпершыню на твары прэзідэнта не было звычайнай лагоднай усмешкі. Не было ў яго і палкіх абцяжанняў з прыкладаннем рукі да сэрца. Прэзідэнт быў злы і ці не ўпершыню — шчыры: забяспечваць людзей жыллем, павышаць ім зарплату, ствараць багацце прадуктаў у крамах — гэта, маўляў, клопат урада, а ў яго, як у кіраўніка дзяржавы, функцыі зусім іншыя... Інакш выглядалі і ягоныя слухачы. На экране не было колішніх радасных, шчаслівых — як раней пры сустрэчах з прэзідэнтам — твараў. Твары былі пераважна панурныя, а ў вачах — роспач і нявер’е... Улады перамаглі: у другі дзень снежня людзі не выйшлі на мітынгі. Яны стаялі ў чэргах ля малочных, мясных, хлебных прылаўкаў. Толькі ж чэргі, як вядома, яшчэ больш выбухае асяроддзе, чым мітынгі...

А мароз, між тым, пачаў, здаецца, здаваць пазіцыі. Ці ж надоўга? Зіма трывогі нашай — наперадзе...

ЭВАЛЮЦЫЯ ТЫДНЯ

Прэзідэнт Нацыянальнага цэнтра стратэгічных даследаванняў “Усход—Заход” прафесар Л. Заіка прааналізаваў эвалюцыю сярэдняй зарплаты саўчыннікаў за апошнія 6 гадоў. У зыходным, 1992 годзе, яна была каля 30 долараў, у 1995-ым — паднялася да 100 долараў, зараз зноў апусцілася да 30 “баксаў”. У дадатак у тым зыходным 92-ім сярэднестатыстычны беларус мог набыць на зарплату прадуктаў і тавараў амаль у 2 разы больш, чым на пятым годзе эксперыментаў над насельніцтвам.

“ШАПКА” ТЫДНЯ

“Сёння ў Беларусі маецца 27 міністэрстваў, 17 дзяржкамітэтаў і мноства іншых дзяржаўных кантор, дзе адносна высокую зарплату рэгулярна атрымліваюць каля 70 тысяч чыноўнікаў. Нават у Расіі, дзе насельніцтва амаль у 15 разоў больш, на 10 000 чалавек прыпадае 28 дзяржбюракратаў, у нас — 68”. Гэта — “шапка” нумара “Народнай волі” за 2-га снежня.

РЭАЛІІ ТЫДНЯ

“У 1991 годзе ў Старадарожскім раёне было 38735 галоў буйной рагатай жывёлы, з іх 11246 — кароў. Сёння засталася адпаведна 24720 і 7917. Падобная ж сітуацыя ў суседніх Любанскім, Салігорскім ды ў іншых раёнах”. Гэтая кароткая газетная інфармацыя дае, бадай, адказ на тое, чаму ў нас вынайздзена нешта белаваата-сіваватае, паўтарапрацэнтнае тлустасці камусыці не чутно аб ім нігагуткі...

ЮБІЛЕЙ ТЫДНЯ

1-га снежня споўнілася 85 гадоў з таго дня, як на заводзе Форда ўпершыню запрацавала бесперапынная зборачная лінія — канвеер. У той час з яго кожныя 2 гадзіны 38 хвілін сыходзіў аўтамабіль. Гэты юбілей міжволі спараджае пытанні: а які тэмп “фордаўскага” канвеера ў Абчаку і які прыбытак дае ён нашай дзяржаве? Ці не спыніўся ён зусім? Бо штосьці камусьці не чутно аб ім нігагуткі...

НАПАМІНАК ТЫДНЯ

У дзесяты раз свет адзначыў (1-га снежня) дзень прафілактыкі СНІДу. “Чума XX стагоддзя” распаўзаецца па свеце імклівымі тэмпамі. Сёння хворых на СНІД у свеце — 34 мільёны. Толькі сёлета выяўлена 5,8 мільёна ВІЧ-інфіцыраваных. СНІД ужо забраў з жыцця 13,9 мільёна чалавек, у тым ліку сёлета — 2,5 мільёна. Распаўзаецца СНІД і па Беларусі. На 1-га лістапада сёлета года ў краіне выяўлена 2257 выпадкаў заражэння ВІЧ, з іх 470 чалавек ВІЧ-інфіцыравалася сёлета, а 37 сталі ягонымі ахвярамі. Гэтая страшная бяда робіць яшчэ страшнейшай і другую бяду — п’янства. Сёлета спажыванне алкаголю ў Беларусі можа перавысіць 25-літровы рубяж (на душу насельніцтва), што пагражае не толькі дэградацыяй нацыі, а практычна яе вынішчэннем. Калі ж мы задумаемся? Калі спяхопімся? Хіба тады, калі будзе позна?

ПРЫЗНАННЕ ТЫДНЯ

Дырэктар Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Міхаіл Касцюк стаў першым нашым вучоным, якому прысвоена званне правадзейнага члена Цэнтральна-Еўрапейскай акадэміі навук і мастацтва. Сёння, калі робяцца спробы павярнуць кола гісторыі зноў назад, у тым ліку і ў гістарычнай навуцы, вельмі сімптаматычна, што менавіта гэты наш гісторык удастоены такога высокага гонару.

ЭКСПЕРЫМЕНТ ТЫДНЯ

Нацыянальны банк Беларусі дазволіў шасці буйнейшым банкам скупляць валюту ў насельніцтва па рынковым кошце — ад 185 да 210 тысяч рублёў за долар. Дазволіў часова — з 28 лістапада да 10 студзеня наступнага года. Дазволіў з умоваў, што 95 працэнтаў скупленай валюты будзе паступаць у Нацбанк, і толькі рэшта — у свабодны продаж... па даведках, што нехта едзе за мяжу на лянэнне ці каб пахаваць там сваяка. Эксперыментаў ёсць эксперыментаў, асабліва калі гэта — наш эксперыментаў. Мы вельмі добра ведаем, чым яны звычайна канчаюцца, нашы эксперыментаў...

ЦЫТАТА ТЫДНЯ

“Любая нацыянальная ідэя непазбежна павінна грунтавацца на гістарычных традыцыях і сімвалах народа. Вельмі сумнеўна, што цяперашняя ўлада, якая наладзіла рэфэрэндум, адмяніла ранейшыя герб, сцяг, якая праводзіць курс на абмежаванне ролі беларускай мовы, усур’ёз зацікаўлена ў апеляцыі да гістарычнай памяці народа. У краіне суцэльнага панавання сімвалаў савецкай эпохі (самай вялікай у свеце колькасці помнікаў Леніну на душу насельніцтва, назваў вуліц, калгасаў, школ імёнамі дзеячаў савецкай эпохі і г.д.) найбольш верагодна толькі ўзнаўленне якойсьці разнавіднасці ранейшай “сацыялістычнай” ідэалогіі. У гэтай сувязі з цяжкасцю верыцца ў магчымасць усталявання ў грамадстве хрысціянскіх каштоўнасцей, якімі прэзідэнт хацеў бы замяніць нацыянальную ідэю, ва ўмовах паўсюднага панавання сімвалаў камуністычнага бязбожжа”. (Валерый Карбалевіч, “Дыялог ці маналог?”, “Свабодныя новыя”, 27.11—4.12.98)

Нядаўна зайшоў у абанементаў аддзел Пастаўскай раённай бібліятэкі. На адной з вітрын — навінкі беларускай літаратуры. Сярод іх кніга выбраных твораў Леаніда Дранько-Майсюка “Гаспода” і кніга навел Георгія Марчука “Хасос”, якую ў ўзяў пачытаць. Чалавек шэсць абменьвалі кнігі. Кінуў вокам — на вокладках назвы на рускай мове.

— Ці бяруць чытачы беларускія кнігі? — пытаюся ў бібліятэкаркі Іны Бандарэнкі.

— Бяруць, але рэдка, ды і то, калі парэкамендуеш. Ёсць у нас пяць-шэсць жанчын, якія чытаюць творы І. Шамякіна, Г. Далідовіча, П. Місько, Б. Сачанкі, В. Хомчанкі, Л. Арабей.

Як высветлілася з далейшай гаворкі, чытачы цёпла адзываюцца аб беларускіх кнігах, у якіх у асноўным пішацца пра вёску, каханне і, вядома ж, пра вайну. І як зазначаюць яны, беларуская літаратура многае дае для душы і настройвае на глыбокі роздум.

— Ну, а ці быў выпадак, — пытаюся, — каб хто-небудзь папрасіў кнігу нашага паэта?

— На вялікі жаль, ні аднаго, — і бібліятэкарка паглядзела на мяне невясёлымі вачыма. Затым дадала: — На пазію наогул попыту няма, нават на рускую класіку.

— А што ж тады чытаюць?

— Моладзь, ды і старэйшыя людзі, у асноўным бяруць замежны дэтэктыў.

— Але ж такая літаратура не патрабуе напружанай разумовай працы, — заўважаю я. — Яна не дае нічога ні для душы, ні для сэрца. Прачытай — і тут жа забыўся.

Пасля непрацяглай паўзы бібліятэкарка пахвалілася:

— А вучні гарадскіх школ усё ж чытаюць творы беларускіх літаратараў, хай сабе і тады, калі ад іх вымагае такой работы школьная праграма.

Падумаюся на другі паверх і заходжу ў чытальную залу. За сталамі — некалькі чалавек з газетамі. Маладая дзяўчына робіць выпіскі з часопіса, — напэўна, студэнтка. Прыцягнула маю ўвагу кніжная выстаўка ў краязнаўчым кутку — “Зямля пад белымі крыламі”. На паліцы, да якой прымацавана па-

лоска ватману з надпісам “Творчасць нашых землякоў”, кнігі Уладзіміра Дубоўкі і сціплыя зборнічкі мясцовых паэтаў. На стэлажах — часопісы “Полымя”, “Маладосць”, “Першацвет”, “Роднае слова” (сёлета апошні не выпісваюць — няма грошай). З нашых газет — “Звязда”, “ЛіМ”, “Настаўніцкая газета”. Звяртаюся да бібліятэкаркі, маладой дзяўчыны:

— Ці чытаюць нашы часопісы?

— Так, чытаюць. “Полымя”, “Маладосць”, “Роднае слова” бяруць нават на дом. Часцей за ўсё — настаўнікі. Шмат якія матэрыялы патрэбны ім як выкладчыкам беларускай літаратуры.

У пастаўскай кнігарні мяне чакала расчараванне. Хаджу шукаю — дзе ж тут нашы родныя кнігі? Ды вось яны, “прымасціліся” на паліцы ў самым куточку: “Прашча” У. Някляева, “Гаспода” Л. Дранько-Майсюка, “Праўдзівы апавед пра твой і мой радавод” У. Ліпскага, “Зялёныя дажджы” В. Гардзея, “Кроў сусвету” В. Куствай, “Двое на тонкім лёдзе” А. Афіяроўскага. І — усё!

Затое рускамоўныя кнігі — паліцы гнуца! На чатырох з іх даўжынёю па добрых пяць метраў — дзіцячыя кнігі. І з дзесяткаў розных найменняў — толькі чатыры-пяць на беларускую мову. Пры ўваходзе ў кнігарню на трох сталах — так званая бульварная літаратура. — Чаму так мала беларускіх кніг? — пытаюся ў прадаўца Наталлі Макоўскай.

— Няма попыту. Каб мы гандлявалі толькі імі, то даўно б вылезлі ў “трубу”. Цяжка ішла беларуская кніга ва ўсе часы. Бывала, чалавек бярэ што-небудзь з рускай літаратуры, дык яму ў “нагрузку” — беларускую кнігу. Хоць такім спосабам рэалізоўваўся тавар.

— І класіка беларуская — не хадавы тавар?

— Якраз наадварот, — ажывіўшыся, адказала сп. Наталля. — Сёлета, дзесьці ў канцы вясны, паступілі кнігі Я. Коласа, Я. Купалы, М. Багдановіча — прывабныя тамы ў кардонных вокладках, па экзэмпляраў 6-8 кожнага аўтара. Тут жа іх і раскупілі. Не залежваюцца кнігі Івана Шамякіна, хутка прадалі яго “Сатанінскі тур”, “Вялікую княгі-

ню”. Не паспела паступіць у кнігарню “Палеская мадонна”, як і яна знайшла свайго пакупніка.

— А як ідзе пазіія?

— Ніводнай кнігі ніхто не ўзяў. Гэты тавар толькі на аматара. Дарэчы, сярэдняе пакаленне беларускіх паэтаў у нас проста не ведаюць. А з другога боку — кнігі сталі дарагімі, апошнім часам цана на іх павысілася ледзь не ўдвай. Во, кніга “Зялёныя дажджы” В. Гардзея каштуе 91 тыс. рублёў. Гэта, здаецца, мала, кошт паўтары кілаграмаў вермішэлі, але ж трэба мець на ўвазе памер зборкі.

У сваёй вёсцы Камаі я шмат каму з 30-50-гадовых людзей задаў адно і тое ж пытанне:

— Каго вы ведаеце з беларускіх пісьменнікаў?

Назваваюць Купалу, Коласа, Багдановіча, Крапіву, Танка, Шамякіна, некаторыя — Панчанку, Мележа, Быкава, Куляшова. Пры падказцы згадваюць Гілевіча, Барадзіна, Бураўкіна. А з маладзейшых ужо нічога і не ведаюць. А ці знаюць каго-небудзь з іх школьнікі, ці чулі пра некаторых? Гутару з вучаніцамі 9-га і 11-га класаў нашай сярэдняй школы. Яны ўпершыню чуюць ад мяне пра Някляева, Закронікава, Галубовіча, Дранько-Майсюка, Пісьмянкова, Барыковічу, Мятліцкага, Салтука, Жыгунова і іншых. Паказваю ім газету “ЛіМ”, цікаўлюся, ці знаёма яна ім. Адна вучаніца сказала, што аднойчы настаўніца прыносіла яе на ўрок, але гэта было даўно.

І няма нічога дзіўнага, што нашы людзі не ведаюць сваіх літаратараў. Усенароднай трыбуны пісьменнікам, за рэдкім выключэннем, не прадастаўляюць. “Звязда”, як беларускаямоўная газета, апошнія гады менш піша пра літаратуру. Гэту пачэсную місію выконвае газета “ЛіМ”. Але — на ўвесь Пастаўскі раён прыходзіць яе ўсяго 11 экзэмпляраў, у тым ліку на горад Паставы — 4 экзэмпляры. У Камаях, дзе жыве больш чым 800 чалавек, газету “ЛіМ” выпісваю я адзін. Няма яе і ў Камайскай сельскай бібліятэцы (раён не выдзеліў грошай на падпіску), ні ў мясцовай школе.

Такая ў нас праўда — невясёлая, горкая.

Аркадзь НАФРАНОВІЧ

ПРАЕКТЫ

Каб ажыло Траецкае...

Беларускі фонд культуры, здаецца, выходзіць з паласы крызісу. Нягледзячы на цяжкасці, ён стабілізуе матэрыяльнае становішча, захаваў старыя праекты — “Вяртанне”, “Вернутыя імёны”, “Бібліятэка — асяродак культуры” — і распачаў выдавецкую і навуковую дзейнасць. Праведзены навукова-практычныя канферэнцыі: па беларускіх паясах — у Слуцку, па гісторыі і археалогіі — у Крэве. Распрацаваны праект закона аб увозе і вывазе культурных каштоўнасцей. Фонд цесна супрацоўнічае з Міністэрствам культуры, Домам дружбы, саюзамі народных майстроў і фалькларыстаў.

Прадстаўнікі названых і многіх

іншых устаноў культуры сабраліся нядаўна на паседжанне рады БФК, каб абмеркаваць новы праект. Тычыцца ён вядомага ў Мінску Траецкага прадмесця, якое, на думку Я. Сахуты, не стала, на жаль, жывым куточкам горада. У наступным годзе там плануецца з мая па лістапад праводзіць Траецкія кірмашы, дзе майстры народных рамёстваў і промыслаў змогуць папулярываваць традыцыйны народнага мастацтва і прадаваць свае вырабы. Апошні момант вельмі важны, бо на сёння існуе праблема сацыяльнай запатрабаванасці майстроў саломы і лозапляцення, ганчарства, ткацтва, разьбы па дрэве і іншых. Гістарычны цэнтр сталіцы

быў бы вельмі прыдатным для тыднёвых выставак-кірмашоў з розных рэгіёнаў рэспублікі.

Натуральна, такія кірмашы маглі б стаць асяродкамі нацыянальнай культуры, таму яны будуць суправаджацца канцэртамі народнай песні і танца, выступленнямі дзіцячых калектываў, паэтаў і да т.п. Была б дарэчы і традыцыйная кухня.

Безумоўна, праграма кірмашоў у Траецкім прадмесці павінна быць узаемазвязаная з рэалізацыяй мясцовых праграм па развіцці народнай творчасці, стварэнні цэнтраў па захаванні народных абрадаў, традыцыйных рамёстваў, стварэнні творчых майстэрняў.

Г. З.

ІМПРЭЗЫ

Пяцьсот колераў...

Пабачыў свет 500-ы нумар часопіса “Вясёлка”. З гэтай нагоды рэдакцыя наладзіла для сваіх чытачоў сапраўднае свята. У Доме літаратара сабраліся супрацоўнікі рэдакцыі, актыўныя аўтары і, канечне ж, хлопчыкі і дзяўчынкі, выхаванцы сталічных садкоў і вучні малодшых класаў сярэдняй школы. Вітаў жаданых гасцей галоўны рэдактар часопіса, ён жа прэзідэнт Беларускага дзіцячага фонду Уладзімір Ліпскі разам з Васем Вясёлкіным.

На вечарыне выступілі намеснік галоўнага рэдактара ча-

сопіса “Маладосць” Казімір Камейша, галоўны рэдактар часопіса “Бярозка” Уладзімір Ягоўдзік, Артур Вольскі, Ніна Галіноўская, Ніна Маеўская, галоўны спецыяліст Дзяржаўнага камітэта па друку Уладзімір Матусевіч, намеснік прэзідэнта Беларускага дзіцячага фонду Аляксандр Трухан, кампанізатар Кім Цесакоў. Сваім майстэрствам парадавалі прысутныя вакальны калектыв дзіцячага садка “Ліхтарык”, фальклорны ансамбль “Палеска” Мінскага палаца піянераў і моладзі і іншыя.

ДРУК

“ББДЛ”: чарговы том

На вокладцы кнігі пазначаны тры знакі-мітыя прозвішчы: Якуб Колас, Міхась Лынькоў, Янка Маўр. Пабачыўшы, што яна выйшла ў серыйным афармленні, адразу ж здагадаваешся, якія творы ў ёй змешчаны. Але, але — у чарговым томе “Бібліятэкі беларускай дзіцячай літаратуры”, якую не першы год выпускае выдавецтва “Юнацтва”, надрукаваны акурат гэтыя аповесці: “На ростанях”, “Міколка-паравоз” і “Палескія рабінзоны”. На гэтых творах выхоўвалася ўжо не адно пакаленне беларускіх дзіцяцей і падлеткаў. Творы гэтыя вартыя ўвагі і сёння, бо і сённяшняя юныя чытачы знойдуць у іх герояў, чыё жыццё варты пераймання, далучацца да лёсаў яркіх, непаўторных.

Напамінак, папярэджанне

І пры мінскім мастацка-вытворчым камбінаце ёсць крама-салон "Мастак", а пры ёй — маленькая выставачная зала. Там час ад часу ладзяцца персанальныя альбо групавыя выставы.

27 лістапада ў галерэі "Мастак" адкрылася экспазіцыя жывапісцаў Генадзя Міронава, Бекіра Смольскага, Андрэя Лук'янава і скульптара Мікалая Ваўчка. Спонсар выставы — японская дабрачынная арганізацыя "Мост у Чарнобыль", якая займаецца аздараўленнем беларускіх дзяцей — ахвяр чарнобыльскай катастрофы.

Выстава мае назву "Святло чорнай зоркі" і эпіграф: "...і толькі чорная зорка будзе лашчыць мёртвым святлом Зямлю пасля катастрофы". Мастакі паставілі мэтай па-

казаць прыгажосць прыроды, некрэнутаі цывілізацыяй, і вынікі чалавечага ўплыву на прыроду. Чарнобыль у дадзеным выпадку набывае сімвалічна-знакавы сэнс. Гэта — апафеоз чалавечага эгаізму. Чарнобыль дае падставы задумацца, ці варта чалавек называцца HOMO SAPIENS. Зрэшты, усю гісторыю цывілізацыі можна разглядаць, як усё больш і больш пачварную эксплуатацыю прыродных рэсурсаў дзеля таго, каб чалавек меў усё большы і большы камфорт. Вялікія катастрофы (Чарнобыль у гэтым шэрагу) час ад часу прымушаюць людзей задумацца, на нейкі момант спыніць. Але толькі на нейкі момант...

Ніхто дагэтуль не ведае, як сумясціць чалавечую прагу камфор-

ту і клопат аб жывой прыродзе. Не ведаюць гэтага і мастакі, што наладзілі выставу "Святло чорнай зоркі". Але нагадаць аб праблеме — ніколі лішнім не будзе.

На адкрыцці выставы выступіў народны мастак Беларусі Гаўрыла Вашчанка, чья "малая радзіма" на Палессі атручана радыяцыяй. Пра Чарнобыль як пра агульную бяду гаварыла прадстаўніца арганізацыі "Мост у Чарнобыль". Беларусь і Японія параднёны аднолькавай бядою: Хірасіма—Нагасакі—Чарнобыль.

Мастакі і арганізатары выставы спадзяюцца, што гэтая культурная акцыя можа мець розгалас па-за межамі Беларусі.

П.В.

БРЭСТ...

Хто з сем'яў пераможа?..

Днямі ў горадзе пройдзе абласны фестываль сямейнай творчасці. Прымуць у ім удзел каля паўсотні сем'яў. У гарадскім цэнтры маладзёнай творчасці адбудзецца конкурс, потым удзельнікі раз'едуцца з канцэртамі па школах і інтэрнатах. У нядзелю адкрыецца выстава сямейнай творчасці, адбудзецца вялікі заключны канцэрт.

Святлана ГУЛЯЕВА

ГОМЕЛЬ...

Свята ў горадзе над Сожам

Гамяльчане адсвяткавалі 55-ую гадавіну вызвалення свайго горада ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. З такой урачыстай нагоды была арганізавана вялікая і разнастайная праграма. Адбыўся конкурс салдацкай песні, міжнародны турнір па бальных танцах, праведзены іншыя не менш цікавыя мерапрыемствы. Адкрылася выстава "Мы мір адсталі — нам у гэтым міры жыць" з экспанатаў абласнога кра-

знаўчага музея і работ вучняў гарадскіх школ. У экспазіцыі прадстаўлены бюсты герояў Савецкага Саюза А. Ісачанкі, Е. Барыкіна, Ц. Барадзіна, асабістыя рэчы маршала, двойчы Героя Савецкага Саюза, камандуючага войскамі І Беларускага фронту К. Ракасоўскага, работы франтавога мастака Ю. Рахоўскага, які вызваляў Гомель. А ў творах школьнікаў — розная тэматыка: гады вайны і мірны дзень.

Гучала музыка французская

З кожным годам больш трывалымі становяцца творчыя сувязі гомельскіх музыкантаў з калегамі краін далёкага замежжа. У вялікай зале Гомельскага каледжа мастацтваў імя Н. Сакалоўскага прайшоў канцэрт з твораў французскіх кампазітараў. Перад слухачамі выступіў сімфанічны аркестр Гомеля, мастацкім кіраўніком і галоўным дырыжорам якога з'яўляецца В. Краўцоў. Дырыжыраваў на гэты раз Жан Клод Ам'е з Францыі. Салістамі былі навучэнец ліцэя пры Беларускай акадэміі музыкі, лаўрэат міжнародных конкурсаў Алег Бабій (фартэпіяна), Ларыса Мальцава (сапрана), Тамара Сапегіна (мецца-сапрана). У канцэрте прагучалі творы Сен-Санса, Гуно, Бізэ.

Храм вяртаецца вернікам

У 1872 годзе ў Рэчыцы пабудавалі царкву, якая была асветлена ў гонар Успенія Святой Багародзіцы. Доўгі час за саветаў царква выкарыстоўвалася як Дом культуры. Затым тут размяшчаўся краязнаўчы музей. Цяпер былі будынак храма вяртаецца вернікам. Музей пераедзе ў памяшканне му-

зычнай школы N 1, а для яе будучы узведзены новыя апартаменты. На адраджэнне храма і мастацкія роспісы распрацоўваецца праектная дакументацыя, выдзяляюцца неабходныя сродкі. У наступным годзе храм адкрыецца.

Аляксей ШНЫПАРКОВ

ВІЦЕБСК...

Прыцягненне майстра

На Караткевічавых чытаннях, што прайшлі ў рамках дзён літаратуры з нагоды дня нараджэння пісьменніка, адметнае веданне і разуменне творчасці славага земляка паказалі студэнты аддзялення беларускай філалогіі і гісторыі Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта. Яны чыталі ўрыўкі з твораў Караткевіча, навуковыя даклады па творчасці майстра. На вечарыне ў літаратурным музеі цікавымі былі ўспаміны пра Уладзіміра Сямёнавіча былога дырэктара Беларускага Акадэмічнага тэатра імя Я. Коласа (цяпер дырэктар Беларускага тэатра "Лялька") Г. Асвядцінскага. Дарчы, ён паведзіў, што ў будучым годзе віцебскія ляльчнікі прыступяць да пастаноўкі караткевічавскай "Ладзі распачы".

Крылы надзеі

У абласным краязнаўчым музеі адкрылася ўнікальная фотавыстава вядучага на Беларусі вучонага-арнітолага, віцэ-прэзідэнта Заходне-Беларускага таварыства аховы птушак Уладзіміра Іваноўскага "Гэтыя чужоўныя птушкі". Больш за 20 год ён вывучае жыццё драпежных птушак на верхавых балотах Беларускага Паазер'я. Яго навуковыя работы шырока вядомы сярод біёлагаў многіх краін свету. Адночы на міжнародным кангрэсе ў Вене У. Іваноўскі на атрыманы ганарар за цікавы даклад купіў фотаапарат. Колькі нечаканых адкрыццяў ён зрабіў пры да-

памозе свайго надзейнага сябра! На выставе прадстаўлены апошнія здымкі У. Іваноўскага і яго вучняў В. Кавалёнка, Д. Шамовіча і І. Башкірава, зробленыя на балочце "Ельня", у казанна-чароўных расонскіх лясах. "Кулічковае эльдарада", "Вечар на возеры чарназобай гары", "Царства гогаляў", "Свет чорнага жураўля" — вось назвы некаторых работ. Унікальнасць такой выставы вызначаецца сапраўднай навуковай каштоўнасцю здымкаў і іх вялікім мастацкім густам. Неўзабаве выстава пераедзе ў Брэст, а потым — у Гародню.

У ананімнай паэмы ёсць радзіма — Гарадок

Гарадоцкі райаддзел адукацыі і мясцовая рада Таварыства беларускай мовы правялі другія літаратурна-краязнаўчыя чытанні, прысвечаныя 25-ым угодкам адкрыцця асобы Канстанціна Веранічына. На думку аднаго з арганізатараў чытанняў, дырэктара Вархоўскай школы Леаніда Гаравага, віцебска-гарадоцкае паходжанне паэмы "Тарас па Парнасе" — факт амаль неаспрэчны. Менавіта пад Віцебскам і ёсць тое пуцявішча, з якога адправіўся ў падарожжа палясоўшчык Тарас. На чытаннях школьнікі і настаўнікі Гарадоцкага даказалі, што беларускую класіку яны вывучаюць грунтоўна і лічаць паэму "Тарас па Парнасе" сапраўднай жамчужнай беларускай паэзіі.

Святлана ГУК

МАГІЛЁВ...

На выставе — карыкатуры

У музеі этнаграфіі абласнога цэнтра зараз з поспехам працуе выстава "Позірк Квазімоды" вядомага жыхара горада па публікацыях у мясцовым і рэспубліканскім друку магілёўскага мастака-карыкатурыста Віктара Міхеява. Выстава гэтая падрыхтавана маладзёжным творчым аб'яднаннем "У ціхім віры" пры падтрымцы маладзёжнага цэнтра "Ратуша" і студыі "3

plus". У экспазіцыі — больш за сто лепшых работ, створаных аўтарам на працягу пяці гадоў творчай дзейнасці. Нягледзячы на тое, што Віктар неаднаразова прымаў удзел у выставах-конкурсах карыкатурыстаў у Беларусі, Літве, Польшчы, Бельгіі, у родным горадзе ён выстаўляецца ўпершыню.

Алесь ПЯТРОВІЧ

Вольны мастак — вечны вандроўнік

Сёлета 110 гадоў з дня нараджэння Язэпа Нарцызавіча Драздовіча — можа, самага загадкавага беларускага творцы XX стагоддзя. Ягоную творчасць нельга адназначна "прывязаць" да нейкага мастацкага напрамку — сецэсіі, інсіту, нацыянальнага рамантызму. Прытым, што ў творах Драздовіча спалучаецца стылістыка так званага народнага мастацтва з мысленнем, уласцівым мастаку-прафесійніку. Язэп Драздовіч — з'ява ўнікальная не толькі для Беларусі, але, бадай, для ўсёй Усходняй Еўропы. Прынамсі, у культуры нашых бліжэйшых суседзяў няма аналагаў творчасці Драздовіча.

Нацыянальны музей гісторыі і культуры Беларусі адзначае юбілей вялікага мастака выставай ягоных твораў, што захоўваюцца ў фондах музея. Гэта графічныя аркушы, алейны жывапіс, маляваныя дываны, разьбярства. Экспазіцыя зроблена такім чынам, каб можна было ўявіць маштабнасць і шматграннасць асобы Язэпа Драздовіча. Дзядзька Язэп называў сябе "вечным вандроўнікам", але заўжды ма-



рыў пра сваю хату. Замест родных сцен лёс даў яму дарогу, замест даху — неба. Драздовічу, з яго сялянскай ментальнасцю, мабыць, хапіла б Сусвету ў мікрэччы Мнюты і Ауты. І вандраваў ён па Беларусі не столькі ў пошуках новых уражанняў, колькі таму, што часта заставаўся без працы, без заробку, без хлеба. Не ад добрага жыцця стаў ён "вольным мастаком".

Далёка не ўсё, што намалюваў і напісаў Язэп Нарцызавіч, дайшло да нашчадкаў. Да нас. Але галоўнае: ён падарыў Беларусі легенду свайго жыцця, загадку сваёй творчасці. У сваіх дзённіках мастак прыгадвае, як сустрэў недзе на беларускай дарозе Ісуса Хрыста. Мастак і Хрыстос павіталіся, як добрыя знаёмыя. Дальбог, так яно і было...

П.ВАСІЛЕЎСКИ

Пяць гадоў на эстрадзе



Для "лёгкага" жанру гэта, пагадзіцеся, нямала. І за пяць гадоў на беларускай эстрадзе спявак Уладзімір Ухцінскі нямала паспеў. Сведчанне таго — свае ўдзячныя публіка. Пішуцца касеты з новымі праграмамі, здымаюцца відэакліпы, песні для якіх спявак выбірае з дапамогаю... слухачоў, зважаючы найперш не на ўласны густ, а на "градус папулярнасці" канкрэтнага твора падчас канцэрта. З 10 снежня замоўлена гастрольнае турнэ Уладзіміра Ухцінскага па Беларусі. І як бы ні спрачаліся наконце ягонай творчасці прыхільнікі розных эстрадных павеваў ды густаў, у адным яны, безумоўна, салідарызуюцца, артыст, які заўсёды спявае на канцэртах жывым голасам, на фоне нашай татальнай "фанерызацыі" заслугоўвае павагі.

Фота А. ПРУПАСА

Энцыклапедычна, папулярна, рэкламна

Усімі гэтымі якасцямі валодае кніга "Тэатры Беларусі", якая пад рэдакцыяй доктара мастацтвазнаўства Анатоля Сабалеўскага і пад эгідай Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусі і рэдакцыі часопіса "Тэатральная творчасць" пабачыла свет у выдавецтве "Беларуская навука". Выданняў, прысвечаных тэатру, як вядома, раней з'яўлялася нямала і нягледзячы на цяжкасці, выходзяць яны і сёння. Але гэта, як правіла, ці даследчыя працы, што ахопліваюць пэўны перыяд у сцэнічным жыцці, ці манаграфіі, прысвечаныя асобным творцам.

"Тэатры Беларусі" — гэта дакладнасць і ўсеахопнасць інфармацыі пра кожны з 27 тэатраў (24 з іх атрымліваюць дзяржаўную датацыю), што працуюць сёння ў нашай краіне. Гэта аб'ектыўнасць ацэнак, якія тычацца шляху, пройдзенага тым ці іншым калектывам. Нарэшце, гэта звесткі пра асобных рэжысёраў, акцёраў, іншых дзеячаў сцэны. А да ўсяго — гэта інфармацыя пра параметры сцэн,

умяшчальнасць глядзельных залаў. Пазначаны таксама адрасы тэатраў, згадаюцца нумары тэлефонаў і факсаў.

Каб сабраць такую разнастайную інфармацыю, паклапаціліся аўтары артыкулаў Тамара Гаробчанка і Дзіяна Стэльмах. Сам жа А. Сабалеўскі ў невялікім уступе "Беларусь тэатральная" нагадаў увесь шлях беларускага тэатральнага мастацтва, пачынаючы з сямі даўніны, калі людзям дарылі сваё майстэрства скамарохі, па сёняшні дзень.

Немалаважна і тое, што тэкст падаецца не толькі ў арыгінале — зразумела, на беларускай мове. Наталля Лейзер зрабіла пераклад на англійскую, а Уладзімір Крук сфатаграфавалі будынкi кожнага тэатра.

Кніга-даведнік разлічана не толькі на нашых аматараў сцэны, але і замежных, а таксама на арганізатараў гастроляў. Яны з дапамогаю даведніка змогуць лепш зарыентавацца ў жыцці тэатральнай Беларусі.

АНОНС

Ушануем Максіма

У сераду 9 снежня а 12 гадзіне запрашаем ускласці кветкі да помніка Максіму Багдановічу. У гэты дзень у Мінску ў сям'і маладых інтэлігентаў нарадзіўся сын, якому наканавана было стаць найвялікшым паэтам сваёй Маці-Краіны.

Ушануем яго памяць, збяромся разам, каб узгадаць светлыя радкі Максімавай паэзіі.

9 снежня ў 15 гадзін у Свята-Мікалаеўскай праваслаўнай царкве п. Ратамка (наспраць чыгуначнай станцыі) адбудзецца набажэнства ў гонар дня нараджэння славага беларускага паэта Максіма Багдановіча. Запрашаем тых, хто жадае ўславіць імя Паэта і падтрымаць беларускую царкву.

Літаратурны музей Максіма Багдановіча



На родным факультэце

На мінулым тыдні факультэт журналістыкі БДУ сустракаў сваю былую студэнтку Святлану Алексіевіч. Кабінет, у якім адбывалася размова пісьменніцы з прыхільнікамі яе таленту, быў перапоўнены. Размова была зацікаўленай, жывою. Пра што? Калі каротка, дык яе можна падаць прыкладна гэтак, у выглядзе пытанняў і адказаў.

— Вы, Кажуць, не любіце выступаць публічна?

— Месца творцы не на барыкадах. Духоўнае жыццё — асабістае, яно павінна праходзіць у цішыні і спакоі. Рэвалюцыя заклінулася. Нічога не можа быць роўным жыццю. Ніводная ідэя. У нас няма ідэй, акрамя ідэй барацьбы, а моваю нянавісці я гаварыць не хачу.

— Вас абвінавачваюць у своеасаблівай “зачараванасці смерцю”, “мастацкай некрафіліі”, “адлюстраванні голай праўды”. Ці так гэта?

— Кнігі — гэта адлюстраванне нашай гісторыі, якая спрэс — вайна і смерць, і ў гэтым, вядома ж, не мая віна.

Абвінавачванні ў кан’юктурнасці таксама беспадстаўныя, паколькі як могуць быць кан’юктурнымі творы пра вайну, што скончылася 40 гадоў таму, ці пра чарнобыльскую трагедыю, якая пачалася ажно ў 86-м? “Чарнобыльская малітва” — кніга пра беду, якія “беларуская лабараторыя” вынаходзіць для ўсяго свету. Вайна ідзе іншая — не равуць танкі і самалёты, не лятаюць кулі, смерць нясуць трава і кветкі... Мастацтва шмат чаго не ведае пра чалавека. А таму неабходна прыглядацца і прыслухоўвацца да апошняга.

— Як вы адносіцеся да крытыкі?

— Нармальна. Аднак хацелася б, каб яна была такога ж узроўню, што і твор. Крытыку я падзяляю на патрэбную і асабіста мне цікавую. У любым выпадку крытыка служыць на карысць справе папулярнасці ідэй пісьменніка. Калі ж казаць пра тых, хто меў на мяне ўплыў, то гэта, безумоўна, Алесь Адамовіч.

— Не так даўно “Літгазета” напісала, што Алексіевіч усё ж руская пісьменніца. Гэта не магло не звярнуць увагу беларускіх чытачоў. Кім вы самі сябе лічыце?

— Беларускай пісьменніцай, якая піша на рускай мове.

— Людзі плачуць над вашымі кнігамі. Ці бачыце вы пасля іх напісання радасці ў жыцці?

— Раней праблем з абаронай псіхікі не ўзнікала; зараз яны з’явіліся. Кожнага паасобку чалавека трэба і можна любіць, але разам яны робяць часта жahlівыя рэчы. Менавіта цяпер адчула неабходнасць напісаць кнігу пра каханне “Дзівосны алень вечных ловаў” — так будзе яна называцца. Людзі ў адказ на пытанне, што ж гэта такое — “каханне”, кажучы: “аварыя, катастрофа, я — ахвяра і г.д.” Гэта мяне турбуе. Трэба злазіць з барыкад. Мы нараджаемся недзеля таго, каб закрыць сваім цэлам дот ці рэактар.

— Чым патлумачыце сваю вядомасць за мяжою? Ці не вынік гэта супрацьстаяння Беларусі з заходнімі краінамі і вашага крытычнага стаўлення да ўлады?

— Сёння дысідэншчына ўжо не праходзіць. Там кніга — тавар. Нікога не цікавіць жыццё аўтара. Калі ты заявіш пра сябе і знікнеш на некалькі гадоў, пра цябе ўсе забудуць. Прычына ж поспеху, напэўна, у спалучэнні дакументальнага з мастацкім. Гэта адкрыццё для Захаду.

— Чаму няма беларускага выдання “Чарнобыльскай малітвы”?

— Таму што, згодна з дзяржаўнай палітыкай, усе чарнобыльскія праблемы будуць вырашаны да 2000 года.

— Якой вы бачыце нацыянальную ідэю?

— Няварта выдумваць нічога новага. Такая ідэя ёсць. Гэта незалежная беларуская дзяржава са сваёй культурай, гісторыяй, мовай. Адстойванне на ўсіх узроўнях нацыянальных інтарэсаў.

Напрыканцы будучыя прадстаўнікі “чацвёртай улады” атрымалі ад гасці шэраг парад і пажаданняў: 1) быць “працаголікамі”; 2) трымаць характар; 3) “збіраць” сваю адметнасць; 4) умець адчуць свежыя тэксты; 5) памятаць, што жыццё — высакародны від спорту.

Вадзім ДОУНАР

Запрашаем на вечарыну

8 снежня ў 18 гадзін у ДOME літаратара адбудзецца літаратурны вечар, прысвечаны 100-годдзю з дня нараджэння вядомага беларускага пісьменніка, драматурга, заслужанага дзеяча мастацтваў БССР Рыгора Кобеца.

Запрашаем жадаючых.

У красавіку леташняга года Таварыства беларускай школы абвясціла конкурс творчых работ для школьнікаў “Не пакідайце ж мовы нашай беларускай...” За прабеглы час Таварыства атрымала блізу тысячы допісаў-твораў розных жанраў, у якіх дзеці знаходзяць пераканаўчыя словы ў абарону роднай мовы. Канчатковае падвядзенне вынікаў конкурсу адбудзецца 19 снежня. Відавочна, нялёгка даваліся дзецям спробы літаратурнай творчасці. Але яны кіраваліся не толькі жаданнем прадэманстраваць свой творчы патэнцыял і перамагчы ў конкурсе. У пару, калі становішча беларускай мовы ў Беларусі выклікае цэлую чараду неўразумелых пытанняў, удзел у конкурсе стаў для многіх школьнікаў яшчэ і спосабам падзяліцца сваім клопатам з іншымі людзьмі, аблегчыць душу, пра што яны самі прызнаваліся ў сваіх лістах.

Прапаную чытачам “ЛіМа” некалькі твораў, дасланых вучнямі старэйшых класаў розных школ Беларусі.

Сяргей ЗАПРУДСКІ,
дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

І ў кожным слове — крышачку цябе,
Бо нездарма так многа дзіўных твораў
На ёй да дзён сучасных існуе.
Купала, Колас, Мележ, Багдановіч...
Якіх імён яскравы карагод!
Мы дзякуючы ім заўсёды помнім:
Калі ёсць мова — значыць ёсць народ.

Алена ХВАЙНИЦКАЯ,
вучаніца 10 класа СШ № 40
г. Віцебска

Беларуская мова

Так, моваў існуе нямаля,
Ды колькі б іх не вывучаць,
На роднай словы “маці”, “мама”
Заўсёды найшчырэй гучаць.

“Калі ёсць мова — значыць ёсць народ”

Наша мова

Што ёсць
Мова наша, беларуская?
І чаму у свеце без вайны

Мы ідзем
сцяжынкаю не вузкою

І сабе не вызначым цаны?

А спрадэку ж
Нас вучылі прадзеда —
Мову матак шчыра шанавалі,
Берагчы, вякамі

ўсё, што складзена
І на здэк нікому не даваць!

Наша мова —
Спадчына народная
Ёй ніхто не вызначыць цаны.

Дык лунай ж
птушкаю свабоднаю,
Дык жыві ж у свеце без вайны!

Каб табою дзеці ганарыліся,
Мовай маткі шчыра назавуць,
Каб нідзе, ніколі не забыліся —
Вымаўляю годна: “Беларусь!”

Алесь ПІКУН,
вучань 10 класа Міхнавіцкай
СШ Калінкавіцкага раёна

Не пакідайце ж беларускай мовы!
Яна з’яўляецца крыніцай дабрыві:
У кожным гуку нашага жыцця аснова,
У кожным слове бачны нашы карані.

Ніхто не змог яе ніколі знішчыць,
Бо пельга сэрці словы з памяці людской.
Мова жыве, і памылкова лічаць,
Што аджыла яна ў гаворцы гарадской.

З дзённіка мовы Беларускай

Ня пішу я для забавы,
Ні для бліхтру, ані славы,
Ні на смех табе, бязверца, —
Пішу я, бо плача сэрца.

К.Свяак.

Збыліся людзі на сваю
родную Мову і Слова яе.
А яна ж таксама жывая,
са сваімі думкамі — марамі,
спадзяваннямі, надзеямі.
Паслухайце ж яе, Мову
нашу Беларускаю, паслухайце
ўважліва, людзі добрыя,
і не зачыняйце для яе свае
сэрцы. Прашу вас...

28 студзеня, панядзелак.

Сёння я адчула, што я — невідзімка. На мяне ніхто не звачае, ніводзін чалавек. Мне няма каму паскардзіцца на свой боль. Я нібыта нямая, а людзі быццам глухія. Толькі чыстыя аркуш паперы згадзіўся паслухаць мае скаргі. І толькі цяпер я зразумела, як ён умеў уважліва слухаць...

Між іншым, завуць мяне (ці, дакладней кажучы, звалі, пакуль я не стала невідзімкай) Мовай, а прозвішча маё — Беларускай.

Даўно ўжо жыву я на гэтай зямлі, кожную яе травінку-зёлчак, былінчак, кожнае дрэўца ведаю я на ёй, чую шэпт нашае прыроды, песні і чароўныя казкі яе. І людзей нашых, рахманых ці зухаватых, самавітых ці сціплых, лагодных

Мы — моладзь — разумець павінны:
Ад нас залежыць многае ў жыцці,
Культурны скарб
нам трэба перадаць нашчадкам,
І мову нашу мы павінны зберагчы!

Міхаіл СУБАЧ,
вучань 10 класа Вілейскай
беларускай гімназіі

Не пакідайце нашай мовы вы:
Яна — жыцця крыніца для народа,
І без яе, без мовы, на зямлі
Пражыць не зможам вельмі доўга.

Яе павінны пранясці
Праз хвалі часу, непагадзь стагоддзяў
Дзеля таго, каб тосцьці у жыцці
Было сваё, адвечнае, ў народзе.

Каб мову нашу лёс не напаткаў
Ляціны старадаўняй слова,
І трэба, каб народ яе наш падтрымаў,
Бо нам патрэбна наша мова!

Іван ЛЯШКОВІЧ,
вучань 10 класа Вілейскай
беларускай гімназіі

На свеце моваў — як у свеце зорак,
Так многа, што іх проста не злічыць.
А беларусам лепшай зоркай — Сонцам —
Іх мова беларуская зіхціць.
Яна сваёй дзяржавы тварам стала
Пасля гадоў шматлікіх забывання,
Найпрыгажэйшая з усіх славыянак...
А можа — проста родная мая?
Яна нагадвае бабулі голас,

І хоць увесь свет абишукаеш,
Не знойдзеш больш такой красы,
Дзе слоўца кожнае так ззяе,
Як быццам кропелька расы.

Крыніца з чыстаю вадою,
Яе не вычарпаць да дна.
І ў вуснах вечнаю, жывою.
Адзінай праўдай ёсць яна.

Раблі ўсё, каб яе знішчыць,
Чырвоным дротам паланіць,
Ды нават сярод папалішчаў
Яна жыве і будзе жыць.

Бо мовы вечныя скрыжалі
Чужацкай не разбіць брыдзе,
І хоць яе укрывавалі,
Я веру, што з крыжа сядзе.

Яна заўсёды будзе з намі,
Празрыстая, нібы крышталі,
Як сонца разам з прамянямі,
Як з ваяра кальчугі сталь.

Святлом хай новы дзень абудзіць,
Хай званом звоніць у цішы!
Нязломнай сілай заўсёды будзе
І вечнай песняю душы.

Яна, як бы малітва тая,
Штодзень гучыць хай з году ў год,
Бо мова наша святая,
І без яе мы — не народ.

Алена ЛЮТКО,
вучаніца 11 класа
СШ № 67 г. Мінска

ны, дай моц мне і цяпер падняцца з цемры, з гэтай дрыгвы, у якой я апынулася. Працягну мне Сваю руку! Няўжо я чымсьці саграшыла перад Табой? А можа, Ты забыўся на мяне? Не, не... Я веру, Ты зараз чуеш мяне. Ты не пакінеш мяне сам-насам, бо, акром Цябе, нікога ў мяне не засталася...

Бачыш, я стаю перад Табой на коленах зусім безабаронная, мо не варта Тваёй міласэрнасці. Я прашу Цябе, бо ведаю — усё ў тваіх руках, Цэлы Свет, дапамажы мне, Божа... Дапамажы, калі ласка, мне і дзецям Тваім, пераблытаўшым ДОБРАЕ І БЛАГОЕ!..

ЗАМЕСТ ПАСЛАСЛОЎЯ

І ляцела Беларуска Мова над зямлёй, а побач — анёлы Божыя. І чыстай музыкай струменіла іх песня, заліваючы, нібы рака, што высвабодзілася з путаў ільду па вясне, усё наваколле, пранікала ў душы і розум людскі. І глухі пачаў тады чуць, а сляпы бачыць. Шчасце і Любоў несла яна, Беларуска Мова, людзям. І ў кожнага на вуснах гучала трапнае, зіхацела яркае слова яе, кожнага сагравала цёплае і шчырае беларускае слова! Узрадаліся тады людзі і палі нішча перад пасланкай Божай, роднай Мовай, маці і ахоўніцай сваёй... ДЗЯКУЙ ВЯЛІКІ І ЗЯМНЫ ПАК-ЛОН ТАБЕ, БЕЛАРУСКАЯ МОВА!

28.04.98 (на Радаўніцу).

Ніна МЯЦЕЛЬСКАЯ,
9 “А” клас СШ N 126 г. Мінска
(цяпер: навучэнка 10 класа ліцэя пры БДУ).

Вехі і прарэхі, або Чатыры пытанні да беларуса

Чым адрозніваецца жывое ад нежывога? Правільна — тым, што ў жывога заўсёды ёсць свая сістэма каштоўнасцяў, свае арыенціры і прыярытэты. Нават амёба мусіць адрозніваць святло ад цемры і цяпло ад холаду, каб выжыць і прадоўжыць існаванне роду. Чым адрозніваецца беларус ад небеларуса? Правільна — тым, што ў беларуса няма ўласных арыенціраў, сваёй сістэмы каштоўнасцяў і прыярытэтаў. Гэтая дэзарыентацыя мае татальны характар, бо тычыцца ўсіх бакоў жыцця — эканомікі, палітыкі, культуры, духоўнага існавання. Сённяшняя сітуацыя нават горшая, чым была 7 гадоў назад, бо зганьбаваны ідэалы 91-га года, а спробы ажывіць савецкія фантомы ў межах адной, асобна ўзятай Беларусі становяцца ўсё больш абсурднымі. Гэта часам заўважаюць нават арганізатары таго руху: “заднім ходам — наперад”. Тым больш цяжка разабрацца проста чалавеку: дзе тут перад, а дзе — зад, дзе праўда, а дзе — хлусня, дзе мінулае, а дзе — будучыня. Усё пераблыталася ў галовах людзей: добра — са злом, надзея — з роспаччу, справядлівасць — з крыўдаю. Толькі жыццё, горшае з кожным годам (а галоўнае — бязмэтнае ды бессэнсоўнае, як жабрацкая доля), сведчыць, што нешта тут не так, што сённяшні шлях вядзе зусім не туды.

Але гадзіна рашучых дзеянняў і вялікіх пераменаў яшчэ не надыйшла, бо не пройдзены пакуль “час здумлення” — этап асэнсавання пройдзенага і выбару сапраўды новых, а не спархнелых мэт і арыенціраў.

На маю думку, жыццё паставіла некалькі стратэгічных пытанняў, ад вырашэння якіх будзе залежаць наш далейшы лёс. І вось сёння падыходзячы момант для іх абмеркавання, калі заўгодна — час нацыянальнай дыскусіі (але не рэфэрэндуму) з прыцягненнем сродкаў масавай інфармацыі, грамадскіх і палітычных рухаў, прыватных кантактаў.

Першае з іх — пытанне аб незалежнасці. Што такое беларуская незалежнасць — дабро ці зло? Гістарычная заканамернасць ці выбрыкі фартуны? Незаслужанае шчасце або катастрофа? У сувязі з гэтым узнікнуць лабочныя пытанні — пра адносіны да суседзяў, лёсе імперый, шляхах еўрапейскага развіцця і г.д. Але на асноўнае пытанне — ці быць Беларусі незалежнай, ці заслужыла яна свой суверэнітэт? — мусіць быць ясны, недвухсэнсоўны адказ.

Другое пытанне — аб зямлі. Нягледзячы на 70 гадоў індустрыялізацыі, беларусы ў вялікай ступені засталіся сялянамі, народам, блізім “да глебы”. Таму нават у канцы XX стагоддзя зямельная праблема для нас даволі актуальная. Ці можа зямля быць прыватнай уласнасцю як дом або пуня, ці толькі нічыйнай “агульна-народнай” маёмасцю? Ці можа зямля быць таварам, сродкам вытворчасці ў ўзбагачэння, або толькі неразмненым мёртвым капіталам пад нагамі збяднелага народа? Пытанне амаль сакральнае, бо звязана не толькі з сельскай гаспадаркай, але са светапоглядом, з правам чалавека быць багатым ці бедным, працаваць на сябе і ўнукаў або сядзець увогуле склаўшы рукі.

Права ўласнасці на зямлю, акрамя іншага, ёсць цывілізаваным спосабам “прывязкі” чалавека да розных вытокаў, да сваіх каранёў у духоўным і матэрыяльным сэнсе. Таму гэтую праблему можна было б паставіць і першай...

Трэцяе пытанне увогуле простае, але не для сучаснай Беларусі, тут яно, бадай, самае складанае: адносіны да беларускай культуры і ў прыватнасці — да яе мовы. Што такое беларуская мова — анахронізм ці жыццёвая перспектыва? Камень пад нагамі прагрэсу ці галоўны каталізатар нацыянальнага развіцця? Ці можа развівацца культура без сваёй мовы, а народ — без сваёй культуры? Ці патрэбна наогул беларуская культура, мохапіць з нас амерыканскай і расійскай? Пытанні не рытарычныя, бо вельмі пашырана меркаванне, што не якасць культуры і яе мовы, а валавы збор бульбы і ўмоўна разлітага чыгуну сведчыць пра жыццёвы ўзровень краіны. Але ж калі культура — духоўная, палітычная, эканамічная — ёсць з’ява другасная, то што ж тады вылучае народ сярод іншых і вызначае ягоны лёс у гісторыі? Аб’ём гарлачнай вытворчасці? Колькасць з’едзенага сала або цэментовых “Ільчоў” на душу насельніцтва? Пытанне пра беларускую мову і культуру пакуль не вырашана, проста пасля вядомага рэфэрэндуму яно набыло больш глыбокі, бадай — экзістэнцыяльны характар.

Апошняя з праблем таксама экзістэнцыяльная, калі не сказаць — філасофская: ці трэба беларусу свабода? Ці будзе ён і далей

разменнай манетай і аб’ектам гандлю сваіх суседзяў або захоча стаць паўнапраўным суб’ектам, актыўным творцам уласнага лёсу? На побытавым узроўні гэта можна вызначыць так — ці хочам мы стаць асобамі-гаспадарамі з уласным бачаннем жыцця і адказнасцю за яго або застацца “шэрымі баранамі”, якія паслухмяна цягнуцца насустрач пагібелі, перакладаючы віну за сваю слепаць і нямогласць на чарговага “пастуха”. Менавіта ў выхаванні самастойнай, думаючай, дзейснай асобы палягае перспектыва беларускага ўсталявання і галоўны рэзерв нашага прагрэсу. Прымуш, гвалт, дыктат — ёсць прыкметы антынацыянальнай палітыкі і ворагі беларускай справы. Але ж свабода — ноша цяжкая, не кожнаму па сілах. Ці “пацягне” яе наш просты і не зусім “просты” чалавек? Хай на гэта ён адкажа сам ці, прынамсі, ягоныя дзеці.

Урэшце, вышэйгучаныя пытанні ёсць своеасаблівы тэст на беларускасць і нацыянальнасць сталасць. І было б больш цікава даведацца, ці існуюць “жывыя” беларусы сярод чытачоў “Рэспублікі” або “Советской Белоруссии” (сярод спахыўцоў “ЛіМа”, думаю, такія ёсць). У ідэале трэба было б мець меркаванні самага шырокага спектра — камуністаў і лібералаў, “лукашыстаў” і нацыяналаў, прафсаюзаў і прадпрыемнікаў, студэнтаў і пенсіянераў. Бо за апошнія 4 гады набралася шмат прыхаваных, нявыказаных праблем. Кожная партыя, рух і нават асобныя грамадзяне “закансерваліся” ў сабе, “варацца ва ўласным сочыве”. Існуе пэўная патрэба ў разбурэнні гэтых межаў, у рэалізацыі “дыскусійнай энергіі” людзей і ўзнаўленні кантактаў між рознымі сацыяльнымі групамі. Толькі ў вольным абмене ідэямі і думкамі можа нарадзіцца ісціна і з’явіцца святло ў канцы беларускага тунеля.

Васіль АЎРАМЕНКА

г. Мажылёў

І ПРА НАС

Вечны Амосаў

Ці трэба прадстаўляць Мікалая Амосава? Старэйшым чытачам ён добра вядомы. Для маладых скажу: гэта акадэмік медыцыны, вучоны, які даследуе праблемы кіравання складнымі сістэмамі, пісьменнік, адзін з найразумнейшых і найсумленнейшых людзей, якія жылі ў апошнія дзесяцігоддзі на прасторы цяперашняй СНД.

— Мікалай Міхайлавіч, мы з вамі апошні раз бачыліся зусім нядаўна — 15 гадоў назад. Бачыліся ў вас у Кіеве. У тым, 1983-ім вам споўнілася 70. Значыць, цяпер на вашым асабістым лічылніку... Як вы маецесья?

— Жыву. Не надта каб добра. Як усё жывуць. Нядаўна воль перанёс аперацыю на сэрцы. Уставілі клапан... Два шунты... Ну, ачунаю ўжо...

— Дзе вас аперавалі? У вашым інстытуце?

— Ды вы што! Наш інстытут гэтых старых, як я, апераваць не можа. Аперацыю рабілі ў Германіі.

— Значыць, сваім усё-такі не давяраеце?

— Я іх ведаю як аблупленых. Ні ў Кіеве, ні ў Маскве 85-гадоваму чалавеку клапаны і шунты адначасова не ўшываюцца.

— А ў Германіі, напэўна, гэта руцінная аперацыя?

— Але, там робяць 4—5 тысяч аперацый са штучным кровазваротам за год.

— За грошы вам рабілі? Ці бясплатна — у знак вашых заслуг?

— Вядома, за грошы. Ну, начальства, дзякуй Богу, патрэбную суму знайшло...

— Памятаеце, вы рашылі паставіць на сабе эксперымент па дасягненні актыўнага даўгалецця. Зараз з гэтым скончана?

— Не, чаму ж? Я штодня хаджу, прыкладна з гадзіну раблю гімнастыку, у тым ліку трохі з гантэліямі. Адно не бегаю.

— Гэта значыць, вы па-ранейшаму перакананы, што ў прынцыпе ваша метадыка правільная?

— Цалкам перакананы.

— А вы не далускаеце, што акурат інтэнсіўна нагрукі і нашкодзілі вашаму сэрцу?

— Не павінна быць. Сэрца ў мяне было адпачатку неважнецкае: у мяне кардыястымулятар стаіць ужо 13 гадоў.

— Яшчэ ў савецкі час вы здабылі славу аднаго з самых мудрых людзей у Краіне дурняў. Ці ўзбагацілася ваша мудрасць за апошнія паўтара дзесятка гадоў?

— У гэтыя гады я думаў над досыць спецыяльнымі рэчамі. У прыватнасці, я зразумеў, што ў складаных сістэмах велізарную ролю адыгрывае такая з’ява, як самаарганізацыя і таму сацыяльную эвалюцыю ў прынцыпе нельга строга праграмаваць. Выдаў дзве кніжкі на гэтую тэму. Трэцяя неўзабаве выйдзе...

— Ну, а ці не зразумелі вы што-небудзь такое, што можна сфармуляваць на простае, абыяцельскае мове? Як павінен жыць чалавек? Дзея чого ён жыве? Навошта?

— Дарагі мой, што ж тут незразумелага? Жыве, таму што жывы. Таму што ў яго інстынкт жыцця. Так што гэтыя філасофскія пытанні бескарысна падымаць — навошта ды чаму.

— Карацей кажучы, вы, як большасць хірургаў, былі і застаецеся чыстым матэрыялістам?

— Але, чыстым матэрыялістам.

— І ваш матэрыялізм не пахіснуўся з гадамі? Не ўзнікла ў вас жадання паверыць у Бога?

— Не, не ўзнікла. Я з асалодаю паверыў бы ў Бога, таму што гэта вельмі хораша. У мяне ёсць знаёмая, якія вераць. І асабліва калі мне было вельмі пагана перад аперацыяй, гэтак слаўна было б паверыць у Бога. Але я не знайшоў для яго месца.

— Вы, як Лаплас, не знайшлі месца для “гіпотэзы Бога”... Што вы думаеце аб тым, што адбылося і адбываецца на тэрыторыі былога Савецкага Саюза наогул і Украіны ў прыватнасці? І чого чакаеце надалей?

— Нічога добрага я не чакаю. Будзе працягла стагнацыя. Вельмі працягла. Славянскі народ і пры цары быў не вышэйшы гатунак, а камуністы яго канчаткова сапсавалі. І прывесці яго цяпер да неабходных стандартаў вельмі цяжка.

— А ці не была ў працэсе пераўтварэння апошніх гадоў дапушчана нейкая ракавая памылка?

— Ракавых памылак я не бачу. Камунізм быў памылкай... Развучыліся працаваць... Вось нядаўна Святлана Сарокіна гутарыла з вашым віцэ-прэм’ерам па сельскай гаспадарцы Куліком. У яго адна праграма, дайце тое, дайце гэта! Яшчэ ў 1989 годзе, калі я быў у Вярхоўным Савеце СССР, я палазіў па закрытых бібліятэках і вычытаў страшэнныя факты: на вытворчасць мільёна тон збожжа Савецкаму Саюзу трэба было ў 10 разоў больш трактароў і камбайнаў, чым іншым краінам. Па прычыне нікчэмнейшай якасці і анікуды навартай эксплуатацыі гэтай тэхнікі. Дык вось я тады яшчэ падлічыў, што практычна пры савецкай сістэме, калгаснай і дзяржаўнай, ніколі краіну не накармаць, не забяспечыць. І вось цяпер яны — Кулік і іншыя — зноў заклікаюць да таго ж самага. Вядома, я разумею, што па ўзмаху чарадзейнай палачкі фермераў не стварыць, але вяртанне да старой сістэмы — гэта проста вар’яцтва.

— І ўсё-такі ці верыце вы ў тое, што мы — і Расія, і Украіна — здолеем выкараскацца з гэтай ямы, у якую трапілі?

— Рана ці позна мы, вядома, з яе выкараскаемся. Хоць да высокіх стандартаў не дойдзем. Прычым Украіна магла б выйсці з цяжкай сітуацыі хутчэй, чым Расія, але ў нас начальнікі яшчэ больш тупыя, чым у Маскве... А эрэшты, яны тупыя ў аднолькавай ступені.

— У якім кірунку трэба рухацца? У вас жа заўсёды былі свае, арыгінальныя рэцэпты адносна вырашэння невырашальных праблем.

— Усё, што трэба рабіць, даўно вядома. Пытанне ўпрацаваць у тое, што я сказаў пра самаарганізацыю. Соцыум — гэта складаная сістэма, дзе велізарная колькасць узамязвязаных фактараў. Перашкод узнікае гэтак многа, што ўвесь час даводзіцца адступаць. А ідэі ўсім вядомыя. У Расіі вельмі

шмат мудрых эканамістаў. Я паважаю ўсіх асноўных — Гаідара і іншых дзеячаў гэтага накірунку. Яны адукаваныя людзі. Але я не ўпэўнены, што яны цяпер ацэньваюць цяжкасці, якія стаяць перад імі. Ім здаецца: дастаткова стварыць добрую праграму. Я ж лічу: добрая праграма, якую можна было б рэалізаваць на практыцы, — мэта недасягальная. Трэба змірыцца з тым, што працэсы ўдасканалення будуць адбывацца вельмі марудна. Пакаленне павінна змяніцца... Акрамя таго, чалавек па сваёй біялагічнай прыродзе досыць свалачное стварэнне. А тут яшчэ гэтыя 70 гадоў... Сумленне ў людзей цалкам прапала... Памагчы справе магла б рэлігія, але яна ў нас, па ўсім відаць, яшчэ доўга не прыжывецца. Да таго ж праваслаўная рэлігія вельмі неважнецкая. Ідэя саборнасці — гэта амаль ідэя калгаса.

— Якія сёння вашы навуковыя інтарэсы? Над чым працуеце?

— Інтэрэсы якраз зводзяцца да пабудовы мадэляў грамадства, мадэляў псіхікі. Гэта значыць інтарэсы ў мяне не мяняліся ўжо досыць даўно. Ну і, вядома, медыцына цікавіць у нейкай ступені...

— А што з літаратурнай дзейнасцю? Мусіць, з таго часу, як вы перасталі апераваць, знікла і памкненне да белетрыстыкі — няма тых вострых філасофскіх перажыванняў, таго бязмежнага драматызму, з якіх вылепіліся “Думкі і сэрца”?

— Неўзабаве павінны выйсці мае “Успаміны”. Гэта вялікая кніга, аркушаў 25. Яшчэ выйдзе кніжка філасофская — “Мой светапогляд”. А наогул вялікага стымулу пісаць у мяне сапраўды няма. Мяне не цікавіць творчасць дзеля творчасці. Ганарлівасць, славалюбства зніклі. Зсталася адна толькі дапытлівасць, асалода ад спазнання.

— Што ж, дзякуй за гутарку.

— Дзякуй і вам. Вашу газету па-ранейшаму люблю. Я, напэўна, адзіны прафесар у Кіеве, хто яе абавязкова выпісвае. Добрая газета, люблю яе. І вашы артыкулы люблю чытаць, хоць не ва ўсім з вамі бываю згодны.

Алег МАРОЗ

(“Літаратурная газета”, 18. XI. 98, N 46 / 5722)

Міжнародная літаратурная вечарына адбылася ў 1-й гімназіі горада Даўгаўпілса. Присутныя — удзельнікі канферэнцыі "Інтэграцыя беларускіх недзяржаўных арганізацый у сетку супрацоўніцтва недзяржаўных арганізацый краін рэгіёна Балтыйскага мора", прадстаўнікі беларускіх і латвійскіх культурніцкіх арганізацый Рыгі і Даўгаўпілса. Праводзіў канферэнцыю Міжнародны цэнтр Олафа Пальмэ (Швецыя), Фонд Райніса і Аспазіі (Латвія), таму вядучым літаратурнай вечарыны стаў кіраўнік Фонду Райніса і Аспазіі Арніс Мугурэвічс.

Першай было дадзена слова пэзцы Анне Ранцана (яна ж і рэдактар даўгаўпілскай газеты "Латгалес Лайкс"). Прачытаўшы па-латышску свае творы, Анна Ранцанэ папрасіла Сяргея Панізніка пазнаёміць присутных з перакладамі яе вершаў на беларускую мову. А потым наш даўні сябар пэзт Улдэс Бэрзыньш агучыў па-латышску вершы Алеся Разанава. Пэзт і перакладчык Юрыс Кронбергс працуе дыпламатам у Швецыі і піша па-шведску. У яго і ў Бэрзыньша даўня творчая дружба з беларускім пэзтам і перакладчыкам Андрэем Гуцавым, былым выпускніком Латвійскага ўніверсітэта. Таму ў госьці з Гомеля была двойная нагрузка, каб па-беларуску прагучалі творы і Бэрзыньша, і Кронбергса.

А каб агульная атмасфера літаратурнай вечарыны была зразумелай гасцям з Нямеччыны, Швецыі, Літвы, у зале гімназіі працавалі сінхронныя перакладчыкі.

Што ж да культурніцкіх планаў канферэнцыі, то ўхвалены праекты ад Міжнароднага фонду Янкі Купалы: выдаць зборнік Янкі Купалы на шведскай мове і анталогію пэзіі і прозы латвійскіх беларусаў "Крывіцкія руны" — як паказальны вопыт гарманічнага ўзаемадзеяння нацыянальнай меншасці і Латвійскай дзяржавы 20—30-х гадоў.

З навін жа сучаснага стану інтэграцыйных працэсаў між беларусамі Даўгаўпілса і тытульнай нацыяй можна назваць наступныя: ёсць рашэнне думы аб стварэнні Беларускага культурнага цэнтру ў горадзе, ідзе падрыхтоўка да 100-годдзя з дня нараджэння аднаго з "вучыцеляў" — асветнікаў аўтахтоннага беларускага насельніцтва Латгалскага краю пэзта Міколы Талеркі; дзякуючы спонсарам-дабрадзейям горада старшыня беларускага культурнага таварыства "Уздым" Станіслаў Валодзька выдаў зборнік перакладаў сваіх твораў на рускую мову пад назвай "Обращение к сердцу".



J. RAJINA MAJA BERKEHELE

А за некалькі гадзін да ад'езду прадстаўнікоў беларускіх недзяржаўных арганізацый — удзельнікаў згаданай канферэнцыі — адбылася яшчэ адна імпрэза. Прадстаўніца фонду Райніса і Аспазіі ў Даўгаўпілсе, каардынатар Народнай вышэйшай школы ў Беркэнэлі спадарыня Інэса Андыня запрасіла беларусаў наведаць сядзібу бацькоў Яніса Райніса. З Беркэнэляў сямігадовы Яніс пайшоў у школу. Пазней ён пісаў: "З пяці гадоў свайго жыцця і ажно да пятнаццаці чуў я літоўскія народныя песні і сумныя беларускія народныя мелодыі... якіх мая маці ведала вельмі многа і ахвотна спявала". Мама Яніса — Дарта — паходзіла з роду Грыкоўскіх. Сам пэзт радавод сямейны тлумачыў так: "Па паданні продкі маці з вольнае Літвы баяры".

Вось чаму ў Беркэнэлях каля прытульнага каміна мы і гаварылі пра маці пэзта, згадваючы яе 170-годдзе з дня нараджэння. Налета споўніцца 100 гадоў, як закончыўся ў Віцебску зямны шлях Дарты Пліекшанэ з роду Грыкоўскіх, баяраў Вялікага княства Літоўскага, Рускага, Жамойцкага. Так што пра духоўнае спадаренне крывічоў і балтаў мы яшчэ будзем гаварыць.

С.ПАПАР

Малады пэзт Алесь Бакач склаў анталогію найноўшай (1980—1995) беларускай пэзіі "Агледзіны". Выпусціў яе ў свет — у дасканалым мастацкім афармленні Юрыя Хілько — МФ "Беларускі кнігазбор", паздароў яго, Божа! Выданне пэзтычнай анталогіі — гэта заўсёды пэўная падзея ў культурным жыцці грамадства, міма якой аматары пэзіі раўнадушна прайсці не могуць, бо гэта заўсёды цікава: хто, як і якімі творами прадстаўлены ў ёй, чаму менавіта гэтымі, чаму выдатны пэзт займае больш сціплае месца, чым іншыя сярэднячкі-шарачкі і г. д., і г. д. Адметнасць анталогіі "Агледзіны" ў тым, што кожны аўтар прадстаўлены ў ёй адным вершам. Такая практыка ў літаратурным жыцці свету даўно вядомая. Мела месца яна і ў нашым беларускім кнігавяданні (напрыклад, анталогія балгарскай пэзіі "Сто гадоў, сто пэзтаў, сто песень", Мінск, 1978). Дарэчы, у свеце пашырана — што датычыць анталогій — і практыка іншага роду: адзін вядомы ці нават выдатны пэзт, на свой густ і па сваіх крытэрыях, складае анталогічны зборнік вершаў другога выдатнага пэзта — жывога, а не са спадчыны. З такім "выбраным", зробленым пэзтам-сэбрам, вельмі цікава знаёміцца. Ужо сам адбор твораў для зборніка ёсць своеасабліва форма літаратурнай крытыкі, па ім чытачы мяркуюць не толькі аб пэзіі ўшанаванага аўтара, але і аб мастацкіх густах і грамадзянскай пазіцыі ўкладальніка.

У нас звычайна выдаваліся анталогіі тэматычныя: пра каханне, пра маці, пра стваральную працу людзей, дзве (абедзве выдатныя) пра родную мову. Ну, а найбольш часта выходзілі анталогічныя зборнікі пра партыю, Леніна і кастрычніцкую рэвалюцыю, пра Саюз непарушны. Выдаваліся і неаўтарскія (складзеныя не аўтарам) анталогічныя зборнікі аднаго пэзта, але гэта рабілася толькі ў дачыненні да нябожчыкаў. Да таго ж, былі гэта тыя часы, калі, па-першае, сам пэзт-ўкладальнік быў у пэўнай меры залежны ад уласнага "ўнутранага" рэдактара і цензара (трэба лічыцца за дзяржаўна-палітычным рэжымам, нічога не зробіш!), па-другое, груба ўмешвалася ў склад падрыхтаванага ўкладальнікам зборніка выдавецкае начальства. Помню, папрасілі мяне быць ўкладальнікам зборніка выбранай лірыкі Янкі Купалы. Я даў згоду і вельмі ўважліва, з вялікім пачуццём адказнасці за творчы аўтарытэт Купалы паставіўся да адбору вершаў:

АНТАЛОГІЯ

На прынцыпах
высокай любові

Памятаю сваю першую сустрэчу з "жывымі пісьменнікамі". Маці ў саўгасе, дзе яна працавала, далі запрашалны білет на вечарыну, якая праходзіла ў полацкім ДOME афіцэраў. Яна адправіла мяне, і я, чатырнаццацігадовы хлапчук з полацкай ускраіны, затаіўшы дыханне слухаў вершы, якія чыталі Пятрусь Броўка, Пімен Панчанка, маладыя тады Рыгор Барадудлін, Генадзь Бураўкін... Ва ўсе вочы глядзеў на людзей, чые імёны былі знаёмыя мне са школьных падручнікаў, з кнігі і публікацый.

Гэтае сваё ўзрушэнне, салодкі халадок захаплення ля сэрца пранёс да сённяшняга дня. Я не надта памятаю тыя выступленні, але агульны настрой, адчуванне судакранання з нечым святым і прыгожым не забыліся. Магчыма, хто-небудзь з маіх сённяшніх равеснікаў і маладзейшых за мяне іранічна ўсімнецца, чытаючы гэтыя радкі, але так было, і я ўдзячыў таму моманту высокага палёту душы. Я і цяпер часам лаўлю сябе на нейкім радасным здзіўленні, калі бываю разам з Янкам Брылём ці Сяргеем Грахоўскім, Анатолем Вярцінскім ці Міколам Аўрамчыкам, бо тое дзіўчае ўзрушэнне стаіць у душы, бо творца, літаратар — для мяне з таго часу — не пусты гук. І з удзячнасцю ў душы лёсу, які звёў мяне ў свой час з Уладзіміраў Караткевічам, Міхасём Стральцовым, Еўдакіяй Лось, жыўу і па сённяшні дзень.

Кажу пра гэта не ў парыве нейкіх сентыментальных настальгічных успамінаў. Кажу дзеля таго, каб выказаць свае адносіны да ўсяго, што называецца беларускай літаратурай, бо высокае шчасце і адказнасць — быць у ёй, служыць ёй.

Пра гэта думаецца ўсё часцей у нашы няпростыя дні, у час пэўнай, а то і поўнай пераацэнкі каштоўнасцяў, у час спрэчак і прыходу новых пакаленняў, у час, калі ў нас нібыта ідзе раздзяленне на дзве літаратуры — старую, канфармісцкую і прыкарытную, і новую — радыкальную і бескампрамісную, не абцяжараную догмамі і не запэцканую ценом сацрэалізму.

Мушу выказаць свае меркаванні і, пэўна, у нечым расчароваць некаторых, бо дзяленне такое здаецца мне, мякка кажучы, не надта сур'ёз-

толькі самае лепшае ў мастацкіх адносінах, толькі тое, што пацвярджае ранг вялікага пэзта! І што ж з гэтага? Шаснаццаць найлепшых, малавядомых вершаў перыяду 1910—1926 гадоў рэдактар кнігі выкінуў, а замест іх уставіў каля дваццаці вершаў перыяду росквіту сацыялістычнага рэалізму (1935—1940). А прозвішча ўкладальніка засталася маё (гл. Янка Купала, "Выбраная лірыка", Мінск, 1967). І думай, чытач, пра мастацкі густ і ідэйна-эстэтычныя пазіцыі таго, хто зборнік склаў. І дагэтуль шкадую, што не забараніў ставіць на тытуле і ў выхадных дадзеных кнігі маё імя. (Дарэчы, у тыя гады агульнапрынята было спасылка на цензуру, у сапраўднасці ж да дзяржаўнай цензуры — да Галоўліта — справа даходзіла рэдка, усё вырашалася на ўзроўні цензараў выдавецкіх — рэдактараў, часам вельмі мілых, ветла ўсмешлівых дзядзькоў і цёткаў).

Складальнік анталогіі аднаго верша "Агледзіны" быў у гэтым сансе ў непараўнана шчаслівейшым становішчы. Яму не трэба было засцерагацца ад самапраўства выдавецкіх начальнікаў ад дзяржаўнай цензуры, не трэба было бяцца, што складзены ім зборнік будзе панявечаны. Гэта значыць, што ўсю адказнасць за адбор вершаў і за іх мастацкія вартасці ён узяў на сябе. Я не збіраюся рабіць падрабязны крытычны агляд анталогіі. Я хацу ўсяго толькі з прыдатнай нагоды трохі паразважаць аб некаторых прынцыповых, канцэптуальных момантах, якія непазбежна паўстаюць перад кожным, хто бярэцца за такую працу. І аб тым, як гэта адлюстроўвае сучасны ўзровень суветнага і нацыянальнага кнігавядання, як увязваецца з агульнай культурай нашага літаратурнага побыту, з мараллю і этыкай, нарэшце.

А. Бакач у кароценькім уступным слове папярэджвае чытачоў, што анталогія складзена з яго любімых вершаў. Значыць, падыход да адбору цалкам суб'ектыўны. З кожнага пэзта ім выбраны не проста лепшы верш, а — любімы. Ну, што ж, таксама цікава. Давай, скажа чытач, паглядзім, што яму найбольш дапала да душы, ці тое, што і мне? Але, гаворычы далей ўкладальнік, анталогія — гэта "агледзіны набыткаў беларускай пэзіі перыяду 1980—1995 гадоў". Прабачце, але агледзіны набыткаў нацыянальнай пэзіі — гэта ўжо нешта іншае, чым проста "мае ўлюбёныя вершы". "Улюбёныя вер-

шы" звычайна перапісваюцца ў альбом для сямейнага карыстання ў адным экзэмпляры, а калі кніга выходзіць ніштаватым накладам, адрасавана шырокаму колу чытачоў, то гэта ўжо менавіта агледзіны, выбар таго, што варта ўвагі грамадскасці, што адлюстроўвае рэальны стан сучаснай нацыянальнай пэзіі. І калі ў гэтым выбары адсутнічаюць многія значныя, відныя імёны — значыць, яны не спрычыніліся да агульных набыткаў, іхняга ўкладу няма? Так, выходзіць? Узнікаюць пытанні, як бачыце. Як жа быць з падыходамі і прынцыпамі ўкладання?

Паўтараю: я пішу не рэцэнзію і не даю ацэнку ўключаным у анталогію вершам. Думаю, сёння ўжо і сам ўкладальнік бачыць, што сям-там ён памыліўся ў выбары твора, што ў некаторых выпадках яму элементарна здрадзіў густ. А можа, сказаўся недастатковы літаратурны досвед. А можа, зашкодзіла паспешлівасць. Але — выбраў дык выбраў. Спадзяюся, таварыш разумеў, што ягоны выбар — рэч падступная: гэта лютэрка, якое паказвае не толькі фасад, але і тылак. Горш тое, што ў кнізе натыкаешся на незразумелыя ўпущэнні. Напрыклад, няма ў "Агледзінах" аднаго з самых выдатных беларускіх пэзтаў другой паловы 20-га стагоддзя Сцяпана Гаўрусёва, хаця ён у апошнія гады жыцця (памёр у 1988) апублікаваў некалькі дзесяткаў моцных, дасканалых вершаў (слабых ён не пісаў ніколі). Не знайшоў я ў анталогіі і такога сьліннага імя, як Янка Сіпакоў. Не ўключаны чамусьці і такія вядомыя пэзты, як Алесь Барскі, Валяціна Коўтун, Пятро Прыходзька, Любоў Тарасюк... З пэзтаў беларускай дыяспары (а іх там добры дзесяткі, калі не больш) прадстаўлены толькі Масей Сяднёў і Ян Чыквін. А ў астатніх "ўлюбёных вершаў" ўкладальнік не знайшоў? Не знайшоў ці не шукаў? Шкада, што столькі пэзтычных імён засталіся па-за агледзінамі. А калі гэта па няўважлівасці ці па бестурботнасці — дык тым больш шкада. Крыўдзіць пэзтаў няўвагай і абіякवासццо — няможна, грэшна. Ды і гонару гэта не робіць. Асабліва, калі сваё імя, свой верш уключаеш, а іншых пэзтаў — ды яшчэ якіх пэзтаў! — ігнаруеш. Вымушаны сказаць пра гэта, бо ў апошні час бесцырымоннасць і хамства ў абыходжанні з пэзтамі і пісьменнікамі для многіх грамадзян становіцца амаль нормай. Кажу яшчэ і таму "шкада", што лірычная палітра анталогіі магла б быць

захопленая лісты класікам, а потым стаў Уладзімірам Караткевічам, тым Караткевічам, якога сёння часам супрацьпастаўляюць тым яго першым настаўнікам. Так, вучань, бывае, перарастае настаўніка, нават сыходзіць ад яго, але ж напачатку быў усё ж настаўнік. Адчуванне, што да іх нічога людскага не было, такое ўласцівае сёння некаторым творцам, крыху наўнае і смешнае, бо так проста не бывае ў прыродзе.

І нікуды не выкінеш з агульнага кантэксту ні Глебку, ні Лужаніна, ні Чыгрынава, ні Сачанку, ні Шамякіна, ні Пташнікава, падзяляеш ты іх палітычныя ці эстэтычныя погляды або не. І ні ў якім разе літсполкі і аб'яднанні, розныя канцэптуальныя праекты не закрываюць сабой увесь размаіты шматколорны свет літаратуры, бо ёсць там кветкі, якія, апроч усіх іншых, вырастаюць і самі па сабе. Абы, паўтараю, тое б поле існавала.

"Сумна чытаць правінцыйны "ЛіМ", — усклікае неблагі пэзт і няўрымслы рэвалюцыянер. Што ж, нейкая доля прауды ў гэтым, на жаль, ёсць, але "ЛіМ", хай сабе і правінцыйны па меркаванні барацьбіта і змагага, на сёння — адзінае найбольш поўнае разнастайнае выданне такога кшталту, вяснік і трыбуна, бо новыя праекты — вузка карпаратыўны і канцэптуальны, дзе ёсць месца толькі аднадумцам, дзе часта з-за гэтага зніжаецца планка патрабавальнасці да аўтара. А ў тым "правінцыйным" "ЛіМе" можна выказаць свой самы смелы маніфест, можна знайсці трыбуну для выражэння думкі, для палемікі.

Ёсць аб'ектыўныя працэсы, якія закранулі культуру і літаратуру на ўсёй постсавецкай прасторы. Пра іх усё ведаюць і іх усё адчуваюць. Між тым, беларускі шлях крыху адрозны, бо сённяшня маладыя, хто прыходзіць у літпрацэс, — асобы адукаваныя і дасведчаныя часам значна больш, чым іх папярэднікі, яны больш інтэграваныя ў сучасныя еўрапейскія плыні. Ім цяжка, бо пабяднела парой глеба народнай сялянскай культуры, якая сілкавала таленты. Бо як бы інтэлектуальна ні заглябляліся, якія б фармальныя і эстэтычныя пошукі ні рабілі творцы, без трываля караніў галіны сохнуць. Тым не менш, у беларускіх літаратураў перспектывы досыць аптымістычныя, бо, па законах прыроды, выжыванне ў неспрыяльных умовах надае новай якасці, мацуе арганізмы, робіць іх трывалямі і жывучымі.

Таму, клапацічыся пра здароўе адзінага дрэва, падтрымліваючы новыя маладыя парасткі, важна не нашкодзіць, не дадаць да цяжкасцяў аб'ектыўных суб'ектыўныя, як гэта

Малады летуценны юнак з Оршы пісаў

“...Ва ймя святога ўсім нам Адраджэння”

багацейшай — і на радасць чытачам, і дзеля прэстыжу нацыянальнай паэзіі ў вачах грамаства.

Пераважная большасць вершаў, уключаных у анталогію “Агледзіны”, належыць першым маладым і зусім маладым паэтаў — аўтараў першай кнігі і нават проста першых публікацый у перыядычным друку. Для мяне асабіста — гэта найбольшая радасць, бо за гэтымі пачатковымі выявамі мастацкага дару хочацца бачыць вялікую паэтычную будучыню Беларуса. Прыемна было пераканацца, што і сталыя майстры слова знаходзяцца ў добра творчай форме. Чым уражваюць у большыні сваёй вершы “Агледзіны”? А тым, чым і павінна ўражваць сапраўдная паэзія: адметнасцю мастацкага бачання, яркасцю вобразаў, змястоўнай ёмістасцю радка, небанальнасцю думкі, свежасцю і сілай пачуцця, выразнасцю і дакладнасцю мовы, пошукамі цікавай лірычнай кампазіцыі, строфікі, рытмікі і іншых форм выяўлення. Не, што ні кажыце, а столькі паэтычных галасоў (173, калі не збіўся з ліку) з аднаго невялікага адрэзку часу, — пры ўсіх агаворках і заўвагах, — гэта нешта ды значыць. Гэта сведчыць пра многае. Такого магучага масавага выбуху паэтычнай энергіі, такога маштабнага самасцвярджэння нацыянальнага духу ў паэтычным слове Беларуса не ведала бадай што ніколі — нават у першае паслякстрычніцкае дзесяцігоддзе, на якое мы звычайна азіраемся як на перыяд бурнага нацыянальнага рэнесансу. Тады імён было, можа, і не менш, але між тагачасным і сённяшнім масавым выяўленнем паэтычных талентаў ёсць істотная розніца. Па-першае, сёння мы маем зусім іншы, непараўнаны вышэйшы якасны, прафесійны ўзровень. Па-другое, тады пераважалі пачуццё, эмоцыя, экспрэсія, сёння — роздум, асэнсаванне, выснова, спалучаныя з пачуццём, вядома. Па-трэцяе, і гэта галоўнае, тады вядучым матывам быў матыў сацыяльнага, дакладней — сацыяльна-класавы, сёння — нацыянальны, сёння ўсё — і розум, і душа, і сэрца паэта — падпарадкавана адной усёахопнай ідэі — ідэі духоўнага і культурнага адраджэння Беларуса як нацыі, Беларуса як чалавека, ідэі нацыянальна-дзяржаўнага самасцвярджэння. Гэта перш за ўсё і дорага. Бо толькі гэтая ідэя здольная вывесці наш народ на шлях актыўнага гістарычнага жыцця. І яна выведзе — насуперак усім нягодам-перашкодам, на злучышчы ўсім незвычайна і зламанымі, буйнарослым і дробным маральным пачварам. Сведчанне гэтага і ёсць небывала шчодрое прастанне па ўсёй Беларускай зямлі жывога і жыццядайнага паэтычнага слова.

Ніл ГІЛЕВІЧ

часта здараецца. Лічу малалепным высвятленне, хто на сёння лепш ці больш прагрэсіўны, хай гэта дакажуць творы!

Хто сёння перашкаджае нашым крытыкам, сярод якіх нямаюць і маладых, па-гаспадарску і зацікаўлена зірнуць на літаратурны працэс, адшыючы ад дробнай канцэптуальнасці, групавых ці сяброўскіх прывязанасцяў? На нядаўняй вечарыне ў памяць Рыгора Бярозкіна ўсе выступоўцы казалі, як той умеў радавацца новаму імю, адкрыць новы талент, як глыбока і грунтоўна ён прасочваў увесь літаратурны працэс. І ў воклічы-скарзе Сяргея Патаранскага ёсць глыбокі сэнс — маладым трэба ўвага, маладым патрэбны спрэчкі вакол іх імёнаў, іх не заменіць эрэцам з боку бліжэйшых палечнікаў і сяброў, выхаваннем пачуцця сваёй выключнасці.

Памятаецца анекдот: у кожнага свая кампанія? Дык вось, пры ўсёй свабодзе выяўлення і ацэнкі, пры вузкай карпаратыўнасці выданняў, часопісаў і суполак ва ўсім свеце існуюць агульнанацыянальныя арыенціры. Інакш можна, проста сабраўшыся сярод сваіх, вылучыць “рэгіянальнага генія”, маліцца на яго, не заўважаючы і не хочучы заўважаць тое, што існуе побач.

Скрушна і з болей пісаў свой артыкул “Залаты век графаманіі” Леанід Галубовіч. О, як я яго разумею! Ды ўслед за ім паўтараю, што адзінае выйсце — “тварыць і ў гэтым свеце свой уласны свет”.

І тыя, хто яго твораць, — невынішчальныя, бо гэта не арганізуеш і не забароніш, не спыніш і не надасі рысы ўсеагульнага руху. Гэта глыбока ў душы і сэрцы, гэта настолькі патаемна, што не дакапаешся ніколі.

І разам з тым — шукаць аднадумцаў, каму можна на момант прыадкрыцца, хто зразумее і ў маўчанні, хто будзе суперажываць радок, а то і проста заўважыць тое патаемнае і высокае.

Не спадзяюся на шырокі водгук і розгалас, ды і мэт такіх не стаюлю. Проста абераю тую высокую любоў, якая нарадзілася ў дзяцінстве, і шукаю для сябе самога тыя высновы і ісціны, якія не даюць волі глухой паняверцы і зацятай роспачы. А там, як кажуць, Бог — бацька...

І ўсё ж літаратура будзе жыць, бо мы ў ёй толькі кароткія знічкі, якія чыркунуць у бясконцым космасе, пакінушы або не пакінушы след ці ўспамін. Будзьма ж бачыць і графаману, і творцаў, аддаючы шчыра і бясстрасна належнае кожнаму. Бо інакш усё, што мы робім, па вялікім рахунку не мае ніякага сэнсу.

Навум ГАЛБЯРОВІЧ

Нямала ў нацыянальнай гісторыі постацяў, якія з гадамі не толькі не блякнучы, а больш таго — іх прыцягальная сіла яшчэ павялічваецца і значнасць здзейснага ў імя Бацькаўшчыны, свайго народа паўстае ў куды прывабнейшым выглядзе, чым дагэтуль. Такіх носьбітаў нацыянальнай ідэі, духу беларускасці дало і наша кідалася ў ўрадліваю глебу, а таму з’яўляліся яго дружныя ўсходы...

Шмат у нацыянальнай гісторыі постацяў, вартых увагі. Ды ў гэтым вялікім шэрагу асаблівае месца належыць братам Гарэцкім — знакамітаму класіку Беларускай літаратуры Максіму Гарэцкаму і акадэміку Гаўрылу Гарэцкаму. Выпадак у многім унікальны. Рэдка надараецца, каб са звычайнай сялянскай сям’і выйшлі два сапраўдныя волаты духу. Але феномен братаў Гарэцкіх — гэта і пацвярджэнне, наколькі багатая і шчодрая наша зямля на таленты, і адначасова сведчанне, што яркае дараванне — у многім і дар Боскі. І далучацца да жыцця такіх людзей, значыць і самому становіцца духоўна багатым.

Балазе, у гэтым кірунку апошнім часам робіцца шмат. І паступова М. Гарэцкі займае належнае месца ў нацыянальнай гісторыі, тое месца, якое заваяваў сваёй дзейнасцю. Робіцца ўдалымі подступы і да асэнсавання жыцця і навуковага подзвігу Г. Гарэцкага. На жаль, у нас недаацэньваецца роля мемуарных жанраў. І гаворка ў дадзеным выпадку не пра звычайныя ўспаміны, якія часцей за ўсё абмежаваныя ў памерах і таму ў многім носяць эскізы характар. Маецца на ўвазе мемуарная літаратура, напісаная людзьмі, якія добра ведалі тых, пра каго яны пішуць. У сувязі з гэтым само з’яўленне кнігі Радзіма Гарэцкага “Ахвярую сваім “я”...” цяжка пераацаніць. Пра братаў Гарэцкіх піша нашчадак іх слаўнага роду — племяннік першага і сын другога, таксама выдатны вучоны, віцэ-прэзідэнт Нацыянальнай Акадэміі Беларусі, а да ўсяго — знакаміты адраджэнец сённяшніх дзён.

Перад намі жыццяпіс двух лёсаў, што складаецца з асобных нарысаў, артыкулаў, многія з якіх перад гэтым публікаваліся ў часопісах, у тым ліку ў “Полыні”. Але перад намі і цэласная кніга, якую аўтар прадмовы “...Ва ймя святога ўсім нам Адраджэння” М. Мушыньскі называе “трагічнай аповесцю ў нарысах”. Калі прытрымлівацца такога вызначэння, дык гэта аповесць, у сюжэтную канву якой прыцягнута шмат дакументальных, найперш архіўных матэрыялаў, у тым ліку і такіх, што да нядаўняга часу знаходзіліся, як кажуць, за сям’ю замкамі, бо належалі ведамству, якое некалі ламала лёсы братаў Гарэцкіх. Але менавіта матэрыялы з архіваў КДБ Рэспублікі Беларусь, а таксама Федэральнай службы бяспекі Расіі па Смаленскай вобласці шмат даюць новага, раней невядомага. З карысцю выкарыстоўвае Р. Гарэцкі і ўспаміны дачкі М. Гарэцкага Галіны Максімаўны, згадкі аб перажытым свайго бацькі Гаўрылы Іванавіча, звяртаецца ён і да асобных публікацый, што трапілі на старонкі зборніка “Максім Гарэцкі: Успаміны, артыкулы, дакументы”, часам спасылаецца на працы вядомых літаратуразнаўцаў, якія піса-

лі і пішуць пра М. Гарэцкага, на яго творы.

Канечне, падаць усё гэта так, каб чытачу было цікава, няпроста. Тым больш, што пачатку пісалася не сама кніга, а асобныя нарысы, артыкулы, з якіх яна потым і нарадзілася. У такіх выпадках магчымы асобныя паўтары (на жаль, дзе-нідзе яны сустракаюцца). Бадай, калі прыводзяцца вялікія вытрымкі з дакументаў, а то і самі дакументы цалкам, іх трэба было б больш каменціраваць (часта Р. Гарэцкі давярае толькі факту і не асэнсуюе яго). Ды на ўсё гэта не звяртае увагі і не ўспрымае як выдаткі. Чаму? Адказ прасты. Для гэтага варта звярнуць належную ўвагу на саму назву кнігі. Гэта пачатак вядомага прызнання М. Гарэцкага, якое цалкам гучыць так: “Ахвярую сваім “я” ва ймя святога ўсім нам Адраджэння”. М. Гарэцкі быў здатны забыць дробязнае, выпадковае, на першы план ставячы асноўнае і лёсавызначальнае. А ці не гэтым павінны кіравацца і мы, ацэньваючы кнігу Р. Гарэцкага?

Вартасці яе найперш у тым, што падобную кнігу, акрамя Радзіма Гаўрылавіча, ніхто іншы напісаць і не змог бы. Перад намі найперш сведчанні чалавека з роду Гарэцкіх, і многае з таго, пра што расказвае ён, ніхто іншы згадаць не можа. Па-другое, нават звесткі, якія на першы погляд лёгка “прачытаюцца” (для прыкладу, гаворка пра развод Гарэцкіх, калі аўтар шмат у чым адштурхоўваецца — ад “Камароўскай хронікі” М. Гарэцкага), у нечым істотным “расшыфраваны” не могуць быць, бо трэба ведаць і тое, што ў мастацкі твор не ўвайшло.

А галоўнае — сама скіраванасць размовы. Пра двух выдатнейшых адраджэнцаў піша, так бы мовіць, іх духоўны брат, гэтакі ж самы выдатны адраджэнец. Іншая справа, што Р. Гарэцкі належыць да чарговай хвалі нацыянальнага Адраджэння. Але яно, гэтакое новае Адраджэнне, Адраджэнне, сведкамі якога (а многія і актыўнымі ўдзельнікамі) мы з’яўляемся, куды большую карысць можа прынесці, калі прыняць пад увагу ўрокі папярэднікаў. І разам з тым зрабіць пэўныя сумныя высновы.

Што да ўрокаў таго Адраджэння, якое адбывалася ў 20—30-ыя гады, дык пра іх — уся кніга. А да сумных высноў кожнаму прыходзіць самому. Гэта ўжо — выхадзіць з таго, наколькі здатны ён у імя самага святога ахвяраваць... сваім “я”. А такія высновы трэба рабіць, калі знаёмішся з трагічным лёсам М. Гарэцкага, які напаткаў яго ў 30-ыя гады. І ў большай ступені, калі даведваешся, як праламляўся страшны час сацыяльных зрухаў, калі “косці мелюць” (выраз Лукаша Калюгі), у лёсе Г. Гарэцкага. На шчасце, ён усё ж выжыў. Але чаго каштавала гэтае супрацьстаянне сістэме, калі на Беларусь змог вярнуцца толькі ў 1968 годзе, амаль праз сорак гадоў пасля аб’яўлення “ворагам народа”.

Дык вось, калі знаёмішся з матэрыяламі следства, бачыш, што асобныя людзі з самага блізкага акружэння Г. Гарэцкага давалі супраць яго паказанні. Не, я не пра тое, каб становіцца гэтакім маральным суддзёй. Не дай Божа нешта падобнае перажыць! Толькі самая-самая маглі вытрымаць жорсткія катанні, якім падвяргаліся яны ў засценках НКУС. Да гэтых “самых-самых”, дарэчы, належаў і М. Гарэцкі: “Усе дакументы, якія ёсць у справе, сведчаць пра тое, што... абвінавачванню ў адносінах да сябе не прызнаў і не даў адмоўных паказанняў ні на каго другога”.

А наконт сумных высноў... Прыгадайма, як таго ж Г. Гарэцкага, а таксама М. Гарэцкага не пакідалі ў спакоі розныя “добразычліўцы”, выступаючы ў друку, калі ім нешта не падабалася. І рабілася гэта, як быццам, з самых лепшых намераў. Не разумелі (а многія і не хацелі разумець), што тым самым і пад сябе падкладваюць своеасабліваю міну замаруджанага дзеяння, якая рана ці позна абавязкова спрацоўвала. Але ці стала гэта сапраўдным урокам нам, сённяшнім? Як быццам, панастаўка падобнага пытання больш чым рытарычная. Колькі гаворкі вядзецца пра правы і свабоды, як адстойваецца неабходнасць кожнаму мець свае погляды. Яно так, але... Часам чытаеш выказванні такога барацьбіта і з прырасцю заўважаеш, што ён гэтаксама непрымірымы да тых, хто думае інакш, чым ён сам. Памятаецца, як яшчэ нядаўна ці не другасортнымі з’яўляліся тыя, хто не ўступіў у КПСС? А цяпер... Смятам на поўным сур’ёзе пішуць, што якія гэта настаўнікі, калі яны не ходзяць у царкву? Маўляў, чаму могуць навучыць сваіх выхаванцаў, калі забываюць пра агульначалавечыя каштоўнасці? Але ж можна не ў царкву хадзіць, а ў касцёл... Ды і ў царкву можна не хадзіць, і ў касцёл, а быць годным настаўнікам, годным педагогам...

Як быццам гэтымі сваімі развагамі я адышоў ад зместу кнігі. Адышоў, калі мець на ўвазе толькі тое, што ў ёй напісана. А калі мець на ўвазе тое, што гучыць падтэкстава (а чым кніга больш таленавітая, тым важкасць падтэксту асабліва значная), дык, як на маю думку, гэта ці не адна з важнейшых высноў, да якой нельга не прыйсці. Браты Гарэцкія не толькі былі выдатнейшымі людзьмі, бліжкімі сваімі адраджэнскімі паглядамі (адзін з раздзелаў кнігі так і называецца “Максім і Гаўрыла Гарэцкія — духоўнае адзінства”), яны з’яўляліся і тымінароднымі інтэлігентамі, інтэлігентнасць якіх праяўляецца літаральна ва ўсім, у тым ліку і ва ўменні зразумець тых, з кім не пагаджаешся. А гатоўнасць пайсці на такі ўчынак зноў жа вынікала з усведамлення многім ахвяраваць “...ва ймя святога ўсім нам Адраджэння”. Святога для тых, хто прагне яго, хто жыве ім. А такіх людзей сёння ўсё ж пераважная большасць. Адраджэнцаў, гатовых рабіць штодзённую, карпатлівую і нярэдка непрыкметную працу ў імя Беларускасці, а не толькі выкрыкваць гучныя лозунгі, біць сябе кулакамі ў грудзі, забываючы, што наўрад ці гэтым можна дасягнуць жадаванага поспеху. Бо той, хто шмат крычыць, хутчэй паказвае, наколькі ён слабы, калі не можа іншымі метадамі пераканаць.

І яшчэ ўражанне, якое застаецца ад кнігі. Браты Гарэцкія, канечне ж, вабяць сваімі справамі, здзіўляючай жацягдайнасцю таленту, важкімі набыткамі, якія пакінулі пасля сябе. Але ж яны прыгожыя і знешне, у чым лёгка ўпэўніцца, калі знаёмішся са шматлікімі здымкамі, якімі аздоблены тэкст. А гэтая гарманічнасць характава душэўнага і знешняга таксама сведчанне неардынарнасці іх як асоб.

Ды будзем жа ганарыцца, што былі ў нас такія выдатныя людзі. І не будзем забываць, што род Гарэцкіх мае адну вельмі важную сямейную традыцыю — адданасць справе Беларускасці. Каб жа і іншым сем’ям такія арыенціры, што перадаваліся б з пакалення ў пакаленне!

Кастусь ЛЯВОНЧЫК

Коласаўскія дні на Пухаўшчыне

Пра цёплыя адносіны да роднага краю, у тым ліку да Пухаўшчыны, гаварылі ўдзельнікі сустрэчы.

Уступнае слова трымаў Аляксей Прановіч, дырэктар Пухаўскага краязнаўчага музея, які расказаў пра памятныя мясціны, звязаныя з Коласам, і пазнаёміў прысутных з гасцямі з Мінска.

Вядомы краязнавец Браніслаў Зубкоўскі пазнаёміў дзяцей са сваёй кніжкай “Чаму Загібелька лепш Парыжа”.

Мікола Жыгоцкі, супрацоўнік музея, гаварыў дзецям пра сваю даследчыцкую работу, пра кніжкі, у якіх адлюстравана знаходжанне песняра на Пухаўшчыне.

Пазнаёміліся дзеці і з пісьменнікам Аляксеем Рыбаком. Ён прачытаў ім сваё апавяданне.

Цікава было прысутным пабачыць і пачуць малодшага сына Я.Коласа — Міхаса

Канстанцінавіча, героя дзіцячай паэмы “Міхасёвы прыгоды”, дзе апісана пухаўскае мясціна — Талька. Ён расказаў дзецям пра быт і адносіны ў сям’і Коласа, пра сваю працу ў Акадэміі навук, паказаў здымкі, якія ён рабіў сам, параіў чым больш чытаць, каб развіваць свой інтэлект.

Эмацыянальным і вясёлым было выступленне Язэпа Гарэцкага, вядучага інжынера-канструктара Мінскага завода колавых цягачоў. Дзеці праслухалі ў яго майстэрскім выкананні ўрывак з паэмы Я.Коласа “Новая зямля”.

Іван Курбека, супрацоўнік музея і вядучы гэтага вечара, прачытаў свае гумарыстычныя мініяцюры.

Школьны тэатр паказаў спектакль паводле адной з “Казак жыцця” Я.Коласа.

Святлана СУБАТ



ВІНШУЕМ!

“Яна мне ласкай матчынай...”

Гэтыя Купалавы словы прагучалі ў першай сярэдняй школе г. Лагойска на сустрэчы настаўнікаў і вучняў з пісьменнікам-земляком Міхасём Зарэмбам. Адбылася шчырая, зацікаўленая размова пра беларускую дзіцячую літаратуру, яе ролю ў выхаванні падрастаючага пакалення. Гэтая сустрэча — свайго роду творчая справаздача пісьменніка перад сваімі юнымі чытачамі і школай, якую ён скончыў 40 гадоў таму. У школьным музеі “Літаратурная Лагойшчына” з’явіўся новы экспанат — кніга М. Зарэмбы “Арэхавы спас” з аўтографам аўтара. М. МІКАЛАЕЎ

“Мастацтва”, N 11

Вядомы кінарэжысёр, намеснік міністра культуры Рэспублікі Беларусь Ю. Цвяткоў у гутарцы з А. Дзмітрыевым (“Бацькі і дзеці”) растлумачвае крытэрыі адбору здымачных праектаў на працягу апошніх некалькіх гадоў. Уражаннямі ад спектакля “Інтымны тэатр Еўсцігнэя Міровіча” дзеліцца А. Ахтмешын (“Крокі” ад смешнага). Народнаму артысту СССР А. Ільінскаму споўнілася 6 95 гадоў. Пра яго гаворка ў падборцы матэрыялаў “Коласавец”. Т. Гаробчанка выступае з артыкулам “Гомельскі гастрольны карнавал”. У “сшытку” “Выяўленчае мастацтва” змешчаны матэрыялы “На моме метафар” Г. Рабянковай, “Мастак у Галандыі” Л. Кальмаевай, “Калекцыянер як суб’ект арт-рынку і спажывец мастацкіх каштоўнасцяў” В. Іўчанкі, “Рэпрэсаваны беспастаўна” Г. Запартыкі, “Творы надрукаваны Вішнёвымі ботамі” (самарэцэнзія З. Вішнёва). В. Гудзей-Кашталейн (“Народжаная пад знакам Афродыты”) дапамагае бліжэй пазнаёміцца з А. Дункан, тут жа прапануецца ўрываак з кнігі яе прыёмнай дачкі І. Дункан. Штрыхі да творчага партрэта кампазітара і педагога В. Карэніківа напісала М. Ахвердава (“Адначасна ў двух напрамках”). Узаемаадносіны У. Сыракомлі і С. Манюшкі разглядаюцца ў артыкуле У. Мархеля і В. Скоробагатава “І стаў як арфей...”. Мінскі аркестр народных інструментаў “Няміга” ў полі зроку Я. Мацкевіч (“Творчая гісторыя “Нямігі” працягваецца...”), А. Ігнацюк (“Ген гармоніі”) расказвае пра фатографію-пейзажыста У. Калесніка. М. Віннікава (“Скарбніца” і яе скарбы”) вяртае да выстаўкі Цэнтра беларускіх народных рамёстваў “Скарбніца”, што працавала летам у Нацыянальным музеі гісторыі і культуры Беларусі. Сярод іншых матэрыялаў — “Візіт у каралеўства ліліі” В. Лабачэўскай, “Сеанс масавай тэлэтэрапіі Вольгі Варэніківай” М. Кракатнёва, “Сусвет у кропельцы расы” Г. Багданавай, гутарка Г. Багданавай з разьбяраром А. Маголіным (“Ураган дны высталялі”)...

Ёсць такі сквер

Бабруйскія ахвяры рэпрэсій два гады дамагаліся стварэння ў горадзе алеі памяці. У выніку яна так і не ўзнікла, хаця было пасаджана ажно дзве алеі да 80-годдзя камсамола: ля Палаца культуры завода “Шыннік” і ў 6-ым мікрараёне Бабруйска. Але, зусім нечакана для многіх, у Міжнародны дзень палітзняволеных уладамі горада быў створаны сквер памяці і болю. Камунальныя службы высадзілі амаль 400 кустоў побач з помнікам ахвярам палітычных рэпрэсій. Падбор раслін як нельга лепей адпавядае месцу: калючы кізільнік — бліскучы, з перлаутравым лісцем шэрага колеру, каліна канадская — з пурпурна-чырвоным лісцем, каліна звычайная, глог сібірска. Распрацоўкай сквера займаўся малады спецыяліст гарадскога ўпраўлення архітэктуры, ландшафтны архітэктар І. Куталоўскі.

Клуб ахвяр рэпрэсій

10 лістапада пры Бабруйскай арганізацыі ахвяр палітычных рэпрэсій адбылася прэзентацыя клуба сустрэч памяці і болю. Гарэла свечка памяці. Присутныя ўшанавалі памяць памерлых і загінуўшых палітзняволеных хвілінай маўчання. Пасля быў паказаны відэафільм, актывістам арганізацыі ўручаны гваздзікі. Неафіцыйная частка імпрэзы ўключала салодкі стол. Гучалі вершы і песні. Пасяджанне клуба мяркуецца праводзіць штомесячна. Для яго сяброў прадугледжаны вольны доступ у музей ахвяр палітычных рэпрэсій, створаны ў Бабруйску 25 красавіка 1995 года, магчымасць карыстацца бібліятэчкай прававой літаратуры. На кожным пасяджанні плануецца зачытваць расстрэльныя спісы палітзняволеных. Андрэй МЕЛЬНІКАЎ

Ніна МАЕЎСКАЯ родам з Любані Мінскай вобласці. Пасля заканчэння сярэдняй школы на працягу двух гадоў працавала піянерважатай у Соснаўскай сярэдняй школе Любанскага раёна, вучылася на факультэце журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Атрымаўшы вышэйшую адукацыю, лёс звязала з журналістыкай: была літсупрацоўнікам мінскай раённай газеты “Шлях камунізму”, адказным сакратаром шматтыражкі “За тэхніцеский прогресс” (Мінскі падшыпніковы завод), загадчыкам аддзела, адказным сакратаром часопіса “Промышленность Белоруссии”. Пасля заканчэння ў 1980 годзе Мінскай вышэйшай партыйнай школы працавала ў “ЛіМе”, потым старшым рэдактарам, загадчыкам рэдакцыі выдавецтва “Юнацтва”, рэдактарам аддзела публіцыстыкі часопіса “Беларусь”. З першымі творами выступіла ў друку ў 1955 годзе. Выдала кнігі прозы “Ляці, верабейка”, “Агата”, “Надзеевіч”, “Такая позняя вясна”, “Халад доннай вады”... Апошнім часам піша вершы.

Віншуюем Ніну Васільеўну з юбілеем і зычым ёй доўгіх гадоў жыцця, сапраўднай паэзіі ў жыцці і творчасці!

Ніна МАЕЎСКАЯ



“Баляць яшчэ крылы...”

У трунах шуфляд,
У скляпенні стала
Забытыя,
лежыце вы.
Атуп мой пагляд.
Нібы боль, набыла
Я вопыт
жыццёвы.
Мяце лістапад,
Зноў поўна святла,
Лісце,
бы пляшотныя словы.
Пакінула сад,
Села зноў да стала.
Адкрыць
захацелася сховы,
Дзе ў трунах шуфляд,
Без жыцця і цяпла —
Мае
несказаныя словы.
Ідзеш найпрост, а ці кругамі,
Ды долі ўсё ж не абмінеш —
І жвір калючы пад нагамі,
І цемната не мае меж.
Ды раптам, нібы на экране,
Знаёмым прывідам мільгне —
То пазалочанае ранне,
То куст ружовы пры акне.
Ды блісне рэчка, чайка ўскрыкне,
Цвіце лілея на вадзе...
Ды прыгажосць і радасць знікне,

Расстане ўмомант неспадзеў.
Я зноў убачу, як Аксея,
А злёгка ўздрыгвае рука,
Тут, захаваўшыся за сены,
Употаі корміць шчэ сынка.
І пазіраць я не хацела,
І воч адвесці не магла,
А горыч — холадам па целе,
Заместа сонейка — імгла,
Аксея, хто яна такая?
І як у памяці забрыла?
Ды ейнай падчаркай была я
І як травіначка, расла.
Чаго я толькі ні спазнала,
Адзіным здзівіш — дабрыней.
Айчына, я, напэўна, стала
Сапраўднай падчаркай тваёй.
Ці мо над лёсам была змова?
У сэрцы боль не зачасіць —
На хлеб надзённы і на слова
Мне трэба міласці прасіць.

Жанчына, бы птушка, у познім акне,
І зложаны крылы ў яе на спіне.

Яна пазірае на росхрыст дарог,
Кагосьці чакае на родны парог.

Ёй з дому не выйсьці — там спіць немаўля?
Ці позніцца муж, ці сыноч загуляў?

І нібыта ў клетцы, ў пакоі яна,
Уяўныя краты — то рама вакна.

Трывожацца чайкі на шызай вадзе,
А ў сэрцы шчымота: не стацца б бядзе...

Жанчына, бы птушка, у познім акне,
О, як знаёма ўсё тваё мне.

І нават наяве, а не ўва сне,
Баляць яшчэ крылы мае на спіне.

Дзень такі празрысты і высокі.
Неба — храма купал нада мной.
Праплылі анёламі аблогі
Белаты цяглівай, незямной.

Углядаюся ў вышыні знізу,
У вачах — мільгаючы матылі.
Здасца: прачытаю, бы на кнізе,
Для чаго усе мы на зямлі.

І чаканне сэрца мне абдыме,
А вакол прыцішацца ўсе зукі.
На траве ляжу, бы на кіліме,
І, як крыж, раскінутыя рукі.

Яшчэ спрабуем утрымацца
На вагкай кладачцы жыцця,
Любіць, спяваць і падабацца
І гушкаць на руках дзіця.
Яшчэ імкнемся ў далачыні,
Няхай сабе ў адзін канец,
Ды перашкоды штосьці чыніць.
І ўсё часцей, як дзень міне.
Яшчэ падумаем пра вёсны:
Ці будучь яблыні цвісці.
Вось лодка — кінутыя вёслы,
Бы ў распачы — куды плысці?

Мо паспеў ужо Бог удаволіцца?
Можна, свечку пара патушыць?

Ці мая ўся віна ў той віне,
Што на плечы жыццё наўскідала?
За яе заплаціў я нямагла,
Дык за што ж спаганяць зноў з мяне?

І агарак хавае ў кішэнь,
Дома нават агарак спатрэбіцца,
Хоць жыве, хлеб жуе — не бяхлебіца,
Нешта мае да хлеба штодзень.

Размнажаюцца скрозь гандляры...
Яны з Богам заўзята таргуюцца
І з дакорам на неба дзіваюцца:
“Мо заснуў? Гэй, прачніся, стары!”

Ступаю сцежкай асцярожна
Ды чую, як зямлі баліць,
Я ўсё бядую, што няможна
Зямлю ад болю затуліць.
Баліць і травам, дрэвам, птушкам,
Усім, хто дышае, жыве.
Не хочучь дрэвы птушак гушкаць,
Нібы на нервах-цеціве.
Зямля змаглася бараціцца,
І не даюць ёй адпачыць,
Няма ўжо сілы ў чараўніцы
Сябе самую палячыць.
Дзе розум ваш, зямляне-людзі?!
Дадушыць нас памылак груз,
Калі не спынімся паскудзіць,
Нібы свіння лычом гарбуз.
Матуля! Не сыходзь з арбіты!
І на дзяцей сваіх не злуй...
Ім гузакоў паболей набі ты,
Але ж, дурных, і пашкадуі.

Тэскры ў попеле

Нашто мяне агітаваць?
Я ўжо даўно сагітаваны.
Нашто чужое пераймаць?
Люблю сваё (і даматканы!),
Што захаваў, пранёс народ
Праз сівізну тысячагоддзяў.
Не ўсё ў душы сышло на звод,
Шчэ многа цепліцца ў народзе!
Здаецца, попель стыў і чэз,
Але дзьмухні — і прысак зыркні
Душу балюча апячэ,
І іскры паляцяць ушыркі.
Успальмнеецца пажар,
Захопіць не адзін абшар,
“Рахманы” беларус-бунтар
Адкажа ўдарамі на ўдар!

ПАЭЗІЯ

Павел МІСЬКО



“А дрэва жыцця зелянее вечна...”

Сардэчнае скерца

Стукоча ў рытме скерца,
Цік-так, цік-так — спяшаецца,
Маё дурное сэрца
Бяжыць і спатыкаецца.
Ну што ты з ім паробіш?
А прымаўка падкажа:
Паможаш, як хвароба:
Памог камусьці кашаль.
Цік-так, цік-так — гадзіннічак,
Спружынны, не пясочны,
Ён лічыць не па Грынвічу
Мой час жыцця урочны.
На небе быў заведзены
Гадзіннік панам Богам,
Бог робіць і аглядзіны
Што?
Як зрабіў?
Ці многа?
А раптам упадобае
Хоць нешта з маёй працы?
І скажа: “Хай папопае...”
Паверым дзеду, братчыні!
І зробіць зноў надкручанай
Сардэчную спружыну,
І з сэрца ўсе балючыны
Я збуду праз хвіліну.
І нештачка галоўнае,
Пра што не сніў, не марыў,
Зраблю, злаўлю няўлоўнае,

Як жураўля з-пад хмары.

Мінаюць леты, мінаюць зімы,
Мінаем і мы з імі.
А дрэва жыцця зелянее вечна —
Справядліва і чалавечна.

Не можа дрэва ўсіх нас запомніць...
Шалпачуць дні ігліцаю.
Хоць дзень, хоць ноч, хоць сутонне —
Сыплюцца людзі, сыплюцца...

“Жыццё — тэатр, а людзі — акторы” —
Сказаў не я. Але паўторым:
Прышоў на свет — лезь на сцэну
Па ролю — хоць малую, ды неацэнную.

Чаму ж такая густая масоўка?
Чаму так мала артыстаў?
Хто кіруе такой расфасоўкай?
Хто плодзіць статыстаў?

Пытанннёў безліч, адказаў — вобмаль,
Зяпаем рыбай, выкінутай на водмель.
І зноў столькі зімаў і летаў —
Масоўкі і кардэбалеты.

Гандляры

Мінуламу кажаш — амін!
Што прайшло, таго нельга зыпачыць.
А як многа для нас яно значыць!
І скажаш міжволі ўспамін...

Гэтак звыклі мы ўсё ніцаваць,
Гэтак хочацца чорнае выбеліць,
Хоць крупіначку светлую выдзеліць,
Каб было нам па чым сумаваць.

Застаюцца за намі грахі,
Хоць прасілі за іх даравання...
Паскупіліся мо на літанні?
Бог жа слушаў, не быў ён глухі.

Захлынаюцца свечкі ў слязах,
Плчуць свечкі слязамі пякучымі...
Гэта з верай у Бога заручыны
Ці звычайны наш подленькі страх?

Можна, хопіць і свечкі адной
За грахі назаўжды адкупіцца?
Каб забыцца на іх і дзівіцца:
Ці было ўсё такое са мной?

Стынуць слязы, а свечка мігціць,
Унапывах агенчык шаволіцца...

У ХРЫСЦІНЫ няма чалавека. Ён быў міліцыянерам і загінуў, як прынята казаць, пры выкананні службовых абавязкаў. У Хрысціны ёсць сын Алег. Ён хваравіты, у акуларах, любіць глядзець па тэлевізары праграму "У свеце жывёл", асабліва не адарвеш яго ад экрана, калі паказваюць жыццё ненажэрных акул, кракадзілаў ды шакалаў. Хрысціне брыдка ад аднаго ў аўлення пра гэтых істот. Таму яна ідзе на кухню, гатуе з манкі запяканку. Яшчэ сын любіць адзіноту, кнігі, гітару. Нешта спрабуе нават сам на ёй сачыняць. І гэтак яго хобі надакучае часам маці, і яна ідзе на кухню смажыць грэнкі. Алег яшчэ не закаханы, хоць вучыцца ў апошнім — адзінацятым класе. Хрысціна мае двухпакаёвую кватэру, якую не рызыкую прыватызаваць, бо, кажуць,

ліваці вышэй — і гаворкі не можа быць. Галоўны ж урач — і член калегіі міністэрства аховы, і член прэзідыума розных чарнобыльскіх і калячарнобыльскіх фондаў, і на палову стаўкі працуе ў лечкамсіі, дзе шукаюць ратаванне ад хвароб вышэйшых ўлады краіны. У басейн дыспансера надвечоркам хто толькі на "Мерседэсах", "Аўдзі", "Вольво" ні прыязджае. Хрысціна нікому не зайздросціла, мо ад таго і была смелая. На першым жа пасяджэнні выступіла супраць несправядлівага размеркавання прэміяў, бараніла слабах, хто меней атрымліваў і працаваў на адну стаўку без усялякіх надбавак за інтэнсіўнасць працы, за "вернасць", за стаж, па сумяшчальніцтве. Не ўсё ўдалося адразу, але ж трох супрацоўнікаў пакінулі ў спісе на прэміі. І адразу ж патрапіла ў няміласць да старшай мед-

— расчырванелася начальніца. Чырвань праступіла аж на шыі Ніны Францаўны. — Што ж мне рабіць? — панікала Хрысціна, і расхвалывалася адразу, і разгубілася. — Гэта твае праблемы. Найміце людзей. За грошы ўсё зробіць. Самі памалу выкапаюць. Мае капаюць. І спіну ломіць, і ногі баяць, але ж капаюць самі, — павучала старшая. — У мяне адна прасілася хворых бацькоў правядзець, а сама ў Турцыю ездзіла — прастытуцый займацца. Усё ёсць графік і асноўныя правілы. Усіх пабляжкамі распусцілі. — Дык я ж упершыню прашу. Не змогуць яны выбраць бульбу, інваліды! — ледзь не на крыку адказала Хрысціна. — Што ты мне рукі выкручваеш, мілачка! Зімой будзе наплыву меншы, мо-

шэй, чым у стацыянары. Мы ведаем, што табе не хапае грошай. Цяпер час акул, кракадзілаў і шакалаў капіталізму — цяжкі час. Загад галоўны падпісаў. Не скажу, каб тым было цяжка. Урачы і медсёстры некаторыя па году тырчаць, долары купляюць. На два тыдні — у самы забруджаны раён, а пасля тыдзень дома, і зноў па графіку. Так што — збірайся. Пачуўшы такое, Хрысціна анямела, села на стул. — Я ж не магу. Я ж не прасілася. Я ж... уладкоўвалася на працу з умовай, што не буду ездзіць у камандзіроўкі. У мяне ж адзін сын застаецца. Вы ж цвёрда запэўнілі, абяцалі, што я буду ў стацыянары, што вызныяны брыгады ўкамплектаваны і што туды багата ахвотнікаў, нават чарга ёсць...

АКУЛЫ, КРАКАДЗІЛЫ, ШАКАЛЫ

АПАВЯДАННЕ

давадзецца тады за ўсё плаціць яшчэ болей, чым плаціць зараз. У яе яшчэ ёсць старыя бацькі-пенсіянеры: тата-інвалід (далі групу пасля інсульту) і сухенькая, слабая маці. Яны, былія настаўнікі, жывуць у вёсцы і, як усё вясковае людзі, не кідаюць гаспадарку. Сціплага гаспадарка: куры, сад, невялічкі загон бульбы, маленькая, на стары манер, са шкляных рам дзялічка. Больш у Хрысціны нікога і нічога няма. Два гады, як перабралася яна ў сталіцу, уладкавалася медсястрою ў дыягнастычны дыспансер. Праца ўдзельна змяны, на плячах сын, магазін, хатнія турботы, клопаты пра бацькоў — яшчэ, так бы мовіць, не было часу, каб як след агледзецца. Росту яна невысокага, нават ніжэй сярэдняга, носіць кароткую стрыжку, апранаецца сціпла, больш у спартыўным стылі. У яе круглыя бровы, шэрыя невялікія вочы, у якіх жыве багата цікавасці і ўвагі да хворых людзей, да субяседнікаў. Разважлівы, трохі гугнявы шафёр, які вазіў галоўнага ўрача, спрабаваў пашырыць межы іх звычайных, службовых адносін. Падводзіў яе некалькі разоў далому, а здаралася, браў і на яе долю ў магазіне хлеб, масла, смятану. Ды нешта ўсё ж яна як бы цуралася яго. Мо хіба што быў ён жанаты. Хрысціна яшчэ трымалася, як бы ўхіляючыся ад грэху, не звяртаючы ўвагі на тое, што шмат хто з яе калежанак (у тым ліку і заезджы) не грэбавалі нікім, мянялі, не саромеючыся, любоўнікаў штомесячна. Хрысціна і на працы была акуратнай, працавітай, дысцыплінаванай; багата ведала, ды мала што і каму гаварыла. Не выносіла плёткаў. Бачачы яе такую надзейнасць, дабрыню і незластвіваць, калегі і выбралі яе ў прафкам. Некаторыя іранічна ўсміхаліся, калі Хрысціна збірала свой актыву на пасяджэнне: ат, казалі, які ў наш шакалаўскі час прафкам, якая ў яго сіла, адна прафанацыя! Але ўчэлістая Хрысціна да ўсяго ставілася сур'ёзна, нягледзячы на папярэджанні расчараваных пэсімістаў: што скажуць галоўны урач і старшая медсястра дыспансера Ніна Францаўна — таму і быць. Ніхто слова супраць не скажа, не рызыкне падказаць, аспрэчыць, а пра пошукі справяд-

жам даць за свой кошт, — і старшая наўмысна зняла тэлефонную трубку, нібыта некаму тэрмінова прыспічыла патэлефанаваць. Хрысціна за парогам ледзь не заплакала, не ведаючы, што й рабіць. Трапілася ёй у гэтую хвіліну старшая медсястра яе тэрапеўтычнага аддзялення. Хрысціна ў адчай і пажалілася ёй. — Ты, Хрысціна, не хадзі да галоўнага, не прасі. Ён не дазволіць. Усё спіхне на старшую дыспансера. Адна шайка-лейка. Давай так. Я вазьму на свой страх і рызык. Едзь да бацькоў, а я цябе падстрахую. Заўтра ж едзь, — парайла добрая жанчына, якая таксама жыла адна: і дзеці былі, паставіла на ногі дзвюх дачок, выдала замуж. І Хрысціна паехала. Ледзь даехала. У сувязі з недахопам бензіну ў раённай аўтабазе, адмянілі некаторыя маршруты, у тым ліку і да яе вёскі. Дабралася дахаты апоўначы. Не магла доўга заснуць: перажывала, што дзень страціла на дарогу. Адсутнічала ў дыспансеры тры дні. Рвала жылы, але выбрала бульбу, якая, дзякуй богу, добра ўрадзіла. Рады былі бацькі, удзячны сваёй дабрадзейцы, ратавальніцы. Хрысціна прывезла ў падзяку пачастункі: слоік марынаваных грыбоў, слоік бруснічнага варэння. Старшая медсястра аб самаволці Хрысціны ўведла на другі дзень. Ад яе пільнага вока наогул цяжка было што ўтаіць. Былі ж яшчэ і тыя, што маглі і данесці. Адрозжы па клікалах Хрысціну на дыван і, чырванеючы і пырскаючы слінаю, прыгразіла звальненнем. Хрысціна не апраўдалася. Праз тыдзень на вечары адпачынку ў гонар медыцынскіх работнікаў, які наладзілі нейкія спонсары ў кавярні, Хрысціна, забыўшыся пра гнёў старшай медсястры, нават песні за сталом спявала. П'яніненькая начальніца таксама з задавальненнем і веселасцю трэслася сярод залы са старшынёй дзіцячага чарнобыльскага фонду. Хрысціна падумала, што ўсё забылася, і сціхла. Але яна памылялася. Літаральна праз дзень начальніца зноў паклікала Хрысціну да сябе ў кабінет і паведаміла: — Кіраўніцтва дыспансера пераводзіць цябе ў вызныю брыгаду на паўгода. Аклад на шэсцьдзесят працэнтаў вы-

Георгій МАРЧУК



жам даць за свой кошт, — і старшая наўмысна зняла тэлефонную трубку, нібыта некаму тэрмінова прыспічыла патэлефанаваць. Хрысціна за парогам ледзь не заплакала, не ведаючы, што й рабіць. Трапілася ёй у гэтую хвіліну старшая медсястра яе тэрапеўтычнага аддзялення. Хрысціна ў адчай і пажалілася ёй. — Ты, Хрысціна, не хадзі да галоўнага, не прасі. Ён не дазволіць. Усё спіхне на старшую дыспансера. Адна шайка-лейка. Давай так. Я вазьму на свой страх і рызык. Едзь да бацькоў, а я цябе падстрахую. Заўтра ж едзь, — парайла добрая жанчына, якая таксама жыла адна: і дзеці былі, паставіла на ногі дзвюх дачок, выдала замуж. І Хрысціна паехала. Ледзь даехала. У сувязі з недахопам бензіну ў раённай аўтабазе, адмянілі некаторыя маршруты, у тым ліку і да яе вёскі. Дабралася дахаты апоўначы. Не магла доўга заснуць: перажывала, што дзень страціла на дарогу. Адсутнічала ў дыспансеры тры дні. Рвала жылы, але выбрала бульбу, якая, дзякуй богу, добра ўрадзіла. Рады былі бацькі, удзячны сваёй дабрадзейцы, ратавальніцы. Хрысціна прывезла ў падзяку пачастункі: слоік марынаваных грыбоў, слоік бруснічнага варэння. Старшая медсястра аб самаволці Хрысціны ўведла на другі дзень. Ад яе пільнага вока наогул цяжка было што ўтаіць. Былі ж яшчэ і тыя, што маглі і данесці. Адрозжы па клікалах Хрысціну на дыван і, чырванеючы і пырскаючы слінаю, прыгразіла звальненнем. Хрысціна не апраўдалася. Праз тыдзень на вечары адпачынку ў гонар медыцынскіх работнікаў, які наладзілі нейкія спонсары ў кавярні, Хрысціна, забыўшыся пра гнёў старшай медсястры, нават песні за сталом спявала. П'яніненькая начальніца таксама з задавальненнем і веселасцю трэслася сярод залы са старшынёй дзіцячага чарнобыльскага фонду. Хрысціна падумала, што ўсё забылася, і сціхла. Але яна памылялася. Літаральна праз дзень начальніца зноў паклікала Хрысціну да сябе ў кабінет і паведаміла: — Кіраўніцтва дыспансера пераводзіць цябе ў вызныю брыгаду на паўгода. Аклад на шэсцьдзесят працэнтаў вы-

Свае вершы Зміцер ДЗЯТКО прыслаў вась з такой прыпіскай: "У адным з апошніх нумароў "ЛіМа" прычытаў некалькі вершаў пад рубрыкай "Пошта". Спадабаліся. І вельмі захацелася даслаць у штотыднёвік сёе-тое са свайго. Ацэнце — буду ўдзячны. З вялікай пашанай і любоўю да Вашай газеты студэнт 1-га курса ф-та беларускай філалогіі і культуры БДПУ імя М. Танка". Дарэмна, бадай, Зміцер бянгажыўся: вершы яго, несумненна, вартыя чытацкай увагі. Адным словам, добра яму дарогі!

Зміцер ДЗЯТКО

Уяўны ліст
Размашысты почырк, ласкавыя словы
І боль, і сумненне, і лён
Твай прыгажосці, і пах палыновы,
І цені афінскіх калон
На жоўтай паперы;
Імклівыя мары,
Рой думак і промні надзей,
З міжземных краёў італьянскія хмары
І мілай Нясвіжчыны глей;

**Матывы Агінскага, творы Шапэна
І мройнасць пляшчоты твай, Касцельныя шпілі расквечанай Вены
І твой вераснёвы настрой;**
**Самотная поўня і белыя ночы,
І зоры, што ўпалі на дол,
І блізкія, сінія, мілыя вочы,
І новых пачуццяў бардо;**
**Гўся неадольнасць сардэчных памкненняў
Змагі мне таёмна адкрыць
Лірычную смагу святога патхнення
Каханнем і вершамі жыць.**

● **Раскажы мне што-небудзь пра Прагу,
Пра таёмнасць яе камяніц,
Бо ў душы — скандынаўская сага
Маналогам адчаю звініць.**
**Мяне кліча халодная поўнач
За Стакгольм, за дажджы, за імжу —
У краі, дзе мароз, быццам пробашч,
Па жыцці адпраўляе імжу.**
**Я імкнуся ў разоры сумэтаў,
Каб, згубіўшыся, знікнуць у іх,
Як знікаў у пажоўклых блакнотах
Сярод думак сваіх трапяткіх.**
**Я губляюся ў пошуме сонным
Зінелых, асмуглых ялін,
Засынаючы ў снезе ад стомы,
Без падтрымкі і вершаў — адзін.**
**Ад заваяў душа халадзее,
А ў віхурным наветры начным**

**Я шукаю цяпла і надзеі —
Адагрэй маё сэрца сваім.**
**Раскажы мне пра шэпт вулак
пражскіх —
Рамантычнасць маю наталі —
І вярні мяне з месцаў варажскіх
Да сябе і бацькоўскай зямлі.**
● **Прымі мяне без талентаў, без мрояў,
Прымі без летуценняў і журбы,
Спавітага сардэчнаю тугою
З-за вечнай пачуццёвай барацьбы.**
**Прымі мяне рамантыкам дарогі —
Вандроўнікам, манахам, мастаком,
Які ідзе і плача ад знямогі,
Кіруемы жыццёвым бальшаком.**
**І гэтым
у маім музычным сэрцы
Дазволь самоце ішчасця дагуцаць.**

Зноў "зорка" завітала ў Мінск

Больш за шэсцьдзесят гадоў не сыходзіць з рэпертуарнай афішы Нацыянальнага акадэмічнага тэатра оперы Беларусі "Тоска" Дж. Пуччыні. Апошняя сцэнічная версія ў рэжысуры М. Ізворска-Елізар'евай ідзе на мове арыгінала, з вялікім поспехам была прынята гледачамі Іспаніі, Партугаліі. Мінская публіка слухала нядаўна тую оперу ў выдатным выкананні, з удзелам нашай гасці — непартыйнай Людмілы Магамедавай.

Гэтую расійскую "зорку" добра ведаюць у Мінску: яна выступала ў зале Белдзяржфілармоніі, на опернай сцэне — у спектаклі "Аіда", дзе стварыла цудоўны вобраз галоўнай гераніні. Разам з калектывам Нацыянальнага акадэмічнага тэатра оперы Беларусі артыстка ўдзельнічала ў фестывалі ў Салатурне (Швейцарыя), дзе таксама выконвала партыю Аіды.

Голас Людмілы вялікі прыгожы, моцны, гнуткі. Вось і ў партыі Тоскі — ён гучаў лёгка, мякка і ярка, з непаўторнымі паўтанамі. Можна сказаць, што ёй нават не трэба было пераўвасабляцца сцэнічна: усе тонкасці вобраза Тоскі яна магла перадаць голасам.

У антракце, завітаўшы ў грымёрную Людмілы, я ўбачыла, што ў жыцці артыстка яшчэ прыгажэйшая, чым падаецца са сцэны. Але як жа яна ўражае залу, як неперасудзена гучыць яе драматычнае сапрапа! Шкада, што не давалася пабачыць яе ў операх "Макбет", "Турандот", "Норма", вядучыя партыі ў якіх яна выконвала на міжнародных фестывалях. І гэты спіс можна прадоўжыць.

"Я люблю калектыв Беларускага опернага тэатра, з якім мяне звязвае творчая садружнасць, — прызналася Л. Магамедава і дадала, што сябрае з двума яго салісткамі — Тамарай Глаголевай ды Тацянай Цівуновай (з ёю разам вучыліся ў Маскоўскім Дзяржаўным інстытуце тэатральнага мастацтва). Разам з беларускай опернай трупай Людміла збіраецца на новыя гастролі ў Швейцарыю. Пра сваіх партнёраў па спектаклі "Тоска" ў Мінску яна вырашыла дыпламатычна прамаўчаць. А вось пра дырыжора Андрэя Галанаву сказала шмат добрых слоў, адзначыла яго высокі прафесіяналізм.

Публіка вельмі гарача прымала Людмілу Магамедаву, вылучаючы яе сярод іншых выканаўцаў. Партыю Кавародзі выконваў таксама гасць Мінска, вядучы саліст Харкаўскай оперы Віктар Чарванюк. Нашы знамы спявак Мікалай Майсееў таксама стварыў запамінальны вобраз барона Скарпіа. Спектакль атрымаўся цікавы.

Вера КРОЗ

Творца драматычнага лёсу

У Музеі Вялікай Айчыннай вайны на мінулым тыдні адкрылася выстава твораў (жывапіс, графіка) Уладзіміра Фёдаравіча Сакалова. Мастак нарадзіўся ў 1908 годзе, памёр ва ўзросце сямідзесяці гадоў. Гэтая выстава прысвечана ягонаму дзевянастагоддзю. Уладзімір Сакалоў — творца драматычнага лёсу. У дзевяці "Художнікі Советской Белоруссии", выдадзеным у 1976 годзе, пра мастака напісана толькі тое, што ў 1932 годзе ён скончыў Віцебскі мастацкі тэхнікум і з таго часу бярэ ўдзел у выставах. Не прыгадана, што Уладзімір Фёдаравіч — удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. Чаму? А таму, што трапіў у палон. Усю вайну ў нямецкай няволі. Вызвалены Савецкай Арміяй. Пасля чаго трапіў у савецкі канцлагер — ГУЛАГ.

Бо, на думку таварыша Сталіна, чырвонаармеец павінен быў змагацца да апошняга патрона, а апошні патрон пусціць сабе ў лоб. Той жа, хто аказаўся ў палоне, — баязлівец і здраднік. Гэтыя акалічнасці лёсу (нямецкі палон і савецкі канцлагер) вызначылі і творчасць Уладзіміра Сакалова. Усе жыццё ён маляваў патрыятычныя карціны на тэму Вялікай Айчыннай вайны, спрабаваў апясаць будні савецкай арміі і флоту. Ездзіў з творчымі камандзіроўкамі на пагранічныя заставы, да маракоў Чарнаморскага флоту. За гэтую шэфскую работу атрымаў медаль і шэраг граматаў. Такім чынам Уладзімір Сакалоў даводзіў, што ён савецкі чалавек, што ён ні ў чым не вінаваты, што ён правільны мастак і патрыёт.

Калі бачыш ягоныя работы, дык думаеш пра спляжанае жыццё і змарнаваны талент. А лепшае з таго, што зрабіў Уладзімір Фёдаравіч, — гэта звычайныя краявіды, а яшчэ — ГУЛАГ'ўскія замалеўкі, тыпы савецкіх зэк'аў. Гэтая частка ягонай творчасці сапраўды мае гістарычную і ў пэўнай ступені мастацкую каштоўнасць.

Пётра ВАСІЛЕЎСКІ

МУЗЫКА

МУЖ МАЁЙ БЛІЗКАЙ сяброўкі, якая жыве цяпер у Новай Англіі, абаяльны амерыканец ("з цвёрдымі прынцыпамі і глыбокай сьвядомай любоўю да сваёй краіны і яе законаў") сказаў няк: "Вы, славяне, — вельмі інтэнсіўныя людзі". Потым высветлілася, што слова "інтэнсіўныя" (дакладнага перакладу ён так і не знайшоў) сплучае для яго паняцці палкасці і надлому, пачуццё трагічнасці і нейкую загадкаваць, самоту і немагчымасць абсалютнага зразумення.

Гэтае вызначэнне грамадзяніна з Новага Свету ўспомнілася мне, калі я паспрабавала ўсвядоміць, што такое музыка Уладзіміра Каральчука. І зразумела, што менавіта да яе пасуе ўвесь комплекс складнікаў вызначэння "інтэнсіўная".

Існуюць розныя крытэрыі мастацкай адзнакі музычнай творчасці. Пра музыку аднаго

чым саюзе) "крывёю і нервамі" вырашаць сваю кватэрную праблему, бо дах над галавой ужо быў. У яго чароўная дачка і вельмі прыгожая, інтэлігентная, далікатная і (што асабліва важна для мастака) разумная жонка, а значыць — цеплыня і разуменне ў доме. Усе яго творы выконваюцца з поспехам і досыць прапаноў ад выканаўцаў... Адкуль жа гэтае адчуванне трагізму быцця? Знешне ўсё добра, а ў творчасці — рамантычны лермантаўскі комплекс: "Что же мне так больно и так трудно..."

Ды хіба не здараецца, што гармонія ў доме і прыватным жыцці толькі падкрэслівае дысгарманічнасць, а часам і трагічную абсурднасць навакольнага свету?

Гукавая тканіна амаль усіх твораў Каральчука — дзвюх яго сімфоній, кантрабасовага ды алтывага канцэртаў, "Сумнага канцэрта" для флейты, яго санат і камерных ансам-

што ўспрымаецца намі часам як мудрагелісты анахронізм ды інтэлектуальная гульня, нейкім дзіўным чынам ажыла ў музыцы беларускага кампазітара канца ХХ стагоддзя. Дык, можа, гэтая поліфанічная канструктыўнасць, мудрагелістасць кампазіцыйных ліній, у ягоных творах — нейкі асаблівы спосаб самааказання ў стракатым, разнародным, а часам і проста прафесійным свеце сучаснага музычнага мастацтва?..

Безумоўна, музыка Каральчука патрабавальная і да слухача, і да выканаўцаў. Патрабуе яна перш за ўсё гранічнай засяроджанасці. Але не таму, што яна звернута нібыта да нейкага рафінавана-чуйнага слыху, здольнага ацаніць увесь максімум кампазітарскіх вынаходніцтваў. Гэта не так. Эмацыянальна-экспрэсіўная плынь яго музыкі заўсёды прыцягвае ўвагу слухача. Нават у згушчана-

Можна быць арыстакратам у прафесіі...

кажуць, што яна ўражае разнастайнасцю жанраў, тэм і ідэй, пра творы другога — што яны зачароўваюць абаяльнасцю матэрыялу, а опусы трэцяга — захоплваюць сваім тэмпераментам... Для музыкі У. Каральчука ўсё гэтыя крытэрыі былі б недакладныя. Сапраўды, у большасці яго твораў распрацоўваецца адна і тая ж тэма — але тэма адвечная і бясконца: трагічнасць свету і адзінота чалавека ў гэтым, паводле А. Камю, "Лагоднай абыякавасці" асяроддзя. Відавочна, тэма не новая і не арыгінальная ў сусветнай музыцы. Таму тут цікавая не столькі сама яна, колькі метады яе раскрыцця. Бо гэта і ёсць тое істотнае, чым цікавая творчасць Уладзіміра Каральчука.

Жыццё і творчасць. Звонку нічога, здаецца, у жыцці кампазітара не дае падставы для трагічнага светапогляду...

Пасля заканчэння Беларускай акадэміі музыкі па класе прафесара Д. Смольскага Уладзімір Каральчук быў запрошаны выкладаць на кафедры кампазіцыі, дзе ён замяніў У. Алоўнікава. І трэба сказаць, прадмет, які ён выкладае — поліфанія, — адзін з самых складаных у курсе кампазітарскіх навук. Мяне ўразіла і выклікала павагу да маладога калегі тое, што ён захаваў курс, пачаты Уладзімірам Уладзіміравічам. Прафесар Алоўнікаў стварыў своеасабліваю "табліцу Мендзялеева" на поліфаніі, у якой некаторыя "клетачкі" засталіся пустымі. І вось яго лепшы вучань Валодзя Каральчук пакрысе "запоўніў" іх, бо лічыў, што толькі ў гэтым выпадку мае права на выкладанне надзвычай важнай для кампазітараў дысцыпліны.

Такім чынам, адразу пасля заканчэння акадэмічнага курса ён трапіў на кафедру, што было безумоўным поспехам. Яму не трэба было (як гэта здараецца ў нашым твор-

бляў — стварае поле высокага эмацыянальнага напружання, нібыта сцвярджаючы дысгарманічнасць свету. Але, слухаючы гэтую музыку, адчуваеш і імкненне да пераадолення дысгарманічнасці, пошук найвышэйшай гармоніі і ісціны — пошук пакутлівай, але ўпарты. А ў якасці арыенціру, ідэала, нейкага маральнага і эстэтычнага імператыву пазначаны ў партытурах яго, кампазітара ХХ стагоддзя, сілуэты музыкі мінулага — тыя творы, што ў нашым слыхавым досведзе зрабіліся сімваламі Адвечнай Гармоніі і Прыгажосці. Гэта трагічная і высакародная тэма Фоліі А. Карэлі ў "Сумным канцэрце" для флейты, узнёслыя моцартаўскія тэмы ў "Амадэі-санаце", узвышаныя каноны Д. Палестрыны са зборніка матэаў "Песня песень" у сюіце "Застылая музыка" (натхнёная скульптурамі Мікеланджэла).

І ў кожным творы праз даволі складаную і адмысловую фактуру высвечваецца праца незадаволенай і гранічна напружанай душы — вандроўніцы ў гэтым цудоўным і бялітасным свеце.

Ды ўсё ж, з чаго складаецца метады увасаблення абранай кампазітарам адвечнай тэмы? Галоўнае ў ім — віртуознае выкарыстанне самых складаных поліфанічных канструкцый. Поліфанія заўсёды выклікае асацыяцыі з нейкім тэхналагічным аскетызмам. У пэўным сэнсе (у сэнсе інтэлектуальнай дысцыпліны) так яно і ёсць. Але ў сплучэнні з эмацыянальнай свабодай перажывання гэты тэхналагічны аскетызм дае цудоўны плён. Так, для У. Каральчука кантрапунктная тэхніка зрабілася жывой мовай! Гэта не такая ўжо частая з'ява ў сучаснай айчыннай музыцы. Здаецца, адмысловая тэхніка майстроў Нідэрландскай школы XV—XVI стагоддзяў,



змрочных гучаннях Другой сімфоніі з саліруючым трамбонам (дзякуючы шырокаму выкарыстанню нізкіх рэгістраў у саліста і аркестра, адлаведных вызначэнню "гатычнага") ёсць прыцягальнасць. Заварожвае сплучэнне наступальнага руху з эпізодамі здранцвеласці і тым "мастацтвам падрабязнасцяў" (тэмбравых, каларыстычных, акустычных), якое нехта з даследчыкаў мастацтва і вызначыў як асноўны крытэрыі таленту.

УРАЖАННЕ

Хатні дэспат

Люстры зіхалі, як ледзяшы пад сонцам альбо як заінелыя яліны. (Здаецца, мадэрн.) Яны то знікліся, то паўзлі ўверх, то трэсліся — нібыта са страху — у хвіліны найбольшага ўзрушэння (герояў, а не іх, люстраў). Я чакала, што з імі, як звычайна ў сцэнаграфіі Б. Герлавана, што-небудзь здарыцца пры канцы. Не, як вісела, так і вісяць...

Ды што гэта я — пра люстры ды пра люстры!.. Як яны ні стараліся, а галоўнага героя, "вечнага Фаму" на Купалаўскай сцэне — зацьміць не здолелі. Звычайны на выгляд мужычок немаладога веку (Г. Аўсянінікаў) гаварыць вялікі майстар і любіцель. Біблію цытуе, імёнамі класікаў можа бліснуць — Пушкіна, Карамзіна, Шэкспіра, Шылера... Паблажлівыя, а то і зневажальныя ацэнкі так і сыплюцца з яго вуснаў: той "пасрэдны", гэты "легкадумны"...

Міжволі запаважаеш такую лёгкасць у абыходжанні з вялікімі. Падумаеш: ён і сам не льякам шыты, гэты праставаценькі Фама! Унікум, можна сказаць. Хто яшчэ здолеў бы, у нахлебніках будучы, паводзіць сябе ў доме як галоўны! А бедны гаспадар (В. Філатаў) праз сваю дабрату трапіў у становішча самае што ні ёсць ідыёцкае: рыхтык як у показцы "дазвольце мне ў маёй хаце пад лаўкаю пераначаваць". Кроку нельга ступіць без Фамы Фаміча, без яго павучанняў, папрокаў, знарачытых крыўдаў і слаба прыхаванай маніі велічы. Без загаду Фамы

нават касьба не пачынаецца, хоць трава ўжо перастаяла, і нават асабістае жыццё ўдаўца цалкам залежыць ад волі сябра-прайдзісвета.

А не дурны, зусім не дурны, гэты Фама! Вялікі псіхолаг і знаўца чалавечых слабасцей. На дабраце, на высакародстве ўмее сыграць, гаротнікам прыкінуцца. Па сутнасці ўвесь сюжэт п'есы У. Бутрамеева (як і апоўвесці Ф. Дастаеўскага "Сяло Сцяпанчыкава і ягоныя жыхары") цалкам трымаецца на пастаянных пагрозах дармаеда пакінуць дом, дзе яго прытулілі. Аднойчы ён здзяйсняе сваю пагрозу, каб хутка вярнуцца і нават умацаваць сваё становішча. Любую сітуацыю ён паверне выгадным для сябе бокам, з любой нявыкруткі маральным пераможцам выйдзе. Вось, напрыклад, гарадскі гасць (А. Гарбуз), пляменнік гаспадары, выкліканы пісьмом, нязлосна пакінуў з Фамы, што той пры генерале (царства яму нябеснае) блазнам быў, жывёл паказваў. Ну, паказваў, ён не адмаўляецца. Ён хвораму чалавеку прыемнасць хацеў перад смерцю зрабіць, церз сваю гардыню пераступіў, годнасцю ахвяраваў, можна сказаць... Рэдкае велікадушша!

Ён краснабай і дэмагог, рэзанёр і мараліст: усіх вучыць, указвае на хібы, выкрывае парокі, высмейвае — як Фалалея за Камарынскага, сябе выстаўляючы бездакорным маральным узорам. Ледзьве не Месяя, збавіцель грэшнага роду чалавечага!

Г. Аўсянінікаў падаецца занадта добра-

душным у гэтай ролі, тым больш, што вобраз прэтэндуе на абагульненне. У адным з эпізодаў ён змушае гаспадары-палкоўніка называць сябе як генерала — яго правасхадзіцельствам. Па сутнасці перад намі маральны гвалт, здзек са здаровага сэнсу, а адбываецца ўсё няк па-хатняму, як бяскрыўднае чарговае блазнаванне.

Валерый Філатаў увагуле па ролі цюхця цюхця, і цяжка верыцца, што ён у гусарскім палку служыў і што ў яго магла закахацца маладая гувернантка. Хаця, з іншага боку, чалавек з зачаткамі характару не стаў бы пры сабе трымаць такога зануду і дробнага тырана. Час ад часу, падбуктораны пляменнікам, Ягор Ільч Растаней яшчэ "ўзбрыкае", прыасаньваецца, намагаецца авалодаць сітуацыяй і паставіць на месца нахлебніка. Нарэшце, не стрываўшы, выганяе таго за абразу каханай. І што ж? Нават выганяне гэты расійскага разліву Парцёф выкарыстоўвае, каб назаўжды і канчаткова "внудзіць" у новую сям'ю. І самае парадаксальнае, што менавіта ён і стварыў гэтую сям'ю, злучыў лёсы закаханых. Ён сапраўды "вечны", гэты тыпус, як вечнае ў душы чалавечай змаганне святла і цемры, боскага і д'ябальскага.

Уся гэтая "камарылля" (так азначаны жанр спектакля "Вечны Фама") адбываецца з удзелам простага, стылізаванага пад лубок люду і раскошнага дамскага атачэння — прыжывалак генеральшы, гарачых прыхільніц Фамы. "Каралі" і стварылі, і іграюць менавіта яны, дамы (з іх найбольш каларытнай мне падалася геранія Г. Бальчэўскай). Сакрэт прыцягальнасці Фамы ў п'есе не раскрыты; аказваецца, ён у тым, што Фама няблага гадае на картах і па руцэ, а таксама разгадвае сны.

Новае прышэсце

3 13 ПА 15 ЛІСТАПАДА Ў МІНСКУ ПРАЙШОЎ
ФЕСТИВАЛЬ СУЧАСНАЙ НЯМЕЦКАЙ ДРАМАТУРГІІ

Варта асобна сказаць пра творы для інструмента, які быў першай спецыяльнасцю У. Каральчука, — для баяна. Дуэт "Pro e Contra" для баяна і мандаліны дазволіў цудоўным выканаўцам Мікалаю Марэцкаму ды Ігару Атраднаву стаць лаўрэатамі I прэміі занага конкурсу ў Клінгенталі, а саната для баяна "Perpetuo moto" ў выкананні Аляксандра Севасцяна — цяперашняга вучня славага Фрыдрыха Ліпса гучала на міжнародных конкурсах у Іспаніі і Нарвегіі, дзе малады выканаўца стаў пераможцам.

Шукаючы тое ключавое слова, якое б вызначыла сутнасць творчай асобы Уладзіміра Каральчука, я падумала, што ён — а р ы с т а к р а т у сваёй прафесіі. У адным са сваіх раманаў Д. Галсуорці так вызначыў арыстакратызм: уласная годнасць як бязлітасная патрабавальнасць да сябе. Калі ты не дапускаеш у сваёй творчасці ніякай нехайнасці, нядбайнасці, нечага праходнага, пустога, пошлага, калі для цябе і не існуе дробязей у тваёй партытуры і ты адказваеш за кожную паўзу ў ёй, ты — арыстакрат. А ў творчасці, як і ў жыцці, сапраўдных арыстакратаў — адзінкі.

Яшчэ не так даўно пачэсным (а раней і выгодным) было мець дэмакратычнае (рабоча-сялянскае) паходжанне, але tempo mutantur... Часы мяняюцца, а з імі пачынаюць мяняцца націскі ў прозвішчах (што павінна сведчыць пра высакароднае паходжанне), здабываюцца нейкія паперы, што павінны пацвердзіць прыналежнасць да шляхетнай касты і г. д. Але, як паказвае жыццё, у высакароднасці ды арыстакратызме пераконваюць не паперы і не прозвішчы, а сама асоба чалавека, яго словы, думкі, аблічча, душа. А калі ён мастак — дык і сама творчасць. Творчасць Уладзіміра Каральчука — пацверджанне таго.

А вось карані ў яго самыя дэмакратычныя, і менавіта яны робяць Валодзьку тым нячастым выключэннем сярод яго калегаў — творчых мужчын — гэтых складаных неўраўнаважаных асоб, крыўдлівых, як дзеці, самалюбівых, як падлеткі, і капрызлівых, як жанчыны. У Каральчука мужчынскі (канструктыўны) погляд на рэчы, у яго цудоўныя рукі, што здольныя і паліцу прыладзіць, і радыё-апаратуру ўсталяваць, і дачу пабудаваць (не кожны кампазітар можа пахваліцца, што працаваў у будаўнічых атрадах). І, мабыць, менавіта гэты станоўчы дуалізм дэмакратычнага і высакароднага выленіў з яго тую прыкметную творчую асобу, якая заняла сваё ўласнае месца ў беларускім музычным мастацтве.

Сёння, калі яшчэ не ўсе творы кампазітара выкананы, не ўсе пачуты (як, напрыклад, нядаўна завершаны Канцэрт для баяна і вялаланцэлі з камерным аркестрам), а галоўнае, не ўсе творы яшчэ напісаны (а самы дасканалы, самы цікавы, найлепшы заўсёды мроіцца наперадзе), цяжка рабіць абагульняючы высновы наконт ягонай творчасці. Але ўжо зараз можна казаць, што, на шчасце, існуе такі цікавы, такі складаны і такі глыбокі свет, як музыка Уладзіміра Каральчука.

Галіна ГАРЭЛАВА

Фота А. ПРУПАСА

"Я так стамілася! Гэта ўжо чацвёрты тэатральны фестываль за апошнія паўтара года, дзе я ўваходжу ў склад журы", — прызналася вядомы крытык Таццяна Арлова. І сапраўды, восень выдалася багатая на тэатральныя фестывалі рознага кшталту: брэсцкая "Белая вежа", фестываль монаспектакляў "Я", маладзёжнай творчасці ў Гародні і, нарэшце, сучаснай нямецкай драматыкі.

Ладзіўся ён у памяшканні рэспубліканскага тэатра беларускай драматыкі "Вольная сцена", які, дарэчы, і стварыў падставу для першага (і дай Божа, не апошняга) падобнага мерапрыемства, наладзіўшы два гады таму сумесна з мінскім інстытутам імя Гётэ і яго тагачасным дырэктарам Верай Багальянц сцэнічны чытанні лепшых п'ес сучаснай нямецкай аўтараў. Тады перадакцэрамі была пастаўлена даволі цяжкая мэта: за некалькі дзён (а звычайна на "сядзачы" перыяд падрыхтоўкі ролі даецца не менш двух-трох тыдняў) яны павінны былі поўнасьцю прыдумаць чытанне. З васьмі прапанаваных п'ес да сцэнічнага ўвасаблення дайшлі чатыры. Перакладам усіх гэтых твораў займалася супрацоўніца нямецкага культурнага цэнтра імя Гётэ Галіна Скакун, якая падчас працы мусіла раіцца з рэжысёрам Валерыем Мазынскім, адшукваючы адпаведнае беларускае слова ці выраз, каб зрабіць пераклад жывым і перадаць усе сэнсавыя нюансы, уласцівыя нямецкаму арыгіналу. Такім чынам быў створаны небылы для Беларусі працэдэнт: да гэтай пары сучасная замежная драматыка да нас папросту не даходзіла, а калі раптам трапіла ў краіну, дык толькі ў рускамоўным варыянце. Перакладаў на беларускую мову ўвогуле не было. Перашкджала таксама адсутнасць у тэатраў грошай на аплату аўтарскіх ганарараў. Гэтую місію ўзяў на сябе ўсе той жа інстытут імя Гётэ, а Міністэрства культуры РБ фінансавала прыезд і размяшчэнне тэатраў-удзельнікаў фестывалю ў Мінску. В. Мазынскі спадзяецца, што такая добрая справа на гэтым не скончыцца і будзе мець працяг у выглядзе друкаванага зборніка нямецкіх п'ес. Спраўдзіцца гэтая надзея ці не, але вынікі фестывалю відавочныя ўжо зараз: па-першае, беларускай рэжысуры дадзены цудоўны шанец пазбавіцца застылых бытавога тэатра, папрацаваць з нявыкарыстанымі і новымі колам праблем, а па-другое, падобнае мерапрыемства мае на ўвазе і адваротную сувязь — знаёмства нямецкага глядача з нашай драматыкай. Пра тое, што для яго яна цікавая і блізкая, сведчыць вялікі поспех за мяккой п'ес Алены Паповай, аднаго з цікавейшых сучасных беларускіх драматургаў. "Фестываль — шлях паразумення двух народаў, — так крыху высакамоўна адказаўся аб ім намеснік міністра культуры Уладзімір Рылатка. — Класіка нямецкай драматыкі, прадстаўленая творами Гётэ, Шылера, Брэхта, займае выдатнае месца ў дасягненнях беларускага

тэатра. Знаёмства ж з сучаснай драматыкай (а яна — сэрца мастацтва) павінна спрыяць стварэнню адзінай культурнай прасторы". Што ж, справа сапраўды патрабная, і хочацца думаць, што адзінаю Германіяй яна не абмяжуецца. Галоўнае — пачатак пакладзены.

Нягледзячы на тое, што пачынаўся фестываль у пятніцу трынаццатага, ніякіх эксцэсаў ды недарэчнасцяў з гэтай нагоды не здарылася (калі не лічыць забойства, запланаванага паводле п'есы). Зала на абодвух прадстаўленнях "Гера Пауля" (Т. Дорст) Мінскага абласнога драмтэатра з г. Маладзечна была поўная. У нязвычай для сябе ролі рэжысёра спектакля выступіў вядомы мінскі актёр Тэатра-студыі кінаакцёра Аляксандр Бубашкін. Музіць, гэта самая "нямецкая" п'еса з прадстаўлення на фестывалі — я маю на ўвазе яе адпаведнасць нашаму ўяўленню аб менталіце нямецкага народа. Усё ў ёй грунтоўна і надзвычай матэрыяльна (у першую чаргу гэта датычыцца сцэнаграфіі). Самае яркае ўражанне пакінула ігра Таццяны Грасевіч, якой давялося выконваць ролю прыдуркаватай дзяўчыны Аніты. Падчас назіранняў за яе мімікай, танцамі, рухамі, такімі шчырымі, свабоднымі і падзіцячы кранальнымі, ні разу не ўзнікла адчування недаверу да актрысы і яе герані.

У наступны дзень Акадэмічны тэатр імя Якуба Коласа прапанаваў задумацца над лёсам "Пісьменных" — менавіта так называецца трагікамедыя Маціяса Чокэ. Спектакль звярнуў на сябе ўвагу перш за ўсё надзвычай сучаснай тэмай выбару, перад якім стаіць любы творца, асабліва малады: заставацца творцам, жабраваць і цяраць кліны так званых "масцітых", якія не прымаюць у сваё кола чужынцаў, або закапаць свой талент у зямлю ды зарабляць грошы, хай нават і тым шляхам, якім гэта даводзіцца рабіць пісьменніцы Сузане Сэрвал (І. Цішкевіч) — сваім цэлам. Дзіўна, няўжо і ў знешне такой добраўладкаванай Германіі гэтая праблема стаіць настолькі востра? Але яна — толькі асноўная канва, бо ў спектаклі шмат іншых тэм і сюжэтных нюансаў, якія завуліраваны абсурдысцкай эстэтыкай, і кожны можа ўспрымаць іх па-свойму. Бясспрэчна адно: сцэнічная рэдакцыя тэатра настолькі ўзагаціла п'есу, што сталася фактычна самастойным, новым творам, у параўнанні з якім арыгінал выглядае значна слабейшым. Немалая заслуга ў гэтым належыць Віталю Баркоўскаму; аўтару адразу і пастаноўкі, і сцэнаграфіі, і касцюмаў, і музычнага афармлення. Спектакль атрымаўся надзвычай стылёвым: усе актёры апрануты ў чорнае, на сцэне — неабходны мінімум дэкарацый (чорныя кубы ды дзіўныя сіметрычныя канструкцыі са шкла). Вялікую сэнсавую нагруксу нясуць зладжаныя рухі актёраў — рэжысёрам па пластыцы стаў

заслужаны артыст РБ Баляслаў Сяўко. У невялікай, амаль эпизодычнай ролі злчынца Фрыца ён увогуле ствараў цуды. Ягонае з'яўленне ў манахромным спектаклі ўспрымаецца, як рознакаляровы выбух феерверка.

У трэці і апошні дзень былі прадстаўлены адразу дзве пастаноўкі. Гаспадар фестывалю "Вольная сцена" паказала фарс-абсурд Герберта Ахтэрнбуша "Бот і яго шкарпэтка", дзе задзейнічаны ўсяго два актёры: пераможцы леташняга конкурсу "Прызнанне ў каханні" Анатоль Кот (роля Герберта і Жанчыны) і Людміла Сідаркевіч (роля Фанні і Рымляніна). Калі Анатоль быў крыху "стрыножаны", абмежаваны роллю інваліда, які не ўстае з калыскі, дык Людміле дзякуючы рэжысёру Таццяне Сулімавай і пастаноўшчыку пластыкі і танцаў Ігару Сігову прыйшлося працаваць "на знос", вымагаючы ад свайго цела і душы максімум магчымага.

Завяршыў фестываль спектакль "Альпійскае зьяненне" (П. Турыні), створаны рэжысёрам Вітаўтасам Грыгалюнасам і актёрамі Рускага тэатра імя М. Горькага. Цікава, што ў афішах ён быў заяўлены пад маркай Альтэрнатыўнага тэатра, але потым над Альтэрнатыўны з'явілася назва "Рускі". Некаторыя даўнія прыхільнікі тэатра, што існуе зараз толькі на паперы, былі расчараваны, не ўбачыўшы нікога з былой зорнай трупы Альтэрнатыўнага. Але, спадзяюся, сам спектакль іх не расчароваў. Хаця ён атрымаўся сэнсаво слабейшым, чым сама п'еса, бо некаторыя складаныя сюжэты лініі ў яго не ўвайшлі — сітуацыя прамы супрацьлеглая той, што склалася з "Пісьменнымі". Выдатна адолеў сваю ролю старога сляпога Эдуард Гарачы, які па праву мог прэтэндаваць на ўзнагароду за мужчынскую ролю. Увогуле ж гэтая пастаноўка вылучалася з астатніх большай набліжанасцю да традыцыйнага тэатра, яна не перагружана абсурдысцкай эстэтыкай і адносна лёгка для глядацкага ўспрымання.

Адразу ж пасля спектакля адбылося ўручэнне дыпламаў і памятных керамічных медалёў. Спецыяльны дыплом журы (а ў яго ўваходзілі прадстаўнікі як з беларускага боку на чале са старшынёй журы Аляксеем Дударавым, так і з нямецкага) атрымала актрыса Таццяна Грасевіч (Аніта, "Гер Пауль"). Дыплом за лепшую мужчынскую ролю дастаўся Баляславу Сяўко (Фрыц, "Пісьменныя"), за жаночую — Людміле Сідаркевіч (Фанні, "Бот і яго шкарпэтка"). Лепшай сцэнаграфіяй была прызнана праца Віталя Баркоўскага ў "Пісьменных". І ў рэшце рэшт, нягледзячы на адсутнасць адзінадушша ў журы, пераможцам у якасці лепшага спектакля сталі тыя ж "Пісьменныя".

Юлія ПАЛАЧАНІНА

Адным словам — ён не пазбаўлены тонкасці ўспрымання. (Варыянт міні-Распуціна.) Для экзальтаваных дам ужо тое, што Фама каву не ідзе піць — цэлая трагедыя, ну, а пагроза пакінуць іх назаўжды — проста канец свету. Рэжысёр Уладзімір Савіцкі няблага паказвае гэта ў адной са сцэн — дзе грывіць грым, лямантуючы дамы, размахваючы крынічалімі, тухне святло, ну проста ўсяленская нейкая катастрофа. Дарэчы, усе чатыры свецкія дамы **двойчы** (!) за спектакль памянjalі свае пышныя ўборы. Як па мне, дык на прыжывалках можна было б і эканоміць, бо яны мала чым адрозніваюцца ад самой генеральшы.

З другародных персанажаў вылучаюцца стары слуга Гаўрыла (П. Дубашынскі) і малады, сапсаваны барскі ўвагаю "паэт" Відальпяска (В. Паўлючы). Першы ўвасабляе годнасць простага народа: ён кідае праўду ў вочы Фаме і наадрэз адмаўляецца вучыць французскія словы. У другім лёгка пазнаецца багемны творца пачатку стагоддзя, што ўносіць у спектакль некаторую стыльвую эклектыку. Зрэшты, тут усё досыць умоўна, "прапісана" штырмамі, глядачы самі вольныя дадумаць, шукаць адпаведныя актуальны і персаналі. Галоўнае, што не адчуваецца лішняга націску і ўхілу ў шарж.

Не псуе ўражання актёрская моладзь — С. Зелянкоўская ў ролі Насці, А. Гарбуз у ролі пляменніка Сяргея. Мова ў асноўным без агрэхаў (прынамсі, у прэм'ерным паказе), хіба што В. Філатаў час ад часу "зрываецца" на мяккае -р-.

Публіка цёпла прыняла новую пастаноўку. Драматург Уладзімір Бутрамеў на сцэну не падняўся, ды і яго і паклікаць забылі. Сціпла сядзеў у зале і аўтар беларускамоў-

нага варыянта Аляксей Петрашкевіч, які вельмі няблага справіўся з перакладам.

Параўнаўчы аналіз п'есы і аповесці Дастаеўскага паказаў наступнае. У арыгінале тэмпература эмоцый на пару градусаў вышэй: "вскричал" і "возопил" там самыя распаўсюджаныя дзеясловы. "Непостижимое и бесчеловечно-деспотичное влияние Фомы Фомича" распісана падрабязна і ў дэталю, але, зноў жа, як нешта звычайнае шэрагуе. Падкрэслены злосць і "яд", якіх не адчуваецца ў версіі драматурга. Трэба аддаць належнае майстэрству апошняга: няпросты было "выпісаць" каларытны вобраз "вечнага Фамы", не збіваючыся на прамыя аўтарскія ацэнкі тыпу "капрызная тварь, эгоист, лентяй, лежебок". Затое няма ў сцэнічным варыянце і той шчымлівай ноты шкадавання бессямейнага і бяздомнага чалавека, якім, пры ўсім пры тым, і быў хатні дэспат. Тут Дастаеўскі, як падалося, супярэчыць сам сабе. Але ці не прыпадабняюся я ў такіх заўвагах самому герою?

І апошняе. Паколькі фінал спектакля мне штосці не запомніўся, я нагадаю, чым скончылася аповесць "Сяло Сцяпанчыкава і ягоныя жыхары". Фаму Фаміча пахавалі каля генеральшы, помнік над ім каштоўны, з белага мармуру, са слёзнымі цытатамі і ўхвальнымі надпісамі. Ягор Ільч і Настачка часцяком заходзяць паклінацца ягонай магіле, добрым словам памінаюць. Гаўрыла цалкам развучыўся размаўляць па-французску. З Фалалея атрымаўся здатны фурман, а няшчасны Відальпяска даўным-даўно ў жоўтым доме. Каб зямлю араў, а не ўзяўся вершы пісаць, усё было б нармальна...

Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ

ВЫСТАВЫ

А ніхто не баіцца!

У галерэі "А. В.", што пры тэатры "Вольная сцена" — чарговая выстава. Галерэя знаёміць мінчukoў з творчасцю Вячаслава Радава, выхаванца нашай Акадэміі мастацтваў, які зараз жыве і працуе ў Польшчы. Выстава мае назву "Слава Радаў і ягоны тэатр малюнка. Акт 1. Хто баіцца Монікі Левінскай?" Перш чым гэсцей вернісажа пусцілі да экспазіцыі, ім выпала пабачыць гледчае чагосці, накітал тэатральнай дзеі. На вялікім аркушы паперы, які зверху быў "аздоблены" ўзятым у Інтэрнэце тэкстам судовай справы "Моніка Левінскай супраць Біла Клінтана", Слава маляваў свае асацыяцыі, што ўзнікаюць у сувязі з гэтай справай, уражанні ад знаходжання ў Польшчы, а завяршыў кампазіцыю іранічным аўтапартрэтам.

Можна сказаць, што мастак скарыстаў палітычную падзею як падставу для творчага самавыяўлення, падкрэсліўшы першаснасць мастацтва і другаснасць палітыкі.

Экспазіцыю выстава складаюць так званыя "акты" (аголеная мадэль), цалкам паз-

баўленыя канкрэтыкі. Мастака цікаваць у першую чаргу неабмежаваныя пластычныя магчымасці чалавечага цела, а ўжо потым, так бы мовіць, эратычны змест. Зрэшты, кожны ўбачыць у творах Славы Радава, што экспануецца ў галерэі "А. В.", тое, што захаце, тое, да чаго схільны і што яго хвалюе. Але кожны, нават не вельмі падрыхтаваны глядач, адзначыць віртуозны малюнак.

Падобную выставу мастак ладзіў і ў Польшчы (галерэя "Брама", горад Казімір Дольны). Але і выстава ў "Браме", і выстава ў "А. В." — некамерцыйныя. Як ні дзіўна, зарабляе на хлеб Слава Радаў зусім не гэтай "круцізнаю", а традыцыйнымі рэалістычнымі краявідамі. А гэтыя метафізічныя акты не на продаж, — для душы і розуму.

Калі ж на заканчэнне запытаць: — Дык хто ж баіцца Монікі Левінскай? — А ніхто не баіцца. Рэч, у рэшце рэшт, жыццёвая.

Пётра ВАСІЛЕЎСКИ

"Arche" ў Лідзе

Ліду наведалі вядомы наш бард Андрэй Мельнікаў і паэт, перакладчык Андрэй Хадановіч. Сустрэча адбылася ў чыгальнай зале гарадской бібліятэкі імя Янкі Купалы. А. Мельнікаў зрабіў невялікі экскурс у нашу гісторыю, пачынаючы з часоў Скарыны і заканчваючы нашымі днямі, прытым у яго на кожную значную падзею ў нашай гісторыі знайшлося адлюстраванне ў бардаўскай

песні. А. Хадановіч зрабіў імправізаваную прэзентацыю новага беларускага часопіса "Arche". Мяркуюцца заснаваць фонд з такой назвай і фестываль. А. Хадановіч працягаў свае ўласныя вершы, а таксама перакладаў з замежных аўтараў.

Пасля Ліды госці з Мінска наведалі Бердаўскую сярэдняю школу.

Лілія САШАНЕЦ



Пачынальнік навуковай арабістыкі

Прытым не толькі на Беларусі, а і ў Расіі. Ім з'яўляецца наш выдатны зямляк (нарадзіўся ў маёнтку Саснова пад Наваградкам) Антон Мухлінскі. Антон Восіпавіч не належаў да так званых кабінетных навукоўцаў. Ён пабываў на Блізкім Усходзе і ў Егіпце, наведаў Турцыю, дзе, беручы ўрокі ў турэцкага пісьменніка Хаджы Айні, вывучаў турэцкую мову, дзякуючы яму лепш пазнаёміўся з багатай турэцкай літаратурай. Шмат далі А. Мухлінскаму і кантакты з арабскім паэтам Абулой Філіпсам. Па сённяшні дзень не страцілі сваіх навуковых вартасцяў такія працы Антона Восіпавіча, як "Словарь выражений, пришедших в наш язык из восточных языков", "Исследование о происхождении и положении литовских татар" (дарэчы, перавыдадзена ў 1993 годзе Беларускім кааператыўным таварыствам "Адраджэнне"), "Асманская хрестоматія". У Мухлінскім напісана шэраг артыкулаў да "Библиотеки для чтения", ініцыятарам выдання якой стаў В. Сянкоўскі, больш вядомы пад псеўданімам Барон Брамбеус — У. Мухлінскі быў яго памочнікам на кафедры арабістыкі Пецярбургскага ўніверсітэта. Друкаваўся ён і ў "Энциклопедическом лексиконе" Плюшара ў 17 тамах, у многіх часопісах. У Мухлінскі першы пачаў вывучаць беларускія тэксты, напісаныя арабскім пісьмом, — кітабы. Аб тым, што ён добра памятаў пра сваю Радзіму, яскрава сведчыць і тое, што першай надрукаванай працай Антона Восіпавіча стаў артыкул "Святы, забавы, прымкі і забавонныя абрады простага народа ў Наваградскім павеце Літоўска-Гродзенскай губерні". Мухлінскі быў чалавекам, які ведаў сабе цану, але ў паўсядзённым жыцці паводзіў сябе стрымана, што, між іншым, дазволіла ягоным сябрам называць Антона Восіпавіча ў апошнія гады яго жыцця (памёр 25 кастрычніка 1877 года) "влякім маўчучым".

3 дня нараджэння У. Мухлінскага 20 кастрычніка споўнілася 190 гадоў.

3 "фізіка" стаў "лірыкам"

Уладзімір Шахавец у 1937 годзе скончыў Магілёўскі рабфак і паступіў на фізіка-матэматычны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, а вучобу завяршыў толькі ў 1946 годзе. У гады вайны з'яўляўся ўдзельнікам партызанскага руху, а потым быў у дзеючай арміі на 1-м Украінскім фронце. Ды фізіка з Уладзіміра Міхайлавіча не атрымалася. У 1946 годзе стаў літаратурным супрацоўнікам газеты "Літаратура і мастацтва", з 1948-га — рэдактар, загадчык рэдакцыі, намеснік галоўнага рэдактара выдавецтва "Беларусь", з 1972-га — намеснік галоўнага рэдактара, у 1976—1982 гадах — загадчык рэдакцыі выдавецтва "Мастацкая літаратура".

Творчы шлях пачаў у 1937 годзе з вершаў, але неўзабаве перайшоў на прозу. Выйшлі кнігі "Землякі", "Насустрач", "Будзьце здаровы", "Пасля вяселля", "Дарога пачыналася ў Бярозаўцы" і іншыя, а таксама некалькі зборнікаў для дзяцей. У 1978 годзе пабачылі свет Выбраныя творы ў двух тамах. Акрамя таго, шмат перакладаў. Лепшыя пераклады склалі кнігу "Пераклічка". У гэтыя дні Уладзіміру Міхайлавічу споўнілася 60 гадоў (памёр У. Шахавец 8 чэрвеня 1991 года).

Жывапіс — не проста захваленне



Жывапіс — для гэтай дзяўчынкі ў калясцы страсць, якую Таццяна Вакарына адчула з дзяцінства. Пачынала з простых накідаў алоўкам, потым паспрабавала гуаш, акварэль. А сёлета Таццяна ўзяла ў рукі пэндзаль і алей. Слухачом на аддзяленне жывапісу Гомельскага дзяржаўнага вучылішча яна прыйшла, маючы за спіной выставу сваіх работ — пейзажаў, выкананых акварэллю, якая экспанавалася ў Германіі. У снежні Таццяна зноў будзе па запрашэнні ў Германію, дзе прадставіць свае новыя работы, а заадно пройдзе і курс лячэння.

На здымку: Таццяна Вакарына з мамай Валянцінай Міхайлаўнай.

ПЕРАКЛАДЫ

Даўно ўжо прыкметнай з'явай літаратурнага жыцця свету сталі сустрэчы, якія штогод сярэдзінаю кастрычніка ладзіліся ў Бялградзе — сталіцы Сербіі, а таксама трох Югаславіі. Бялградская Міжнародная пісьменніцкая сустрэча сёлета падрыхтавана ў XXXV-ы раз, нягледзячы на ўмовы надзвычайныя. На жаль, аўтару гэтых радкоў не ўдалося выехаць туды пры ўсім жаданні. Таму сябрам-сербам і ўсім сябрам сербаў праз гэтыя пераклады паклон і найлепшыя пажаданні.

Петравіч Браніслаў

Сава даўно спіць, а кветка прабуджаецца

Сава даўно спіць а кветка прабуджаецца
Жытло на зямлі
А святло надзімнае
Ты
Уцёк ад празморку
Узяўшы буды хваробы
І ваўкадава з пекла
Нясешся яблыневым садам!

Такі ты драбнітка і ўсё загадка
Святло
Ад палена парохно
Крыло і
Гук
Загадка дождж
Вясёлка
Лісты шлоахі
І чарвяк што з лістка ўтаропіўся
на тваё спалоханае вока

Ёканавіч Даніла

Ноеў Воран

Пераадолены прасторы
Вымяраюцца адыходам і вяртаннем
Птаку, што над водамі кружыла,
Не застаецца ўжо анічога —
Ці палёт у бясконасць
ён прадаўжае,
Ці абрынаецца ў бездань зняголы.

З хвалі пібыта вынырне і схваеца
Магчымасць на каўчэз вяртання,
Але тады ў іншых патапляюцца
Сушу адшукаць спадзяванні.

Зубанавіч Слабадан

(Каментар да здымка)

Такі ўжо час — усё спакушае.
Ветрам упартым з вяршыняў гнаны
(пакуль на вока адлегласць вымяраецца)
далягляд цалкам
у аб'ектыве змяшчаецца.

У камеры цёмнай схаваны,
пад покрывам шчыльным (з мараў)
ляжаў я на загарадным абшары,
ягнятка абдымаючы замілавана.

Міліч ад Мачвы

Крык прапашураў з лепеньскага віру

Мовы-праматулі
водгулле чуецца!
Гэта лепеньчук над Дунаем
радаводны буквар вывучае.

Ён кліча культуру наступніцы Вінчы

КНИГАПІС

Пра альтэрнатыўны друк

Серыя "Архіў найноўшае гісторыі", якую, як вядома, выпускае Беларускі гуманітарны адукацыйна-асветніцкі цэнтр, даволі рэгулярна папаўняецца новымі кнігамі. Наклад іх невялікі, як правіла 500, а часам і ўсяго 300 асобнікаў, але ўсё гэта выданні знаходзяць свайго чытача. Не прайшоў незаўважным і каталог "Пазачэнзурны перыядычны друк Беларусі (1971—1990)", складальнікамі якога з'яўляюцца Юрась Лаўрык і Ларыса Андросік.

Падобнага даведніка на Беларусі дагэтуль не было. Хоць спробы ў згаданым кірунку і рабіліся. Але найбольшы плён яны далі за мяжой, найперш у Польшчы, дзе ў 1994 годзе (у Беластоку) з'явілася спецыяльная манаграфія. Той жа Ю. Лаўрык выступіў з артыкулам "Самвыд у Беларусі" ў часопісе "Советская библиография" (1991, N 5). А калекцыі падобных выданняў пачалі збіраць яшчэ ў 1988—

ПЕРАКЛАДЧЫК

І тое, што вымаўляе,
потым паўтараецца

ў помніках розных,
нават на камянях прыдарожных.

Усе папярэднікі, з'яднаныя,
зукаюць сарабаў:
Абуджайцеся!

Адам Пуслаіч

Кніга магчымага адвітанья

Разглядаем усе слаі магчымага
раслаення свету ў лінейныя
канзолы, у слуп крохачорнага,
разлеглага крыку ўгару! Ні спасу,
ні космасу. Толькі Бог скрыжаваных
вертыкалі і гарызанталі.

Толькі голас Яго,
выніклы з Логаса, выпісаны кірылічным
пісьмом, почыркам узрушаным
і ўразлівым
зверху — стрымгалоў уніз.

Джурчыч Міларад

Душманьы

Наколькі яны варагі нашы,
а колькі мы іхнія?

Хто большы
ў страху і нянавісі?

Хіба наш і іхні розум —
смерць і толькі смерць?

Труны ўсім аднолькавай меркі,
на глыбіню магільны пядзі хапае.

Усе рэкі цякуць угару,
ды не могуць насуперак любові.

Ні на што не здольныя ты і я,
пясок паверх нашай і іхняй чарназемеці.

Непрыцель — толькі слова,
утворанае ад слова прыцель.

Любіца Мілеціч

Новаму верніку

Ты скінуў убор свой чырвоны?
і апрануў чарнейшы за той,
што посяць манахі?

Ужо на тваім чале крыж,
а здэртая пляцікутніца
схаваная ў кішэню?

Калі на вятрак глядзіш,
да ветру тварам
павярніся!

У хаце памянай усе абразы,
новыя прывітанні вучы
(слаоўнік змяні, каб цябе не выдаў).

Не азірайся,
калі Распята на крыжы заплача,
сумленне тваё жывейшае, чым Яго.

Калі ж не — паспяшы,
бо твой бліжні сцяг новы шые,
стары зубамі раздзіраючы.

Андрыч Радамір

Плаг снегам

Бацька расчыняе акно і пытаецца
як я магу

ісці слядоў на снезе не пакідаючы
баюся абарочвацца
у акне ніхто не стаіць
хату ўзняў вецер акно там
дзе няма неба і слядоў маіх
ні жыўя ні мёртвыя заўважыць
не могуць

я неўпрыкмет адыходжу
пад снегам адыходжу ад бацькавай смерці
усё далей з маладым сонцам рухаюся
пад снегам і кажу што дахаты прыйду
туды дзе бацька чакае не марна
майго сапраўднага вяртання

Прэлевіч Браніслаў

Думка

Тое, што павінна здарыцца,
адчуваецца яшчэ да з'яўлення,
і ўжо тады існуе.

Тое, што да небыцця імкнецца,
прадказвае сваё знікненне,
і ўжо тады існаваць перастае.

Тое, што з'яўляецца, толькі думае,
што існуе.

Тое, што знікае, толькі думае,
што існаваць перастае.

Думка жыве
ў чалавеку, дрэве, камені, агні...

Тое, што думкі не мае,
што нікога і нічога

існаваць не прымушае,
прападзе ў глыбінях нікэмнасці сваёй,
згарыць на сябе скіраваным агнём.

Вуканавіч Слабадан

Час

Археалаг Цішы
Кансерватар Копу
Урбаніст Маштабаў

Артыкуляцыі ды Лакаці
Зоны Упкінення і Знікнення
Будаўніцтва Магчымага

З праху матэрыі — Сон
З праху містэрыі — Музыка
Парасон пад Мастом

У рэальнасці Снег
Ліфт Бяграфій
Мне Пара Года

Джурчыкавіч Мілуцін

Рыфмы

На дне неба
На капы языка
Хаваю свае рыфмы

Ні моцны бляск
Ні высокі досвітак
Не дасягаюць іх

Толькі цені чыесці
Трывожаць мой сон
Зноўку

З сербскай мовы
пераклаў Іван ЧАРОТА

На кожнае беларускае дзеянне ўлады стараюцца ўчыніць антыдзеянне. Апазіцыя праводзіць кангрэс? Хуценька арганізоўваецца народны сход. Ствараецца незалежная радыёстанцыя? Даеш саюзнае тэлебачанне! Вольная прэса шум падымае? А мы ў славянскі набат грымнем...

Калі група беларускіх пісьменнікаў выехала ў Віцебск і правяла там паўтара дзесятка літаратурных сустрэч, з акцыяй у адказ узніклі пэўныя праблемы. Каго паслаць? Сярод айчынных літаратараў да гэтай пары надзвычай мала выяўлена прыхільнікаў суцэльнай інтэграцыі. Тых жа, хто насуперак народнай мудрасці паперадзе бацькі гатовы лезці хоць у пекла, выпраўляць у падобныя паездкі рызыкаўна. Чытач пайшоў не той, наўрад ці моладзь прыйдзе ў захапленне ад гэтакіх, скажам, шэдэўраў на экалагічную тэму:

А у водоемах Беларусі
Хищники гнездятся хорошенко.
Кто они — дознаться не берусь я,
Если не поможет Лукашенко.

І ўсё ж выйсце знайшлі. Бригада пісьменнікаў была выпісана з Расіі. Таленавітых. Вядомых. Загартаваных у баях. Калісьці па аповесці аднаго з іх здымалі мастацкі фільм. Выканаўца галоўнай ролі не змаглі адшукаць па ўсёй неабдымнай матушцы-Расіі. Знайшлі на Беларусі. Дзякуючы майстэрству Стэфаніі Станюты фільм "Развітанне з Мацёрай" стаўся выбітнай з'явай у кінематографіі.

Трыццаць секунд на аўтографы

ГАРОДНЯ

Каб патрапіць усюды, дзе нас чакаюць, дзелімся на групы. На кожную прыпадае да шасці сустрэч на дзень, падзеі вакол пачынаюць нагадваць шалёны калейдаскоп — прыязныя твары, кветкі, аўтографы. Праз кожныя дзве гадзіны — пачуццё шчаслівай спустошанасці, да машыны ідзеш, як п'яны. За паўгадзіны пераезду з месца на месца сілы не паспяваюць цалкам аднавіцца, але глянеш на Рыгора Барадуліна, які працуе ў гэтым жа напружаным рэжыме, і робіцца сорамна за сваю стому.

Палац культуры хімікаў. Зала кладзецца покатам ад барадулінскіх "дурнотаў" (такі адпаведны нашаму часу жанр вынайшаў Рыгор Іванавіч). "Дурноты" схапіліваюцца на ляду, тут жа занатоўваюцца слухачамі. Як паказаць бяссэнсіўнае змаганне з нацыянальнымі колерамі? У паэту пра гэта ўсяго чатыры радкі:

**Я ведаю, што ён даўно гатоў —
Указ чарговы, як заўсёды, смелы,
Што трэба перафарбавачь блузоў,
Бо кожны бусел — бел-чырвоная-белы!**

Гарадзенская педвучэльня. Заварожвае дзяўчат Генадзь Бураўкін. Аказваецца, ён выступаў тут у 1958 годзе, ажно сорак гадоў таму! З таго часу нібыта нічога не змянілася — усё тыя ж захопленыя позіркі слухачак, усё той жа зачараваны жаночай прыгажосцю, усмешлівы і галантны паэт. Калі Генадзь Мікалаевіч чытаў "Малітву", уся зала ціха паўтарала: "Божа, захіні маю Радзіму мудрасцю, спакоем і цяплом".

Пасля вечарыны на адным з багацейшых прадпрыемстваў горада — "Гроднаэнерга" — кожны з выступаўцаў атрымлівае на вялікім шклянкім зубры. Мой прыгажун на вуліцы выслізгае з кардоннае пакоўкі і разбіваецца на дробныя аскепкі. Нейкі надобры знак? Так яно потым і сталася — менавіта з "Гроднаэнерга" дасылаліся ў "Славянскі набат" лісты "ўдзельнікаў сустрэчы", у якіх ганілася ўся беларуская літаратура ўвогуле, а Быкаў і Барадулін называліся "літаратурнымі шабашнікамі".

На грудзях дырэктара адной з гарадзенскіх школ праменіўся бел-чырвоная-белы сцяжок. Я пацікавіўся, як адносяцца да гэтага ў гарана? І сівы чалавек ледзь прыкметна пасміхнуўся — спачатку чапляўся, а потым прывыклі. У той жа школе пісьменнікаў пасля выступу паважна абыходзіў хлопчык Жэня, збіраючы аўтографы, як ясак са сваіх падданных. Для роспісу ён даставаў з сумкі кнігі, што выходзілі і пяць, і дзесяць гадоў таму. Пасля роспісу аказалася, што ён унук славаўтага Алеся Мікалаевіча Белакоза, сын ягонай дачкі Марыны, чый каштоўны падарунак — саматканы гальштук — вісеў у мяне на шыі.

Праз два дні мясцовая вертыкаль спахалілася і забараніла-такі дзве сустрэчы — у Скідалі і ў вёсцы Капцёўка. Нягледзячы на тое, што ў Капцёўскай школе за гадзіну да прыезду пісьменнікаў адмянілі заняткі, мясцовыя школьнікі не спыняліся дахаты. Сустрэча адбылася ў маленькай вясковай бібліятэцы, дарослыя слухалі пісьменнікаў сто-

ячы, дзеці прымошчваліся на школьных ранцах.

Журналісты незалежнай гарадзенскай газеты "Пагоня" падлічылі, што на трыццаці пяці літаратурных сустрэчах пабывала каля 9 тысяч чалавек. А Лявон Баршчэўскі мусіў "прызнаць", што за чатыры дні пісьменнікі зрабілі больш, чымся Народны фронт за тры гады.

БЯРЭСЦЕ

У мясцовым універсітэце павышаная ўвага да Алеся Разанава, які ў 1968 годзе пасля сталічнага разгону нацыяналістаў мусіў давучацца ў Бярэсці. Алясь Сцяпанавіч цярпліва тлумачыць вынайздзены ім квантэмы, у якіх усяго тры радкі, а сэнсу — на цэлыя паэмы.

Уладзімір Арлоў прыглушаным голасам, нібы на канспіратыўнай явачнай кватэры, чытае сваё эсэ "Незалежнасць — гэта...", якое неўзабаве пасля напісання было перакладзена на дзясціць замежных моў і не страціла актуальнасці за восем прамінулых з таго часу гадоў.

Будучыя філолагі вусцішна прыслухоўваліся, як гучаць у арыгінале з вуснаў Лявона Баршчэўскага Міцкевіч і Байран, Верлен і Кітс, Шэлі і Шылер, Гётэ і Пятрарка. Агучаныя па-беларуску, яны, здавалася, заходзілі ў аўдыторыю, блукалі па даўжэзным універсітэцкіх калідорах, дзе ўжо колькі дзесяцікаў гадоў студэнты похалкам перад іспытам завучваюць на памяць іхнія біяграфіі.

У політэхнічным інстытуце на сустрэчу з'явілася непрадбачаная колькасць слухачоў — каля пяцісот чалавек, якія не змаглі змясціцца ў самую вялікую аўдыторыю. Пакуль шукалі ключы ад актавай залы, згубіліся мікрафоны, пакуль шукалі мікрафоны, прапала электрычнасць. Але сустрэча, што ўрэшце адбылася, па водгуллі ў слухачкіх сэрцах наўрад ці саступала паэтычным вечарынам у другім політэхнічным — што грывелі калісьці на ўсю краіну саветаў і былі ўслаўлены ў вершах А. Вазнясенскага. Студэнты самазабыўна слухалі ранянага Разанава ў выкананні поэтыя. Алясь Сцяпанавіч хітраваў, чытаючы верш "Арышт Кастуся Каліноўскага":

**Усе ниты ў свай,
у заклік пагалоскі
з'яднаць — і стаць сабой!..
Як зваць вас?**

Тут аўтар цягнуў ненатуральную доўгую паўзу, і аўдыторыя не вытрымлівала, выдыхала, як паролы: "Каліноўскі!" Так у галовах будучых беларускіх інжынераў поруч з рознымі інтэграламі апыналася слова-код, слова-сімвал. Дай бог каб назаўсёды!

У Бярэсці гарадскія ўлады вырашылі ўзяць пісьменнікаў пад свой патранаж. Падчас сустрэч у школах паблізу выступаўцаў кожны раз з'яўляўся намеснік мэра спадар Працэвіч. Да выбаранна адказную пасаду ён сам працаваў дырэктарам школы, таму ў педагогічных мэтах не цураўся самай няўдзячнай работы — нястомна інструктаваў нас перад кожным выступам. Заклікаў не закранаць перад дзецьмі палітычных пытанняў, не прапагандаваць "отмененную на рэферендуме" нацыянальную сімваліку. На пы-

Прышоў час, і В. Распуцін прыехаў аддзячыць. Агітаваць за "единую и неделимую".

Усе выступленні "братьев наших старших" старанна фіксаваліся і неаднаразова пракручваліся па Беларускаму радыё. Іх вырашана выдаць асобнай кнігай. Зайздросныя тутэйшыя пісьменнікі жадаюць сваім маскоўскім калегам "усячаскіх благ", якія толькі могуць сустрэцца на цяжкім літаратурным шляху.

Аўтар гэтых радкоў меў гонар быць удзельнікам шматлікіх літаратурных сустрэч, якія праходзілі ў студзені-траўні гэтага года ў абласных гарадах Беларусі. Скептыкі, якія апошнім часам напладзілася нямала, могуць ісці спаць — амаль усе сустрэчы адбываліся пры запоўненых дарэшткі залах. У школах, вучэльнях, універсітэтах, бібліятэках, дамах культуры і г.д. слухачоў захапляла, яднала і ўзвышала жывое Беларускае Слова.

Людзі прагнуць праўды і паэзіі. Не заўсёды могуць купіць мастацкую кнігу, імкнучыся чуць пісьменніка беспасрэдна, і літаратары павінны не адмаўляцца ад падобных запрашэнняў. На тых нашых сустрэчах стваралася ўражанне, што ты знаходзішся ў віртуальнай Беларусі, дзе натуральна пачувае сябе беларуская мова, дзе шануецца сапраўдная беларуская гісторыя. Час ад часу я туды вяртаюся і спадзяюся, што прыгадваюць тыя сустрэчы не толькі выступаўцы, але і слухачы — гарадзенцы, берасцейцы, магилёўцы...

танне, як быць з балотам Пагоня, якое насамрэч існуе на Берасцейшчыне ў Івацэвіцкім раёне паблізу вёскі Бабровічы, змагар з нацыянальнымі сімваламі не знайшоўся што адказаць. Але пільнасці сваёй не страціў, за што і вымушаны быў перахрыць некалькі маларыемных хвілін.

Рэч у тым, што з намі ўвесьчасна ездзіў сябра Згуртавання Беларускай шляхты, мілы чалавек Аляксандр Усцінавіч Карызна, які загадваў перасоўнай кнігарняй. За некалькі дзён Усцінавіч звычайна прадаваў паўрафіка кніжак — на сорам занябданаму айчынамму кнігагандлю. Пільнае вока спадара Працэвіча высачыла, што ў перасоўнай кнігарні можна набыць не толькі кнігі, але і значкі ды сцяжкі з нацыянальнай сімвалікай. І вось у сваёй былой роднай школе намеснік мэра ўладна "наехаў" на Усцінавіча: "Ты што это, старик, незарегістраванымі сімваламі торгуеш?" Патомны шляхціц годна паслаў нахабнага незнаёмца падалей, ні на хвіліну не перапыняючы сваёй пачэснай справы. Раззлаваны віцэ-мэр заявіўся ў актавую залу, дзе падлеткі акурат выстраіліся ў чэргі па аўтографы, і запатрабаваў, каб апошні неадкладна ішлі на ўрок. На што дзеці дружна адказалі, што ў іх цяпер другі дырэктар, што яны ўсе з'яўляюцца фанатамі беларускай мовы і любяць Беларусь, таму, маўляў, пажадана не перашкаджаць. Тады чыноўнік запатрабаваў, каб Васіль Сёмуха і Уладзімір Арлоў у аўтографач не пісалі пажаданняў, а толькі распісаліся. "Я даю вам трыдцат секунд на аўтографы", — строга папярэдзіў намеснік мэра. На шчасце, амаўнаўцаў паблізу не аказалася, і пісьменнікі змаглі скончыць сваю справу, лішне не спяшаючыся.

Патомны шляхціц Карызна спрычыніўся да яшчэ адной анекдатычнай сітуацыі, што мела месца ў абласной бібліятэцы. Перад пачаткам вечарыны да мяне падышла адна з арганізатарак і спыталася, ці прыехаў Карызна. Я сумленна адказаў, што прыехаў — вунь у закутку кнігі прадае. "Как, — разгубілася арганізатарка, — он же лауреат Государственной премии!" І толькі ўгледзеўшы паблізу сцэны стэнд са шматлікімі зборнікамі Уладзіміра Карызны, я разумеў, што мець рэдкае прызвішча, нахштальт майго, — вялікае шчасце.

Сёй-той гаворыць, што на Берасцейшчыне моцныя ўкраінскія ўплывы. Атрымліваючы безліч запісак на самыя розныя тэмы, мы падсвядома чакалі, калі ж хто-небудзь закране "палескую праблему". І дачакаліся.

На адной з сустрэч у зале падняўся чалавек і на неаглагой беларускай мове з пэўнымі фанетычнымі асаблівасцямі пачаў прэтэндаваць на ўсю Берасцейшчыну як на спрадвечную ўкраінскую тэрыторыю. Каб спыніць непрахаваную экспансію, з пісьменніцкіх шэрагаў наперад выступіў этнічны палішук перакладчык Васіль Сёмуха. З высока ўзнятым Новым Запаветам, пераставораным ім па-беларуску, спадар Сёмуха нагадаваў пра рока Масея, які ведае, куды вёсці аблудную паству. Але інтэлігентнае Сёмухава і мудрае Божае слова не спыніла сепаратыста. Тады з месца падхапіўся каржакаваты барадач і на мясцовым дыялекце прачытаў папуляр-

ную лекцыю пра сапраўдныя памкненні "берасцейскіх украінцаў", пасля якой адзін з іх прысаромлена замоўк, а зала выбухнула авацыяй.

Увечары таго ж дня ўкраінская тэма атрымала нечаканы працяг. Перад сном у сябравай бібліятэцы я натрапіў на цікавую кнігу — "Словник Берестейщины" Уладзіміра Леанюка, усяго два гады таму выдадзены ў Львове. З гэтай своеасаблівай "энцыклапедыяй" я даведаўся, што амаль усе беларускія пісьменнікі з'яўляюцца беларусіфікатарамі Берасцейскага краю. Напрыклад, Уладзімір Караткевіч, аказваецца, калі пісаў пра Палесце, "губляў сваю аб'ектыўнасць, прыпускаўся неточностей, вдаваўся до беларусіфікацыі украінскай мовы полешуків". Юрка Віцьбіч у вядомым нарысе "Плыве з-пад Святога гары Нёман" "торкаваў багачоў біл. топонімів, пошираючы паняття Білорусь і на Берестейщину". Пан Леанюк адным махам сям'ярых пабіваў — беларусіфікатарамі ў яго з'яўляюцца і Якуб Колас, і Уладзімір Калеснік, і Генадзь Каханоўскі, і Мікола Улашчык... А Рыгор Шырма, "стоячы на біл. платформі, вдаваўся до перекладу місцевих укр. пісень на біл. мову, вміщуючи їх до своїх біл. збірників". Пад пільным наглядом пана і маладзейшыя — аказваецца, Яўгенія Янішчыц "декларувала свій біл. патріотизм з безоглядностью неопіткі". А з Нінай Мацяш за яе беларусіфікатарскія схільнасці нават "полемізвала група робітніцкіх Берези". Цікавага запісу ў кніжцы ўдастоіўся і касманаўт П. Клімук. Пасля пералічэння ўсіх ягоных званняў-дасягненняў ідзе іранічна-лаканічны сказ: "Уважае себе білорусом". Маўляў, і ў космас тройчы злётаў, а сапраўдных украінскіх межаў разгледзець не здолеў — лічыць сябе чамусьці беларусам.

Па дарозе на Менск нас чакала натыхрогадзінная (!) сустрэча ў Белаазёрскім доме культуры, куды сышла ледзь не палова горада. Белаазёрцы былі гатовыя слухаць паэзію і прозу бясконца, але гаспадыня вечарыны, паэтка і перакладчыца Ніна Мацяш, напэўна, вырашыўшы, што яе землякі ўжо цалкам беларусіфікаваныя, не дазволіла расходаваць пісьменніцкую энэргію напуста і запрасіла дарэшткі знясіленых літаратараў да сябе на вячэру.

МАГІЛЁЎ

Першы выступ — у ПТВ металістаў. Стэрэныкі гукаўзмацняльнік пад назовам "Родина" бязбожна спіць, са скрыпам праглынае беларускія словы, малаўчымныя, відаць, для яго сашрубаваных дзе-небудзь у Пензе электравантрабу. Прыгадваючы пачутую дзясціць прыпеўку:

**Радавод у нас адзіны,
тыя ж і паводзіны,
Толькі я люблю Радзіму,
а ты любіш Родіну,** —

я назіраю, як магилёўскі бард Ігар Мухін-Рабянок упэўнена апрацоўвае пэўнаўшнікаў. Праз хвіліну зала пачынае падцягацца: "Спі, пі гарэлку, гуляй, Севера-Западный край..."

Школы N 3, 25, 32, 40 — перад вачыма пачынае мільгаць звыклы калейдаскоп. У актавай зале школы-гімназіі N 30 на сцяне вісіць трохметровая карціна "Человек с ружьём". Уражанне, нібы выступаеш пад канвоём.

Магилёўскі графік не такі шчыльны, і ў першы ж дзень мы адведваем на могілках паэту Аляксея Пысіна, аглядаем Свята-Мікалаевіцкі жаночы манастыр. Ігумення на імя Яўгенія расказвае, як большавікі з царквы семнаццаціга стагоддзя зрабілі турму. І калі аднаўлялі храм, у алтары знаходзілі людскія чарапы. Ігумення слёзна просіць дапамагчы ў росшукаванні іканастасы, які забралі ў Менск на рэстаўрацыю. Куды яна толькі ні звярталася нават да самога прэзідэнта — а вынікаў ніякіх. Прапаў іканастас.

Найпрыгажэйшы будынак у Магилёве — касцёл святога Станіслава. Асляпляльна белы, ён лунае ў паднябессі над прыземістымі камяніцамі, у якіх спыніліся расійскія каранаваныя асобы. На зацемку будучаю экскурсаводу — пры касцёле запалаткаваўся фестываль духоўнай музыкі "Магутны Божа", тут вячаўся Зянон Пазняк.

Музычная вучэльня імя Рымскага-Корсакава. Адміністрацыя разбеглася, прадбачліва адчыніўшы канцэртную залу.

У адной са школ у кабінэце беларускай мовы і літаратуры на сцяне — завешаная нейкім невыразным краявідам "Пагоня". "Нядаўна была праверка, — тлумачыць настаўніца, — давалася схаваць". Разам з намі ў класе хлопчык гадоў дванаццаці: "Мама, можна я ўжо адвешу?" — і ходзіць кругамі каля таго стэнда.

На задніку сцэны тэхнічнага ліцэя — эмблема з "Пагоняй". Не пазайздросціў магилёўскім працэвічам — збройным рыцар на кані ўваходзіў у склад герба Магилёва, на рэферэндуме магилёўскі герб не адмянялі — як змагацца?

На кожнай сустрэчы ў навучальных установах прысутнічалі строгія дамы з нататнікамі

(Працяг на стар. 15)



Амбасадар
беларускай
культуры



23 лістапада ў Дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы адбылася вечарына з нагоды 60-годдзя беларускага мастака з Рыгі Вячкі Целеша. Гэтая імпрэза была прымеркавана да 80-х угодкаў абвешчання Латвійскай Рэспублікі. Сцены залы, дзе праходзіла вечарына, былі аздоблены жываліснымі палотнамі В.Целеша. Присутныя мелі магчымасць азнаёміцца з матэрыяламі пра сённяшні дзень Латвіі.

Ролю В.Целеша ў беларуска-латвійскіх стасунках дасціпна ахарактарызаваў гісторык Міхась Чарняўскі: "Я не ведаю, хто прадстаўляе ў Латвіі ўрад Беларусі, але паслом ад беларускага народа ў Рызе, безумоўна, з'яўляецца спадар Целеш". Мастак родам з Беларусі, але адукацыю атрымаў у Латвійскай мастацкай акадэміі. Латвія стала для яго другой радзімай. "Латышы мяне навучылі, як любіць Бацькаўшчыну, беларушчыну. Менавіта ў Рызе я адчуў сябе беларусам". Ягоная майстэрня стала своеасаблівым беларускім клубам. Там у свой час пабывала столькі людзей культуры, чые імёны на слыху, што хоць вешай на дзверы мемарыяльную шыльду. Але зараз у Вячкі іншая майстэрня. Бо сёння ў Латвіі маймаець вяртаючы тым, каму яна належала да акупацыі краіны ў 1940 годзе. Вярнуўся гаспадар і ў дом, дзе меў майстэрню В.Целеш. Так што ўсё законна, хаця ў дадзеным выпадку — крыўдна.

І ў новай майстэрні мастак працуе гэтак жа натхнёна, апантана. Шкадуе толькі аб тым, што грамадская дзейнасць адбірае час ад творчасці. В.Целеш — дырэктар беларускай школы ў Рызе і старшыня аб'яднання мастакоў-беларусаў Балты "Гонар маю" (гэтую назву прапанавалі мастакі з Санкт-Пецярбурга: гонар маем належаць да беларускай нацыі). "Нехта павінен рабіць і гэта", — гаворыць ён.

Вячка Целеш прадстаўляе Беларусь у Латвіі і Латвію ў Беларусі, і творчасць ягоную можна разглядаць як у кантэксце беларускай, так і латышскай культур. Але што датычыць Беларусі, дык трэба прызнацца, што на нашым дзяржаўным узроўні творчы патэнцыял беларускай дыяспары застаецца незапрацаваным. А гэта яшчэ раз сведчыць пра тое, што нават займаючыся чыстым мастацтвам, не атрымліваецца быць па-за палітыкай.

Жыццё —
як легенда

Амаль 11 гадоў у агульнай колькасці правёў у турмах буржуазнай Польшчы вядомы пісьменнік, а тады актыўны барацьбіт за нацыянальнае і сацыяльнае вызваленне свайго народа Піліп Пестрак.

У верасні 1939 года быў вызвалены з гродзенскай турмы Чырвонай Арміяй.

Працаваў сакратаром Гродзенскага гаркама партыі, быў выбраны дэпутатам Народнага сходу Заходняй Беларусі ў Беластоку, членам паўнамоцнай камісіі на сесіі Вярхоўнага Савета СССР. У час Вялікай Айчыннай вайны — удзельнік партызанскага руху.

Першыя вершы напісаў у 1927 годзе, выступаючы пад псеўданімам Звястун. У 1940 годзе выйшла кніга паэзіі "На варце", ён таксама аўтар паэтычных зборнікаў "За сваю Айчыну", "Падарожжае", пазмы "Слова пра Мінск". Найбольшую вядомасць набыў як празаік, перш за ўсё раманами "Сустрэнемся на барыкадах" і "Серадзібор". Апошні быў адзначаны Літаратурнай прэміяй імя Якуба Коласа. Найбольш поўна спадчына пісьменніка прадстаўлена ў Зборы твораў у пяці тамах. Памёр Піліп Сямёнавіч 22 жніўня 1978 года. Яму зараз споўнілася 6 85.

СПАДЧЫНА

Гэтае "Слова..." Уладзімір Калеснік сказаў напярэдадні 60-х угодкаў з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча, з кім шчыра сябраваў і чый талентам, чалавечнасцю і мужнасцю захапляўся заўсёды. Сказаў лаканічна, але змястоўна, перадаўшы асноўныя думкі, выкладзеныя ў ранейшых сваіх артыкулах і эсэ. Няцяжка заўважыць, што "Слова..." Уладзімір Андрэевіч адрасаваў найперш студэнцкай моладзі, якая толькі-толькі адкрывала для сябе "сапраўднага" У. Караткевіча, і засяродзіўся галоўным чынам на вытоках творчасці і грамадзянскай пазіцыі слыннага пісьменніка.

Магнітафонны запіс, пакладзены мною на паперу (з некаторымі скарачэннямі і стылістычнымі папраўкамі) для "ЛіМа", захоўваецца ў навукова-асветніцкім цэнтры імя У. Калесніка ў Брэсцкім дзяржаўным універсітэце.

Алесь КАСКО

Радаводам і талентам...

СЛОВА ПРА УЛАДЗІМІРА КАРАТКЕВІЧА

Сёння ўсе гавораць пра ўваскрашэнне Уладзіміра Караткевіча. Што ж, і для яго самога такі чарадзейны тэрмін не быў бы дзіўным, ён верыў у несьмяротнасць усіх паэтаў і, сам прыпісаны да паэтычнага цэха, да людзей творчасці, лічыў, што павінен застацца жыць на гэтым свеце і пасля фізічнай смерці. Нарадзіўся ж Караткевіч для таго, каб памножыць скарбы беларускай гісторыі, скарбніцу нашага мастацкага слова, умацоўваўся, заваёўваў сабе месца як стваральнік гістарычнай тэмы ў паэзіі, прозе, драматургіі, нарэшце ў мастацкай эсэістыцы, дый быў майстар эсэ, нарыса выдатны. У цяжкія часы для літаратуры, у часы вострай артадоксіі і дагматыкі многія пісьменнікі ўхіляліся пісаць пра мінулае, як бы ўцякалі, хаваліся ад гэтага, а погляд Караткевіча на мінулае быў іншым, вельмі актуальным. Ён лічыў, што без гістарычнай памяці няма чалавека, асобы, няма рэальнасці. Без гісторыі няма народа, няма сучаснага жыцця. Яго работа была работай па аднаўленні тоеснасці беларускага народа як суб'екта гісторыі. Герой яго твораў — жывыя людзі, рупліўцы, якія стараюцца знайсці сэнс свайго жыцця ў далучанасці да жыцця народа. Цераз мову народа, цераз слаўныя і цяжкія, драматычныя старонкі яго гісторыі чалавек праяўляе здольнасць грамадзянскага адчування жыцця і свету і набіраецца годнасці асабістай, якая патрэбна для ўсякай дзейнасці.

Уладзімір Караткевіч уступаў у літаратуру, будучы студэнтам Кіеўскага універсітэта. Ён штудзіраваў там літаратуру і гісторыю, быў любімым вучнем прафесара Бялецкага, які нават падарыў яму каштоўныя кнігі з уласнай бібліятэкі, разумеючы, што гэты таленавіты юнак зробіць з іх ужытак агульнанародны, спажыткуе іх не толькі для самаразвіцця, але і для развіцця культуры беларускай, украінскай, славянскай. Так яно і здарылася. Яшчэ там, ва універсітэце, як успамінае сам У. Караткевіч, яму давалося ўступіць у канфлікт з тагачаснымі, так сказаць, пабожнымі адносінамі да палітыкі і палітычных дзеячаў. Палітыка ў перыяд Сталіна зрабілася фактычна рэлігійным дзействам, а ўсе, хто мелі дачыненне да гэтага дзейства, былі як бы свяшчэннаслужыцелямі. Студэнт Караткевіч якраз гэты рытуал, гэты канон парушыў: пасля смерці Сталіна замест таго, каб смуткаваць, наладзіў у інтэрнаце вечарыну, пачастунак учыніў для сваіх сяброў. Учынак набыў розгалас, і юнак ужо тады адчуў на сабе, што такое ідэалагічная дысцыпліна. На ішчасце, прафесару Бялецкаму ўдалося гэты пажарык прытушыць. Але як толькі вярнуўся ён на радзіму, пачаў працаваць у Оршы і друкавацца ў газеце, зноў сустрэўся з вострай крытыкай — ужо мясцовых ідэолагаў. За што чапляліся да Караткевіча? За неартадаксальнасць, за самастойнасць, за арыгінальнасць, якія здаваліся празмернымі людзям, што працавалі ў ідэалогіі. Адно яны, бачыце, ведаюць, як трэба адлюстроўваць жыццё, як трэба ўспрымаць мінулае і як яго ацэньваць, а паэт на тое, каб паказаць усё так, як яны ведаюць. Гэтак воль, з цяжкасцю і з сінякамі, ішоў у літаратуру Караткевіч.

Першая яго кніжка, зборнік вершаў "Матчына душа", выйшла ў 1958 годзе. Загалоўнак яе невыпадковы. Караткевіч успрымае сваю творчасць як выкананне запавету маці. Маці — той чалавек, які мае права перадаць сваю душу яму, паэту, для выражэння яе, для мастацкага яе ўвасаблення. Ніякі ідэалагічны работнік такой функцыі не мае, таму

што яго патрабаванні з'яўляюцца дыктатам. А дыктату не церпіць талент. Кніга "Матчына душа" атрымала ў крытыцы стрыманую і нават насцярожаную ацэнку. Рыгор Бярозкін, выдатны крытык, які ведаў толк у паэзіі, і ён звярнуў увагу на тое, што малады аўтар адрываецца ад сучаснасці. У артыкуле "Аб маладой паэзіі" (лістапад 1958 года, "ЛіМ") Бярозкін заяўляе, што паэт "жыве ў якімсьці адвечным, з камінком і газніцай, архаічным свеце". Ён крытычна аднёсся нават да такога, здавалася б на сённяшні дзень, зусім не выклікаючага сумненняў верша:

*У векавечнай бацькаўшчыне клёны
Нячутна пачынаюць аблятаць
На рыжую траву, на мох зялёны,
На весніцы, на ціхі стаў, на гаць.
Зямля глядзіць азёрамі-вачыма
На ясны свет, што стыне у красе.
Як чыста, бы святло абшары вымыла,
Як ціха — быццам зніклі людзі ўсе.
Адвечная мая! У сцюдзёных росах,
Як летась, як мілённы год таму...
Ляцяць па ветры косы рыжай восені,
І кліча лісцяў жоўты сум зіму.
На вусянах стыне горкі смак рабіны,
Цалую іх халодныя, як лёд.
О вы, што будзеце ісці з дзяўчынай
Пад тымі ж клёнамі праз сотню год,
Ці зразумеце, што мы кахалі,
Што зніклі так, як знікнеце і вы,
Што векавечны толькі край, і далек,
І жоўты ліст на зялёнай траве,
Што ў векавечнай бацькаўшчыне клёны.
Тысячагоддзі будуць аблятаць
На рыжую траву, на мох зялёны,
На весніцы, на ціхі стаў, на гаць,
Што нездарма яна з асінак рудых,
Калі ідзецца увосен на зямлі,
Раняе золата пад ногамі людзям,
Каб мы яе любілі і бераглі.*

Што ж, верш гэты разыходзіўся з тагачасным канонам патрыятычнага гімна. Беларусь тады паэтызавалася як савецкая рэспубліка, як партызанка ў лепшым выпадку, а Караткевіч успрымае радзіму як старадаўнюю, адвечную краіну. Як краіну, якая не мае ні пачатку, ні канца, была і будзе вечнай, і ў якой вечна будзе жыць беларускі народ.

Пасля XX з'езда КПСС, калі былі выкрыты злачынствы Сталіна, а культ яго быў развенчаны, палітычнае кіраўніцтва краіны разгубілася ад таго, што інтэлігенцыя пачала шукаць карэнняў і межаў народнай трагедыі. І вось тады падаліся галасы не раздзіраць, не вярэдзіць раны, засяродзіцца на сённяшнім дні. Знайшліся і пісьменнікі, якія ахвотна адгукнуліся на заклік таварыша Фурцавай і пачалі таксама сцвярджаць, што літаратура, сапраўды, можа абысціся без гісторыі, што трэба пісаць пра сучаснасць, пра будаўніцтва сацыялізму і забыць пра ўсё благое ў мінулым. Для Уладзіміра Караткевіча такая пазіцыя азначала б адмовіцца ад самога сябе. Ён працягваў сваю лінію. У часопісе "Польмя" (май 1962 года) выйшаў яго раман "Нельга забыць". Я прачытаў гэты твор і вырашыў вынесці яго на студэнцкае абмеркаванне. Ведаў, што Караткевіч уступіў у чарговы канфлікт, а я ўжо быў з ім да гэтага часу знаёмы.

Неяк вясною Янка Брыль, якому я запрапанаваў паездку па заходніх абласцях, на мой тэлефонны званок сказаў: слухай, можа быць, возьмем з сабою маладога паэта Караткевіча, ты ж чытаў яго, відавочна? Я кажу, што чытаў, ведаю, люблю яго вершы. Сустрэліся ў Баранавічах і паехалі. Я думаў, што гэта будзе

вельмі дзёрзкі, можа, азлоблены нават крытыкай чалавек. Але аказаўся гэты чалавек вельмі дасціпным, вясёлым, жартаўлівым, лагодным і сардэчным. Ён любіў жыццё незвычайна, яго вітальнасць была нейкім чудам, нейкім дзівам. Як і да людзей, з любоўю ставіўся да ўсяго жывога: да маленькага сабакі, якога мы напаткалі на адным замчышчы, да старавечнага дуба, у дупле якога змясціліся мы ўсе... Здавалася, што Караткевіча павінны былі абмінаць канфлікты, але яны зноў і зноў спасцігалі яго.

І вось пасля выхаду палымянскай публікацыі рамана паявілася спачатку рэцэнзія вельмі артадаксальнага беларускага крытыка Якава Герцовіча, а потым і рэцэнзія Чалмаева ў маскоўскім друку. Абедаўе крытычныя. Мне захацелася падтрымаць Карат-

кевіча: хай праверыць свой твор на маладой аўдыторыі. Я папрасіў студэнтаў прачытаць раман па "Польмі". Збірацца гуртамі, чытаць і абмяркоўваць, каб шчыра сказаць аўтару пра свае ўражанні, сказаць праўду, можа быць, горкую. Але ўсё-такі мне трывожна было як гаспадару, як вядучаму дыспуту: не хацелася, каб аўтар, прыехаўшы да нас, атрымаў пацверджанне той вострай ацэнкі, якую далі яму прафесіяналы. На ішчасце, эфект атрымаўся адваротны. Я сам не спадзяваўся, што на "ўра", так горача, так адрыта будучы прымаць гэты твор удзельнікі дыспуту. Звычайна ў прысутнасці аўтара нашы студэнты былі стрыманыя, яны ўсё ж такі ў пераважнай большасці з сялянскіх сем'яў. А ў гэтым выпадку дзяўчаты і хлопцы хвалілі кнігу ўзахлёб, захапляліся ёю як нечаканасцю, як тым, што адкрыла для іх новы свет, дало новыя жыццёвыя арыенціры. А што там было новага?

У беларускай літаратуры на той час нават для студэнтаў філфака, акрамя палескіх апавесцей Я. Коласа пра любоўны раман Лабановіча з Ядвісяй, не было, уласна кажучы, чаго і пачытаць пра каханне паміж людзьмі з інтэлігенцкага асяроддзя. Творы М. Зарэцкага, М. Гарэцкага былі ім тады недаступныя, яшчэ не былі рэабілітаваныя гэтыя аўтары. Таму раман У. Караткевіча зрабіў уражанне адкрыцця невядомага свету, таго свету, у якім кожнаму з маладых людзей — студэнту, студэнтцы — хацелася пабываць, пажыць. Ім, пэўна, і не думалася, што можна кахаць так змястоўна, так глыбока інтэлектуальна, так насычана, як героі Караткевіча. Кахаць дзяўчыну, хлопца — і кахаць радзіму, кахаць культуру, да якой належыш, цераз каханне ісці да каранёў сваіх, свайго роду і свайго народа, сваёй бацькаўшчыны. Вось асноўная ідэя рамана "Нельга забыць". Здавалася б, ідэя вельмі пахвальная, аднак жа ў выдавецтве, куды падаў Караткевіч раман, каб ён выйшаў асобнай кнігай, пасля рэцэнзіі — стоп! Выклікалі на рэдкалегію аўтара, пачалі яго прымушаць перапрацаваць твор. Янка Брыль мне раскаваў, што нават ён падрадзіўся на той рэдкалегіі быць медыятарам, пасрэднакам паміж рэдакцыяй, выдавецтвам у цэлым і пісьменніцкай грамадскасцю, якая станоўча ставілася да Караткевіча і яго твораў, спрыяла яму. Але сам дырэктар выдавецтва сказаў: так і так, Валодзя, калі ты дазволіш мне зрабіць некаторыя папраўкі, у многім стылёвыя, дык твор, я ўпэўнены, пройдзе. Караткевіч спачатку згадзіўся, а потым, калі дайшоў, якія папраўкі хоча зрабіць дырэктар, заявіў: "І коскі не ўступлю!" І не ўступіў. Дваццаць гадоў гэты твор ляжаў, чакаў сваёй пары. У. Караткевіч, аднак, нягледзячы на гэтыя рыфы, працягваў працаваць і працаваў ва ўсіх трох жанрах літаратуры.

Талент быў у яго вельмі шматгранны, даравітасць незвычайная. Я ўжо ў часе таго першага падарожжа заўважыў, што ён як быццам створаны на спевака, на вакаліста, так многа памятаў песень, такі меў прыгожы мілагучны голас, так ахвотна спяваў, спяваў, як салавейка, і выдатна адчуваў музыку. А пазней, калі паводле яго "Сівай легенды" была створана опера, мне давалося быць у Мінску, з яго запрашэння пайсці на прэм'еру. Ён каменціраваў оперу, седзячы побач. Аказваецца, многія фрагменты оперы сам кампазітар падказаў — з беларускіх народных песень. Ды і ў часе нашай паездкі ён спяваў такія з іх, якія я чуў упершыню, асабліва песні паўстанцаў 1863 года.

Упартае прадчуванне ісціны

Цікаваць да паўстання была ў яго, можна сказаць, фамільная, таму што сюжэт рамана "Нельга забыць" аказаўся моцна аўтабіяграфічным. Маці Караткевіча, Надзея Васільеўна Грыневіч, паходзіла менавіта з сям'і паўстанца. Прадзед яго, Тамаш Грыневіч, удзельнічаў у паўстанні 1863 года, быў злоўлены пасля разгромнага бою карнікамі, прыгавораны да смерці і расстраляны. Г. Кісялёў, А. Мальдзіс, працуючы ў архівах, пацвердзілі гэта, а таксама знайшлі генеалогію Уладзіміра Караткевіча па бацькоўскай лініі. Дык вось, яшчэ ў часы шведскага нашэсця служыў у войсках Радзівіла такі Караткевіч — з дробнай беларускай шляхты, з засценка Караткевічы, які знаходзіўся на Аршаншчыне. Так што і па лініі бацькоўскай Уладзімір Караткевіч быў як бы прыпісаны да гісторыі, але галоўнае ў тым, што пісьменнік меў дар гістарычнага мыслення і глыбокую дасведчанасць. Жыў ён у гісторыі, як жыве чалавек проста ў сям'і, жыве ў вёсцы, дзе ўсе яго ведаюць і дзе ўсіх ён ведае. Кожны адметны дзеяч быў для яго як асабіста знаёмы — ён ведаў не толькі тое, што зрабіў гэты ці іншы дзеяч для гісторыі, а і іх характары, норавы, манеры. Гісторыя для яго была няспынным працэсам, а сучаснасць — яе працягам. З продкамі ён гаварыў, як з сучаснікамі, і таму яго творы вельмі блізка чытачу, асабліва маладому, якога пісьменнік далучаў да гісторыі Беларусі, гісторыі малавядомай, бо афіцыйна яна выкладалася настолькі здагматызавана, што і школьнік, і нават настаўнік трацілі цікавасць да яе. Яна не інтрыгавала, яна не захапляла. Скажам, замоўчвалася бітва пад Оршай: беларусы і рускія ваявалі паміж сабою, як гэта так, маўляў? А то ж была нармальна форма палітычных узаемаадносін у феадальным гармадстве, дзе сілай вырашаліся многія праблемы. Каб прыйсці да згоды, трэба было правіць сілу. Такой, споўненай драматызму, была рэальнасць, і гэтага драматызму не ўнікаў У. Караткевіч.

Прыросшы да гісторыі Беларусі сваім радаводам і сваім талентам, пісьменнік ствараў усё новыя гістарычныя творы. І што характэрна: у іх не знайшоў адлюстравання перыяд залатога веку, эпоха Адраджэння — эпоха Скарыны, Гусоўскага, Буднага, Цяпінскага. Праўда, Караткевіч марыў напісаць раман пра Скарыну, падступаўся да яго, але тэма так і засталася на ўзроўні публіцыстыкі, на ўзроўні нарысаў. Да мастацкага ж твора не дайшло. Надта ўраўнаважанай, разумнай была гэтая эпоха, а яго цягнула да больш бурных, канфліктных перыядаў гісторыі. Што ён знаходзіў там? Выбухі волі. Асабліва на фоне сваёй сучаснасці, дзе свабода чалавека была моцна рэгламентавана і дзе ва ўмовах гэтай рэгламентацыі было цяжка тварыць. Пісьменнік шукаў абсалютнай свабоды ў асяроддзі шляхецкай вольнасці, шляхецкай дэмакратыі. Ён дараваў сваім героям і разгул, а калі крытыкаваў, дык часта паблажліва, за выключэннем выпадкаў, калі справа даходзіла да злчыннасці, жорсткасці, да нялюднасці.

На жаль, яго самыя любімы твор, раман "Каласы пад сярпом тваім", прысвечаны паўстанню 1863 года, застаўся няскончаным, не даведзеным да канца. Са слоў Караткевіча, цяжкасць у яго была такою ж, як у Леанарда да Вінчы: асобныя вобразы аказаліся вельмі непадатлівымі. Такім вобразам для раманіста быў Кастусь Каліноўскі, хоць ён і напісаў п'есу пра яго, якая была прынята і ішла ў тэатрах. У рамоне спасцігнуць Каліноўскага аўтару не ўдавалася. Ён лічыў, што Каліноўскі — святы, што ён апостал беларускага Адраджэння, бацька нацыі. У той жа час ход рамана паказваў яму, што гэты герой аднастараонні, скрозь — дыктатар паўстання. Больш шматгранны — Алесь Загорскі. Караткевіч любіў у чалавеку менавіта святое і грэшнае і не мог сказаць пра Каліноўскага, што ён грэшны, паказаць нейкія слабасці яго. Гэта, відаць, і тармазіла, стрымлівала пісьменніка.

Апошні прыезд Уладзіміра Караткевіча ў Брэст адбыўся пасля яго 50-гадовага юбілею, хоць быў ён цяжка хворы. Самае вялікае, чаго я шкадую, дык што не захавалася ў інстытуце магнітафонных запісаў, якія рабіліся на вечары. Гэта было выдатнае выступленне Уладзіміра Караткевіча перад моладдзю — чалавека і пісьменніка, які падняў беларускую літаратуру, яе гістарычную планку на новую ступень. Творы яго пайшлі па свеце, Беларусь цераз яго становілася ўсё больш вядомай. Спадчына Караткевіча — гэта спадчына нацыянальная, якая будзе і надалей служыць патрыятычнаму выхаванню моладзі, а ў справе Адраджэння ніхто моладзі не можа замяніць.

Уладзімір КАЛЕСНІК
1990 г.

Чалавек — істота нелагічная. Ён пра гэта ведае і з замілаваннем адзначае гэтую сваю ўласцівасць. Але як можна чыстыцца з адсутнасці ў сваіх паводзінах лагічнага сэнсу, фактычна з уласнага вар'яцтва? Гэта незразумела і звышалагічна. Словам — вар'яцтва.

Між тым ні я, ні ты, шануючы чытач, вар'ятамі сябе не лічым. Чаму так? Ну, не вар'яты мы, у рэшце рэшт, каб не разумець, што наша паўсядзённае грэбанне элементарнай лагікай — вар'яцтва!

Трэба задумацца.

З аднаго боку, наша планета безумоўна ўяўляе ўзорную вар'ятню. Бласлаўленае чалавецтва апантана сячэ сук, на якім сядзіць, і, здаецца, дасяча яго да канца. Стаўкі на знішчэнне прыроды дзеля спажывецкіх інстыктаў чалавечага роду па-ранейшаму растуць. З другога — мы яшчэ жывём, хаця, па ўсіх сацыяльна-палітычна-псіха-тэхнагенных і розных іншых параметрах дваццатага стагоддзя, нам ужо павінна было б "хапіць" для ўсеагульнага сканання.

Мабыць, у прыродзе ёсць нешта па мудрынні і мэтагаднасці вышэйшае, чым элементарная двухвалентная матэматычная лагіка. Самы час успомніць, што мы — стварэнне Б о ж а е. А гэта значыць — неспасціжнае, як кожная Боская задума.

І ўсё ж мы намагамся яе спасцігнуць, што, зноў-такі, нелагічна. Мы апраўдваем ся, маўляў, у спасціжэнні жыццёвага сэнсу і ёсць прызначэнне чалавека на гэтым свеце. Але вельмі цямна разумеем (на лагічным узроўні) гэтую тазу.

Чаму я пра ўсё гэта? Таму што недаўмяваю: лагіку таксама стварыў Бог, але чаму Ён памясціў чалавека ў іншым кантэнтнуіме? Магчыма, я блазную...

А затое ў нас ёсць інтуіцыя! Гэтая калыска нашага духу дазваляе нам не толькі нахабна абыходзіцца з матухнай лагікай, г.зн. са здаровым сэнсам, але і надае нам упэўненасці ў сваім існаванні, як не пазбаўленым сэнсу і будучыні. Разбурваючы ўсё навокал, узводзячы Чарнобылі і Вавілонскія вежы, мы не развітаемся з мараю аб стваральным пачатку ўласнага існавання і ўласнай дзейнасці.

Інтуіцыя — упартае прадчуванне ісціны і нашай да яе прыналежнасці.

Кажуць: "Паміраць збірайся, а жыта сей!" Чаму? Навошта?

І сею! Звузіўшы поле зроку да адной толькі Беларусі, лёгка ўбачыць, што, прынамсі, яна і "паміраць збіраецца", і "жыта сею". Чарнобыль — ці не сінонім гэта ўжо Апакаліпсісу, няхай сабе ў маштабах аднаго народа. На фоне праблемы фізічнага выжывання нацыі ўсе астатнія праблемы —

сацыяльныя, палітычныя, эканамічныя, тым больш нацыянальна-культурныя здаюцца мізэрнымі, а спроба іх вырашэння — мурашынай валтужнёй. Трэба было б весці гаворку пра тое, што рабіць з мутантамі, якія, магчыма, вызначаць прадстаўнічы твар будучых пакаленняў, а мы разважаем і клопоцімся аб захаванні іх на ў Беларусі!

Мы ўздзімаем да нябёс праблему маючай адбыцца гібелі беларускай мовы, нібыта не заўважаем, што, магчыма, праз сто гадоў на ёй фізічна не будзе каму размаўляць. Мы адраджаем помнікі нацыянальнай гісторыі, нібы наўмысна адводзячы позірк ад жахлівай будучыні, прынамсі, нічога пэўнага аб ёй не ўяўляючы.

Маючы палкі сацыяльны тэмперамент і раздражнёную схільнасць ставіць пытанне рубам, я і пытаюся ў адчайныя хвіліны: якая ва ўсім гэтым лагіка? Што — можа, у дзеяччай нацыянальнага Адраджэння ёсць радыкальны сродак рассячы чарнобыльскі вузел, адвесці смяротную "снідавую" пагрозу, выратаваць ад канчатковай згубы прыроду, залапіць аэрававыя дзіркі, спыніць дэмаграфічны калапс, фізічную ці хаця б духоўную дэгенерацыю нацыі?

Дык чаго ж тады...

Марнасць марнасці — вось як я называю нацыянальна-культурна-асветніцкія высілкі нашай інтэлігенцыі ў хвіліны смутку. Простае лагічнае ўзвядзенне рэчаіснасці прымушае мяне так думаць у хвіліны адчаю.

Гэта значыць — у хвіліны цяжкага грэху! Схамянуўшыся, я разумю: гэта д'ябал спакушае мяне прымітыўна-казуістычным двухвалентна-лагічным спосабам. Памаліўшыся Богу, я пачынаю думаць, што ўсё не так. Праўда, як яно тое ўсё, я яшчэ не ведаю, магчыма — лепш, магчыма — горш, але ж пэўна, што не так!

Чамусьці ўзгадваецца праўдзівая гісторыя навейшага часу аб беднай шматдзетнай кабеце, якая купіла на базары малака — а яно аказалася страшэнна забруджаным цэзіем ці яшчэ якой радыеэлементам. Што рабіць? Ну, не выліваць жа яго на зямлю! І вось тая кабета як умела памалілася аб дэактывацыі свайго набытку і панесла яго на радыекантроль. А там ахнулі: "Дзе ты, баба, дастала такое чыстае для нашага месца малако?"

Я шчыра веру, што так яно і было, а для няверуючых няхай гэта будзе павучальна прытыч, у аснове якой палагае багаспэчны фактар цудадзейнасці ў нашым з вамі жыцці. Бо калі разважыць лагічна, дык усе рупліўцы нашай нацыянальна-ўратавальнай справы — безумоўныя вернікі. Яны вераць у цуд, які нас уратае. Інакш чаго б яны...

Але адна справа — верыць, другая —

рупіцца. Вера — рэч тэарэтычная, калі і памыліся — не патрацішся. У матэрыяльным, вядома, сэнсе. А калі твае высілкі, справа твайго жыцця, пойдучы прахам — гэта ўжо, лічы, страта матэрыяльная.

Але ж рупліўцы — рупліцца!

Тут адно з двух: або яны, як тыя мурашы, не бачаць касмічных маштабаў навіслай над нацыяй смяротнай пагрозы, або, наадварот, ведаюць нешта такое...

Вось я і думаю — што?

І ўспамінаю тую кабету з атручаным малаком. Яна не змірылася з фізічнаю з'яваю ядзернага распаду, а парупілася, каб нека ад яе адкараскацца. Яна памалілася.

Ці не тое самае робяць тыя з нас, хто не падаўся грэху адчаю і ў, здавалася б, безнадзейным становішчы спадзецца і дзейнічае. Дальбог, рабіць сёння беларускую справу — азначае нястомна маліцца Богу, у спадзяванні пазбегнуць непазбежнага, абяцці фундаментальныя законы і тэндэнцыі, лагіку быцця і здарова сэнс.

Хаця — як паглядзець. Не такія ўжо яны і наўныя, нашы рупліўцы. У дзеяннях працаўнікоў беларускай справы можна ўгледзець падсвядома (інтуітыўна!) выпрацаваную рацыянальную тактыку і стратэгію. Вядома, рассячы тугі вузел непераадольных нашых праблем немагчыма, на тое яны і непераадольныя. А вось калі паспрабаваць яго... развязаць? Калі намагчыся разблытаць, разматаць гэты клубок?

Уявіўшы жмут нашых бед, сучасных і будучых, у выглядзе туга скручанага клубка, у сярэдзіне якога памяшчаецца чарнобыльскі саркафаг, цалкам лагічна падаецца спроба пачаць яго размотваць!

Такі погляд на рэчаіснасць ператварае марныя іррэальныя рухі нацыянальнай інтэлігенцыі ў плённыя і рэалістычныя.

Вось табе і "марнасць марнасці"!

Варта парупіцца ў малым, і, магчыма, "праміне нас чара гэтая" ў вялікім.

Паўстае пытанне: чым ёсць тая ніткачка з клубка, за якую трэба найперш пацягнуць? Пытанне няпростое. Можна разгубіцца, маючы перад вачамі тое, што маем. Ды з Боскай дапамогай яно пасляхова і адназначна вырашаецца рупліўцамі Адраджэння. "Напачатку было Слова" — кажа сваячэснае пісанне, і гэтая падказка, звернутая да ўсіх нас, беларусаў, якія разумеюць і якія не разумеюць сакральнай ролі роднай мовы ў нашым фізічным выжыванні, дае нам у рукі тую выратавальную ніткачку.

Сапраўды, не такія яны наўныя, нашы рупліўцы, і я далучаюся да іх!

Мікола ЗАХАРАНКА
В. Швабы, Лагойскі раён

Трыццаць секунд на аўтографы

(Працяг. Пачатак на стар. 13)

ў руках. На іхніх скамянелых тварах не праглядалася і ценю эмоцыі. Адзінае, што іх магло трохі разварушыць — верш Уладзіміра Арлова пра жаночыя грудкі ў аўтарскім выкананні. Гэты твор, як мне здаецца, мог бы вярнуць да жыцця і скіфскіх баб дзе-небудзь на скрыжаванні стэпавых дарог...

Пасля кожнай сустрэчы застаюцца на памяць прыгаршчы запісак.

"Ці было ў гісторыі, каб хто, апроч сатаністаў, забараняў святкаваць у хрысціянскай дзяржаве Вялікдзень?"

"Як вы лічыце, ці справядліва паступілі ўлады ў дачыненні да З.Пазняка і П.Шарамета?"

"А не боіцеся ли вы, што за вашы некаторыя пародыі могуць быць "ответные действия"?"

"Што трэба рабіць, каб такія сустрэчы былі часцей? У двух слова — аб будучыні Беларусі."

"Падкажыце, калі ласка, куды я магу адправіць свае вершы і некалькі апаўданаў? Пачынаючы паэт Кіцюбей Лёша."

"Я в вас влюбилась, во всех!!! Таня. Сш N 26."

З заключнай вечарыны ў гарадскім Доме культуры Валянцін Іванавіч Ермаловіч зрэжысаваў сапраўдны спектакль — з рэмінісцэнцыямі ў мінулае, з пыскімі вершамі. Зала

праводзіла пісьменнікаў стоячы.

Праз два месяцы прэзідэнт на сустрэчы з членамі рады Саюза пісьменнікаў падзяліўся прадстаўленай яму інфармацыяй: "Прыязджаюць з Баршчэўскім у працоўныя калектывы, скажучы два-тры словы на матчынай мове і пачынаюць: дзяржава — калгас, і далей палітыка..."

Сведчу, як неспрэчны ўдзельнік тых паездак — нагаворы ўсё гэта. Размова на сустрэчах вялася ўсё больш пра ўзвышанае, вечнае, слаўна-гістарычнае. Пра калгасы ў нас ёсць каму выступаць.

Міхась СКОБЛА

Беларуская акадэмія мастацтваў
АБ'ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
НА ЗАМЯШЧЭННЕ ПАСАД
ПРАФЕСАРСКА-ВЫКЛАДЧЫЦКАГА СКЛАДУ:

- загадчык кафедры мадэлявання і мастацкага ткацтва	1	- выкладчык кафедры скульптуры	2
- дацэнт кафедры графікі	1	- выкладчык кафедры дызайну	1
- дацэнт кафедры дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва	1	- выкладчык кафедры гуманітарных дысцыплін	1
- выкладчык кафедры дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва	1	- старшы выкладчык курса фізвыхавання	2
- старшы выкладчык кафедры гісторыі і тэорыі мастацтваў	2	Тэрмін падачы заяў — адзін месяц з дня публікацыі.	
- выкладчык кафедры малюнка	2	Звяртацца па адрасу: Мінск, праспект Ф. Скарыны, 81. Тэл. 232-77-34.	

Саюз беларускіх пісьменнікаў выказвае глыбокае спачуванне дырэктару літаратурна-інфармацыйнага прадпрыемства "Роднае слова" **ВОЛКАВАЙ Ядвізе Пятроўне** з прычыны напатакушага яе гора — заўчаснай смерці брата.

Саюз беларускіх пісьменнікаў выказвае глыбокае спачуванне пісьменніку **Францу СІУКО** з прычыны напатакушага яго гора — смерці бацькі.

Калектыву Беларускай акадэміі мастацтваў выказвае глыбокае спачуванне рэктару Рычарду **Баляслававічу СМОЛЬСКАМУ** ў сувязі з напатакушым яго вялікім горам — смерцю маці.

